


Ба 226483

Б 23602





НЕ ВЫДАЕТСЯ  
НА ДОМЪ.



# СЦЭНІЧНЫЯ ТВОРЫ

КНІЖКА ДРУГАЯ

І. Гарты—Соцыялістка. М. Кудзелька—Сон на балоце.  
Ф. Аляхновіч—Калісь, лес шуміць.

и

Беларускае Коопврэйна-Выдавецкае Таварыства  
„Савецкая Беларусь“  
МЕНСК, 1924



卷之三

Ба 226483

НЕ ВЫДАЕТСЯ  
НА ДОМЪ.

# СЦЭНІЧНЫЯ ТВОРЫ

КНІЖКА ДРУГАЯ

Д. Гартны—Соцыялістка. М. Кудзелька—сон на балоце.  
Ф. Аляхновіч—калісь, лес шуміць.

Бел. 2005



Беларускае Коопэрацийна-Выдавецкае Таварыства

„Савецкая Беларусь“

МЕНСК, 1924

рдн. 8.1.4



РОД

# ІЧОЯТ ВЫНРІНЕЦ

РАТУД АЖІНК



Печ. на мал  
615-175-5555  
Імя У. І. Штапка



Глаўліт № 1183. 1 дзярж. друк. Белтраптдруку. Зак. № 3094. Друк. у ліку 3000 экз.

- 0. u 3. 2010



## Ц. ГАРТНЫ.

# СОЦЫЯЛІСТКА.

Драма ў 5 дзеях.

## А С О Б Ы:

СЫМОН РЫХЛЫ—высокі, стройны мужчына; доўгія валасы, вусы і рэдкая маладая бародка; здаровы, плячысты, з хмурым заўсягды паглядам; багаты гілаўскі гаспадар, знатнага котлішча, 45 гадоў.

ДОМНА—яго жонка, тоўстая, гладкая, не па гадох маладжавая кабета; рэзвая, хцівая, але мяккая, не ганарыстая, 40 гадоў.

ПАЛУТА—іх старшая дачка, дзяўчына надта прыгожая, добрая, не гардлівая, не ў бацькоў удаўшыся, даступная і простая, чулая к новым навеям жыцьця, 21 год.

ТЭКЛЕЧКА—яе меншая сястра, другая дачка Рыхлаў, адбітак маткі, з прыдачу бацькавай гордасці і рызыкі, 10 гадоў.

ВОЛЬКА СЁМКАВА—свяячка па матцы Палутце і яе лепшая таварышка, 18 гадоў.

ПРУЗЫНА КЛЁЦКІНА—другая таварышка Палуты, 19-ты год.

ПЯТРУСЬ ЛІС—каханак Палуты; з аднай вёскі, сірата, сын бедных бацькоў; гаротны, старанны ды ўчулы да съвецкасці і розных навінных думак ды зьвеяў; бываўшы з недастаткаў у горадзе на фабрыцы; прыгожы, разумны хлапец, добры і гасцінны, 24 гады.

АУГЕНЯ—яго маці, маладжавая кабета, 42-гі год.

ГАННА—суседка Лісаў, добрая іх знаёмая, 38 год.

АНТОСЬ СМЫК—таварыш Пятруся, ва ўсім яму падобны, 25 год.

ЯН СЫЛІВА—другі каханак Палуты, любы яе бацьком, знатнага роду; ласы ўсім сялянскім дзяўчатаам, здаровы, стройны хлапец, але прости і няпрыгожы, 26 год.

ГЭЛЯ—22 гадоў дзяўчына, сястра Яна Сылівы.

МАТРУНА—маці Яна і Гэлі, здаровая, маладжавая кабета, тып сельскай багацейкі, 40-вы год.

ЯКАЎ КІШКА—брат Матруны, апякун Яна і Гэлі, ганарысты, гаварлівы, хвалько і здраднік; багатыр, гадоў 45-цёх.

ТОДАР ХВЭЛЬКА—таварыш Яна, багатага селяніна сын, 24 гады.

ВІНЦЭНТ СЛОЙ—валасны пісарчук, старшынёў нябож, ка-  
ханак Гэлі, рызыкант, фанабэр, 20-ты год.

ВУРАДНІК, ЦЫГАНКА, МАРШАЛАК, СОТНІК, СТРАЖНІКІ,  
ПАНЯТЫ, КУХАРКІ.

ВЯСЕЛЬНЫЯ МУЗЫКІ, ГЛЕДЗЯЧЫ. Дзеецца ўсё ў вялікім  
сяле Плаве, далёка ад нелапога старога тарговага мястэчка.

## ДЗЕЯ I.

Гаспадарства Рыхлаў. Новы вялікі і прасторны будынак, які зай-  
мае можа з гоні даўжыні: хата, сенцы, клець, абора, хлеў для коняў.  
хлеў для гавяды, съвінарнік і съметнік. Ад суседняе хаты ўздоўж двара  
нелапы садок з яблынь, грушак, сльў, каштаноў і вішань. У садку чы-  
стая высокая мураўка і кусты красак ды агрэсту; з красак—вяргіні  
белая і чырвоная, рожы і званкі і купкамі, таксама белая і чыр-  
воная піоні, гвазьдзіка, гарошак і інш.

Праходзяць удоўжкі дзьве съцежакі. Пад кучаравай цукроўкаю-  
лаўка і столік. Між саду і будынкаў сажняў са трох ўшыркі—двор,  
які ў канцы мае зварот за сад, пад паветкаю. Супроць сенешніх дзьвя-  
рэй у платох саду—варотцы баліскамі. Цёплы сонечны дзень. Нядзеля.

## ЗЬЯВА 1-я.

ПАЛУТА (адна).

Палута (спашыре па сцяжынцы ў садзе, алядае кветкі, некалькі  
сафала і трymае ў руці бы раз-на-разу нюхае. Напявае ў паўтоласа). У  
лу-у-зе-э-э, у лу-у-зе-э-э пры да-а-ро-зе ка-а-лі-ы-на-а ста-а-яла-а...  
Па-а-ра-дзі-ыла та-а-я ўда-вен-ка-а ма-а-ла-а-до-а-га сына-а, гэй-гэй,  
па-а-ра-дзі-ыла-а, та-а-я ўда-вен-ка-а ма-а-ла-а-до-о-га-а сына-а. (Перапявае  
некалькі разоў, а потым абрывае пляць і йдзе к лаўцы бы садзіца, рась-  
чяиваючи рукі на стале). Ах, ах! І чаму яго так доўга няма? (Глядзіць на  
вуліцу). Чаму ён ня прыходзіць так доўга? Вось калі. Няўжо ён чагось-  
кольвечы зазлаваў? Ня можа таго быць. Здаецца няма завошта. Нет  
Ня думаецца, каб злаваўся. Дык дзе-ж ён падзеўся ўсё-ж-такі? (Пазірае  
і абодва бакі). Ажно абрыйда чакаць. Кажа адно, а робіць зусім інак-  
шае. (Сышынаеца). Не, дальбог-жа засярджуся і гаварыць ня буду з ім,  
калі ён гэтакі. Або... не, з Янам я не пайду, бо ён мне праціўны... Эх!  
і чаго ён заўсягды лезе ка мне асою? Вось і ўчора вечарам: стрэў, пе-  
раняў, на'т ня даў Пятрусу за вугал скавацца. (Жахае)... Ага, бадай  
Пятрусь гэта ўбачыў учора і падумаў, што я яго ашукваю, іграю на  
два бакі... Бада і. (Крывіца нездавольна). Але-ж няўжо ён гэткі дурань  
будзе і падумгэ так? Пятрусь на мяне-э па-а-ду-у-ма-а-е? Ня можа таго  
быць... А мо'.. (Думае). Мо' бацькі мае яму адваротны? О, гэта дык  
можа быць. (Верніць іхавою). Толькі, цудны ён, калі так судзіць, бо  
што бацькі? Не шманай іх, калі йдзеш да мяне... Бацьком—бацькоў-  
скае. Толькі, бач, казаў учора на разыўтаныні: „Чакай мяне ў садку;

я пасъля з царквы зайду да цябе<sup>4</sup>. А вось ужо людзі з царквы папрыходзілі, пасьпелі паабедаць і шмат хто ў Граева пайшоў, а Пятруся ўсё нямашака. (Глядзіць). Не, так не прапушчу. (Між садам хтось прайшоў). Яна хутка зірнула). А ўжо-ж думала, што можа і ён, ажно не-е... (Нехта ідзе). Хаця-б гэты касалапы ня прыцягся. (Сышнасіца). А то прыдзе, убярэцца ў сад, пазаве бацьку і пойдуць тут ліха ведае аб чым балабоніць... (Ківае імавою). Каб хаця гэтага. Яна ня прыгнала, а то ўвесь настрой сапсue і Пятруся адгоне; хай яго ліха... (Мяніе тон). І як мне адчапіцца ад Яна, як адкараскацца? Прывязаўся назолаю, падлабуніўся к бацьком і... круцяць-муцяць гэтта ўсякую ўсялячыну... Думаюць нешта зрабіць. Хэ-хэ-хэ! Дурны-ня-ж. Нашлі дзіця-а ўва мне-э. (Прыпейвае). Ды-ы чаму-у ты мі-і-лы-ы не па-а-йшоў, не па-е-хай. Ці-ы каня-а ня ма-аеш, ці-ы да-а-рожкі-ы ня-э зна-аеш. (Глядзіць на вуліцу і злусіца). Няма і няма. Ну, калі прыдзе, дык лазню састрою я яму. Проста вылаю. Мала ўпічышча—вы-лаю бяспрыменна. (Устае з лаўкі, падбягае к кусту вярінай і зрываве адну). Пайду яшчэ пасяджу крыху. (Ідзе назад да лаўкі). А калі ня прыдзе, тады болей чакаць ня буду; пайду к Вольцы, зайдзем да Прузыны і ў Граева... Дакуль-жа чакаць? Не да самага-ж, нябось, цёмнага... (Круціць імавою). Хаця-б яшчэ і яны не пашлі ў Граева без мяне. (Нездавольна). І цікавасць бярэ, дзе ён? Ліха ведама што... (Скрыпнулі вееніцы, і ў двор убегла Тэклечка).

### З Ъ Я В А 2-я.

ПАЛУТА—ТЭКЛЯ.

Палута (зварацвавши да Тэклі). Тэкля, Тэклюся, ты дзе была? Тэкля (спыняеша і падыходзіць к платом). Га, хто там? (пазнае). Гэта ты, Палута?

Палута. Дзе ты была, я пытаю?

Тэкля. Гуляла на вуліцы з дзяўчатамі. (Да Палуты). А ты ў садзе адна?

Палута. Бачыш, што адна... Слухай, ты не прыкмячала, чамі, не праходзіў каля нас Пятрусь?

Тэкля (элосна і ўпічна). Да не, ня бачыла. Клопат мне аб тваім, гэтым... (Адварацвавши і шіха). Ушалопала ліха ведае што...

Палута (срэдзіта). Я-ж у цябе пытаю, як у добрае... Ашчапенак, вырадак; спаганяе чужое... (Сама сабе). Вось на яго ліха удался дык удалося. І чаму яно...

Тэкля (перапыняе мякчайшым тонам). Ну, а яшчэ, што болей?

Палута. Зъбегай, паглядзі, ці дома Волька ці не... Зъбегай, Тэклюся.

Тэкля. А потым што?

Палута. Калі дома, то прыбяжы і скажаш мне, а калі няма, от забяжы падарозе да Прузыны. Добра?

Тэкля (*крыху памаўчайшы*). Няма іх абедзьвюх дома... Я ба-  
чыла, як яны пайшлі пад гасцінец... І Пятрусь, здаецца, з Антосем—  
з імі. (*Адыходзіць ад платоў*).

Палута (*раптам*). Ці можа быць?.. Ты ня хлусіш? (*Сама сабе*).  
Вось на іх ліха... Тэклечка, га, Тэклечка. (*Шукае вачыма няпрыкметна  
адышоўшую ад платоў Тэклю*). Дзе ўжо ты дзелася, на цябе ліха... Ідзі  
сюды...

Тэкля (*нездавольна падыйшила*). Ну, чаго ты? Што табе трэба?

Палута. Чаго ты ня ўрымсьцішся, чаго? Дрэнчыць і дрэнчыць,  
яе ліха... Нагуляешся яшчэ да вечара... (*Спакайней*). Зъбегай усё-ткі да  
Волькі, чуеш...

Тэкля (*нездавольна*). А дай мне красак і... капейку...

Палута. Добра, добра, толькі зъбегай і накажы мне; дам нават  
тры капейкі, вось! (*Паказвае ёй шастак*).

Тэкля (*радая з абяцанкі, весела*). Вось я захаплю ў хаце хлеба  
і пабягу. (*Бяжыць ад плоту к дэзвярам*).

Палута (*у даюн*). Хутчэй толькі там, ня баўся; а то пойдзеш...

Тэкля (*з сянеи*). Хутка, Палутка, хутка. (*Хаваеца у сеннах*).

### З Ъ Я В А З-я.

ПАЛУТА (*адна*).

ПАЛУТА (*адходзіць ад платоў, паходзіць да лаўкі і садзіца*.  
*Сама сабе для успакою*). Мабыць ужо ня прыдзе. Куды там. Цэлых  
гадзін тры чакаю і не паказваецца. (*Пачакаўшы*). Бадай такі ён пай-  
шоў, як Тэкля кажа, з дзяўчатамі да Граева. (*Злосна*). Вось на іх  
ліха, гэта-ж трэба. Згаварыліся, мабыць, не зайсьці да мяне. Чакай-  
це-ж, калі вы такія таварышкі, чакайце... Не падарую і табе, бра-  
точку Пятрусь... Свята прапала. (*Уздыхае*). А мо' і я вінавата, што  
да іх не зайшла. (*Крывица*). Бадай што так. Заўсягды, бач, яны ды  
яны да мяне заходзяць. Чым-жа я лепшая за іх? Ці мае ногі дара-  
жэйшыя?.. (*Пачакаўшы*). Але-ж няхай то дзяўчата, дык маглі так па-  
думашь, а Пятрусь-жа дык абяцаў, абяцаў зайсьці... Чаму-ж ён пада-  
шукаў так гладка?... Ці-ж яму можна дараваць? Эх, каб, здаецца, ён  
прыйшоў. (*Напявае*). Ці-ы ва-а-лы-ы пры-ста-а-лі-ы, ці з да-а-ро-жкі-ы  
зьбіў-ся-а-а... (*Сущесна*). Што-ж, нічога не парадзіш. Цяперака зла-  
ваць позна. Не паправіш. Трэба на вечар адлажыць—тагды спаткаю-  
(*Рада*). Але-ж і накладу. Не пашкадую, дам дыхту здорава. А ця-  
перака буду сядзець, каратаць час... (*Надзейна*). А мо' яшчэ і зазір-  
не часамі? Пасяджу, пачакаю... А вось і Тэклечка прыбяжыць... (*Устае,  
зварочваеца і гладзіць у вонны хаты*). А мо' яшчэ яна і не пабегла: не-  
шта ня чуваць было скрыпу весьніц. (*Крычицы*). Тэкля, Тэклечка. (*Са-  
ма да слабе садзячыся*). Не, мусі быць пабегла, не аказваецца... Ды і ў  
хаце, бадай, нікога няма... Добра гэта—хаця-б бацька куды пайшоў, а

то той гатоу за... (*Плюс*). І ненавіджу-ж я яго! Вось нешта адварочвае — ды тодзе... А тут якраз на бяду і выходзіць так, што чым болей ненавідзіш, тым назойлівей ён лезе ў вочы... Ды, галоўнае, бацькі яшчэ-э. Што такі яны думаюць з гэтага. (*Жахлаецца*). Дзіўна. (*Напівае*). Ва-алы ня пры-ы-ста-а-лі-ы, з да-а-ро-о-гі-ы ня зьбіў-ся-а-а.

### З Ъ Я В А 4-я.

ПАЛУТА — СЫМОН РЫХЛЫ.

Сымон (*напрыкметна для Палуты выходзіць з хаты і ўходзіць у сад*. Акідае вачмі дзераўцы, палідае ўмільна на дачку і падыйшоўши хло-пае ёе зьлёйку, ажно Палута скамяянецца). Адна тут, Палутка? Ад са-мага абеду так і сядзіш тутака? Што ты ад людзей адбліася, ці па-сварылася з таварышкамі, што нікуды не пашла? Га, Палутка?

Палута (*нездавольная, што прыйшоў бацька*). Э, нічога. Так сабе, ня хочацца нікуды йсьці.

Сымон (*узіраеца ў вочы дачэ*). Аб чым ты нешта задумалася? Ці мо' нездаровіца табе? Нешта ты сумная. Ні ў Граева ня йдзеш, ні да Волькі. Такіж-та сягоныня нядзеля, съвята, павесялілася-б. Га, Па-лутка?

Палута. Ахвоты ня маю зусім. Заседзілася і сяджу. Ніхто не заходзіць, ні Волька, ні... Чакала ўсё, а цяперака, мусіць, ніхто і ня прыдзе...

Сымон. А вось толечкі Тэклюся казала, што яна бачыла, як Волька ды іншыя дзяўчата з гэтымі Лісамі ды Смыкамі павалакліся-а. Эх, спляліся, дурніцы! Нібы ім лепшых хлапцоў не стае... Выдумалі—Лісюк нейкі, галыш, прайдоха, басяк. (*Другім тонам*). Вось добра, што ты не пайшла з імі... І ніколі не хадзі, адчурайся яго... Навошта табе быць пасъмешышчам людзкім? Выдумала ліха ведае што. Думаеш мне ўжо не съмяляліся ў вочы праз цябе? Го! Людзі бачаць... Надоечы Саўка Самусёу—стрэліся мы з ім у Граеве—з першых слоў і тыча табою: „кінь“—кажа—патвараць дачэ і прыкажы, каб яна ня швэндалася з гэтым Лісюком. „Гэта-ж басяк, дамакрат“. Я так і ня ведаю, што ад-казваць, так сорамна мне...

Палута (*як на шылах седзячи. Сярдзіта*). Кіньце вы, тата, ліха ведае што балхвіць... Што вам брыдкага Пяцрусь зрабіў? Мала каму хто не падабаецца. А я ня бачу ў тым ніякае шкоды вам, што з ім пагуляю... Наадварот, яшчэ мне з ім ахватней гуляеца, чымся з іншым, бо ён хлапець хоць і бедны, але разумны, прыгожы і съвецкі... (*Цішай*). Ды і падабаеща ён мне. Але, падабаеща і я не могу слу-хаць, калі хто гэтак гавора на яго, як вы, тата. (*Хмура*). Усё-такі так не прыстae ab чалавеку адзывацца, як сабе хочаце. (*Припівае цішком, адварнуўшыся ад бацькі*). Ва-алы-ы ня прыста-а-лі... З да-ро-гі.

Сымон (*ненадабаючы даччыных слоў, але спіняючы злосць*). Дык такі, я бачу, што ты, дачушка, як ушалопала сабе адно, вось і балхвіш аб тым. Колькі табе ня тлумач, колькі не талкуй, а ты ўсё на сваім стаіш. (*Памаўчаўшы*). Маладая яшчэ ты, нябога, і непрактичная зусім, вось і судзіш падзіцячаму. Што ў гэтага твайго Пятруся гэткае завабнае ёсьцека? Розум яго? (*Гучней*). Га? Розум? Ну, і заваба-ж з яго разуму. Ты скажы толькі мне, да чаго ён дайшоў са сваім разумам, га? Чаго ён навучыўся? Лаяць другіх людзей, не ўважаць багатых і знатных, разводзіць дэмокрацтва, бунты супроты начальства. Ці-ж гэта вельмі ўдзячна або пахвальна? Гэ-эх! А дзе яго багацьце? Што ён нажыў са сваім разумам? (*Прысядае і цішэй*). Кінь ужо ты свае дзіцячыя забабоны—адкасьніся ад Пятруся, дык выгадней і разумней зробіш, дачушка. Паглядзі сама, чаму твае таварышкі ня гоняцца за ім, а далі табе волю? Вось Волька, Прузына—глядзі на каго яны сягаюць. І маюць дзяўчата разум і маюць яны толк. Но вось іншыя хлопцы—дык сапрауды хлопцы, што называецца. Хоць-бы Карп Гладыш, або... Ян Сыліва?... Як ты, Палутка, думаеш? Ян Сыліва, калі толькі... ці ты-б ад яго не адказалася-б?

Палута (*устасе і глядзіць праз платы на вуліцу*). Ды кіньце вы напраудзе свае забабоны. Навошта вам мяшацца ў мае справы? Ці вам хочацца ня йначай улезьці ў мае думкі і разгадаць іх?...

Сымон (*суха*). А чаму не,—ты-ж мая дачка-а?...

Палута (*садзячыся*). Дачка, дзіця... Ці-ж гэта ўжо так многа абавязвае? Дачка, але і чалавек. Я й не кажу, што чужая, і шкоднага вам не раблю... А ў чым іншым, нябось, маю права быць і незалежнаю. Вось што...

Сымон (*злосна*). Чаму гэта так? А мо' і ня маеш іх. Дай толькі табе гэтыя „чалавечыя“ правы, тады ты ліха ведае чаго начаўпеш з імі. Правы чалавеку даюцца тады, як ён становіцца сталым, а ты-ж... ты-ж яшчэ напалову дзіцё... І павінна слухаць бацькі, яго парады, яго прыказаў.

Палута. Я іх слухаю і нічога брыдлага ды шкоднага не раблю ім. Ці-ж гэта нават яшчэ шкоднае ды нядобрае, калі я кахаю каго, па свайму густу выберу. Ого, тады ўжо дзякую за ласку. (*Скоса пазірае на бацьку. Перабірае ў руках краскі*).

Сымон (*едка падмітнушы*). Вось гэты, каго „па выбару кахаеш“, бадай і вучыць цябе ўсялякіх асаблівых мудрасцяцяў... тых мудрасцяцяў, якія мне на старасці год прыходзіцца чуць ад цябе, нябога. Бадай Пятрусь і навучвае цябе іх.

Палута. Пятрусь, Пятрусь! А калі й Пятрусь, то я нічога ня трачу, малое ўпічышча для мяне.

Сымон. Ой, дзяўчына, дзяўчына, далёка ў бок ты хіліш, як я бачу. Замнога сцігаеш ведаць, а ведаеш якраз мала... (*Улаварываючы*). Я бачу, што ты гонішся за красою і за балхлівасцю. Палута, і вось

Дык бал-  
на чная  
гэт-  
ба-ж  
ро-  
бага-  
ства.  
ыце?  
свае  
мней  
а за  
и ся-  
шыя  
ыш,  
кі...  
вы  
Ці  
нога  
нага  
леж-  
олькі  
з імі.  
ты-ж  
прыв-  
блю  
каго,  
зірае  
еш",  
ющу,  
адай  
а ня  
к я  
чы).  
вось

загэтым патраціш многа. Многа гэтым згубіш. Табе думаецца, што з яго розумам увесь век прыдзеца жыць, што ён хлеба дасьць табе. Не, мілая, дарэмны твае рахункі; ашукаешся ты на іх... (*Добра*). Паслухай лепш мяне, галубка, пажылага чалавека, напрактыкованага ў жыцьці-та, не абмылішся тады. Ты ня любіш Яна, а гонішся за Пятрусьём і лічыш, што добра робіш. А я кажу, што якраз нядобра... Жыцьцё потым вырабіцца і зусім незалежна ад любашчаў. Паглядзі, вось і я тваю матку дзяцюком ня дужа любіў, а жаніўшыся ды пра-жыўшы гадок-другі, адкуль тая і любоў узялася... Гэтак усе з выра-хаваньнем людзі робяць і выграюць...

Палута. Мала што, татка, з кім бывае; людзі няроўны, а бар-джэй—іх души і пачуцьцё: адзін бачыць вырахаванье ў адным, а другі ў іншым. А да гэтага яшчэ цяперака і съвет перамяніўся, другім стаў; розумам сталі больш жыць, а не багацьцем ды знатнасцю, бо розум ляпей усяго. Гроши мяне таксама ня дужа спакушаюць. Мала аб іх я дбаю і...

Сымон. Бо я-ж кажу, што надта паразумнела, са сваім Пятру-сём водзячыся... Ха-ха-ха! Ёй гроши нічога ня варты, мала спакуша-юць. Ха-хэ-хэ. А скажы мне, шаноўная, з чым-жа ты на другі дзень пачнеш жыцьцё, калі ні ў твайго гаспадара, ні ў цябе ня будзе гэтых грошай, а! Не, сястрыца, з гэтага ўжо відаць, што ты, не паслухаў-ши мяне, у добрую пяцельку ўлезеш... О-о-о! Ты з гэтымі голікамі як зазнаешся—дык галаву гатова згубіць... (*Пачакаўши*). Вось што я та-бе скажу: хочаш добра—паслухай згодна мяне і рабі, што я табе ска-жу; ня хочаш—прыкажу, а за дабром ты гнацца мусіш, не зачым інак-шым... Памятай гэта... Табе бацька—ня вораг—кажа.

Палута (*слрдзіта*). Ня трэба мне вашага добра.

Сымон (*устаўши*). Як? што ты кажаш? А што табе трэба? Згуба? Прапасьць?

Палута. Не клапацецеся аба мне, я і сама...

Сымон. Як-то не клапацецеся? Ці ты помніш, што гаворыш?

Палута. Помню і кажу...

Сымон. Ага, дык ужо вось да чаго? Добра, дачушка-а, добра. Паглядзімо, ці ўпраўду так будзе толькі, ці адкажашся ты ад пасагу... Ну, гэтага-та я не чакаў ад цябе, нябога. Ці бачыш ты яе—не-а-а ха-чу-у. Ну, ну, ну, ну. Вось дык, ягадка... і трэба-ж, на яго ліха, так угарварыць дзяўчыну, трэба-ж убіць такі-та ў галаву... Няма на іх ушчунку, няма пагроз... Гэта-б такіх прайдох узяць ды ў вастрогах марыць, а начальства і вачыма не вядзе... Гэта-ж бядовая рэч. Паехаў у горад, набраўся там басяцтва і сюды шчэ навёз спакушаць другіх. Не-э! Так не павінна быць—трэ' напамянуць, каму сълед, хай пасочаць за ім... Палута, пакінь свае жарты... Расстанься з гэтым галадранцам—ляпей будзе, ляпей будзе. Я табе кажу, што будзе ляпей. А то ён цябе на добрае не ўзыядзе. Мы ня раз ужо з мацераю казалі, што губіш

ты сябе праз яго, дальбог-жа губіш... Вазьмі сабе ў галаву, і ты пакаешся. Ёсьцека Ян, такі здатны хлопец і зважны, самавіты род мае... Ёсьцека другія...

Палута (*перабівае*). Ого, вельмі важны, вельмі значны...

Сымон (*нібы ня чуе*). Пойдзеш за яго—урай пападзеш. Гэтулькі добра ад бацькі ў наследку дастаў: дзьве валокі поля, будынкі, а грошай колькі... Гэта-ж праста скарб, не чалавек, а ты, цудніца гэткая, кідаешся ім і лезеш к чорту на рогі. Як-то сказаць...

Палута (*стайч ля платой і ў жменю съмляенча*). Ну і скарб-жа... Ха-ха-ха! Вось татку прыйшло ў голаву дык...

Сымон (*злосна*). Такі съмляешся? Жартуеш з бацькамі што? (*Ківае ўшчунна пальцамі*). Эх, дзяўчына, дзяўчына, нічога ты ня высьмияеш. (*Паднімае юлас*). Пасъмляешся ты ў мяне, пачакай, пасъмляешся галубка!

Палута. Ну, вось будзе ўжо вам лаяцца. Прысталі, прысталі, як смала... Ішлі-б куды съвятам; вось усе мужчыны йдуць ці туды ці сюды, а гэта... Прышло ўжо нешта на вас, ка... точыць увесь дзень сэрца ды точ...

Сымон. А табе ўжо і я няміл стаў... бацькі агорклі, мяшаюць табе... Бедная—разгарнення не даюць. Вось дык малайчына, вось дык выг...

Палута. А такі і мяшаецце...

### З ҃ Я В А 5-я.

ПАЛУТА—СЫМОН—ДОМНА.

Домна. Аб чым-жа, хоцькі, мае дараген'кія, так вы голасна разгутарыліся? Шчыра так у дваіх сабе сабраліся і гамоняць, каханенькія мае. (*Падыходзіць і сядзе на лаўчины*). Палутка, Сымонка, сядайце, родныя мае, сядайце. Гэ-э-э, гэ-э, котка мая. (*Палута садзіца, і Домна ле ішле*). Хаця пацалую цябе, дачушка мая. (*Жартойна*). А цябе ўжо, стары, другім разам не абміну. (*Пачакаўши*). Ну, дык раскажэце-ж мне аб вашай гутарцы, га?

Сымон. Гутарка, гутарка. Ня вельмі ты і пагутарыш з ёю. Па-пробуй палюдзку пагутарыць—будзеш ведаць. Гэтага фэфару засыпте табе, што і не ацярэбішся, нябось... Выгадавалі дачку, няма чаго сказаць...

Домна. А што гэткае? Што гэткае тут у вас вышла? У чым вы не паладзілі, за што пагневаліся, родныя мае, га? Сымонка, у чым справа, скажы?

Сымон. Дачкі пытай; хай дачка скажа.

Домна. Ну, а ты-ж? Чаго ты гневаешся так?

Сымон. Пагутары з дачкою, будзеш ведаць тады, ці варта гневацца ці не. Яна ў нас занадта паразумнела ўжо, ажно і гутарыць ладам нельга. Дагадаваліся, нябось.

Домна. Чым-жа ўразіла яна цябе? За што ты гэтак моцна разгневаўся, Сымонка? (Да Палуты). Палута, ты-ж чаму гэта, котка, з бацькам сварышся, а? Такі-та-ж я цябе разумніцаю лічу, а ты дурноту сабе дазваляеш, дачушка.

Палута. Будзе вам, мама... Вы верыце яму, нібы ня ведаочы яго каразылівасці... Прыйшоў вось, прыстаў, прыстаў ка мне, раззлаваў, а цяпер яшчэ скардзіцца... Нойдзе на чалавека нейкая паветрасць, што раз...

Сымон. Маўчы, што так разбрахалася, га? Разышлася-а-а.

Палута. Вось бачыце, во, прыстаў, прычапіўся з ушчункамі ды выгаворамі і яшчэ злуе няма ведама чаго. Вунь ты яму з Пятрусём ня гуляй, бо ён сякі ды такі, басяк, соцыялісты; вунь ня йначай выходзь за Яна замуж, бо Ян багаты і знатны, та... і далей балей, слова за слова, ды да ўшчынкуў дайшоў, да лаянкі і крыку. (Скоса палідае на бацьку). Замест таго, каб пайсыці куды съятам, як усе добрыя мужчыны робяць, ён знайшоў лепшым са мною ваяваць.

Сымон. Я загадаю табе змаўчаць, чуеш ці не?

Палута. Вось і праўды ня любіць, бач...

Сымон. Я кажу табе, Палута, маўчаць.

Домна. Ды ня злуйся ўжо хаяць ты, старызна. і я кажу, прыйшла ўжо на цябе тая ліхая хвіліна, пазлавацца захацелася... Навошта табе да дзяўчыны прыставаць: сядзіць адна спакойна, няхай сядзіць... А калі і пагаварыць, дык можна-ж спакойна, ладам...

Палута. Праўда, дачакаешся ад яго калі таго ладу, але...

Сымон. Вось бачыш, во, ці-ж можна тут ладам абысьціся... З вамі ўсімі нельга ладам меркавацца; усе, як адна, кропка ў кропку. (Пачакаўши). Матчына дачка, а даччына матка. Што адна, тое і другая спаганяе... Навучыліся. Распусьціла, распусьціла, а цяпер і патурае... (Нялюбі адварочваеши).

Домна (нездавольна). Ды кінь ужо ты разыходзіцца; годзе табе паліцца. Вось калі чалавек... Гм... гм...

Сымон. Не, можа ў зубы вам глядзець ці па галоўцы гладзіць. Дазволіць езьдзіць на мне... Я ведаю ўжо, што я вам непатрэбен. Ну і добра... Добра... Дажыўся падзякі... Дай волю, дык завядуць у няволю.

Домна. Да пачакай, куды ты рвешся. Які непамеркаваны чалавек. Неспакоіцца, гарачыцца, лаецца, а чаго—і сам ня ведае. Трэба аб чым пагутарыць—гутары цішком, згодна і...

Сымон. Ліха з вамі можа памеркавацца, ня я... Рабеце, што хо-чаце, калі я лішні вам; мяшачца ня буду. Годзе. Але пабачыма. Хо-чаце пастанавіць на сваім—стаўце... Нюхайцесь з Лісамі, паганьце хату, паганьце род наш—што-ж зрабіць. Мабыць ужо так трэба, каб я на старасці год усё гэта бачыў, каб маю душу... Толькі, не. Я ўсё роўна ня дамся, не дапушчу-у-у, галубкі... Яшчэ сілы маю пакуль-што, маю і ахвоты...

## З Ъ Я В А 6-я.

ПАЛУТА—ДОМНА.

Домна (устае з лаўкі і робіць некалькі кроакі съледам за мужам; разважае ўдаю). Да кінь-жа ты пад канец плявузаць ліха ведае што. Пачакай, ня злуйся... Кінь каўтун свой... Як табе ня сорамна, стары чалавек, беснавацца? Нібы малое дзіця, калі ня горш,—запырскаўся, забрыкаўся і пабег... Сымон, га, Сымон... А каб ты спраг, гэтакі чалавек... (Спыняецица. Махае рукою ѹ варочасца). Да заўсяголаў ужо ты такі. Ідзі, няхай цябе цяміць, адкасьніся... (Ідзе да століка да Палуты). Вось чалавек, дык чалавек. І найдзе на яго ліхая часіна, што праста не пазнаць... Толькі, здаецца, быў у сабе, а гэта вунь што... Што ты яму, Палутка, такое сказала, га?

Палута (вяртае к столу ѹ прысядае). Дальбог-жá, мамачка, нічога такога не казала. Я сядзела адна, чакала Волькі, а ён увайшоў і давай. Перш падобраму, а далей і да сваркі. Усё праз Пятруся. Праз вясельле ўшаломаў, як баба якая. Сядзіць, мармоча і грызে сэрца...

Домна. Як праз Пятруся?

Палута. Вось, каб я яго не кахала, каб не страчалася з ім, бо ён такі ѹ такі, паганіць наш род... І ўсякчыну іншую... Чаму і як ён прышоў на вум—я ѹ сама ня ведаю...

Домна. Ды яно-та, дачушка, і ўпрауду ня варта было-б з гэтым Пятрусём табе валандацца. Што ты гэтага ўгледзіла ѹ ім?... Нічога завіднага ѹ ім німа: бедны, непачэсны ды яшчэ распусны такі: ні бога ѹ яго німа, ні цара, ні начальства, на багатых людзей ліха ведае што пляце, ні ѿшта не становіць... А ты-ж, міная, усё-ж такі з роду знатнага, паважанага... Падумай адно, Палутка, аб тым, што дагэтуль нікто яшчэ з нашага роду ніколі не спаганіў сябе нічым... А гэта... (Пачакаўши). Бацька і злуеца за тое, што ня можа далей тримацца старога парадку і кръчыць. Ці-ж ты думаеш ён ліха нам хocha? Яму здаецца, што так лепиш, як яго розум кіруе.

Палута. Можа быць, можа і так, хто яго ведае. Але-ж што мне зрабіць, калі я йначай не магу... Сэрца ня пытае, каго яно выбірае. Бацьку Ян даўся ѿ вочы, а мне... Ну, а я ляпей-бы ўжо Пятруся магла-б пакахаць...

Домна. Сэрца, сэрца. Мала што маладому сэрцу захочацца, ці-ж слухаць яго? Трэба і розуму крыху мець і практикі жыцьцёвой таксама... А гэтага толькі ѿ пажылых можна навучыцца, галубка... Калі мы табе радзім, што рабіць—слухай, не ашукаешся: мы пражываем сваё жыцьцё і чаму небудзь ды навучыліся. Што табе цёмна — нам ясна да каліва... (Пачакаўши). Бацька хocha выдаць цябе за Яна—слушай, ідзі. Хлопец ня кепскі ды багаты; век будзеш бoga маліць за яго... (Устае і ѹдзе к платом).

П а л у т а (*падбяне к кусту афэсту*). Ну, як-ж-а-ж сілаю... Гвалтам любіць нельга, мамка.

Д о м н а. Ды кінь ты, нябога. Які тут гвалт?...

П а л у т а. Якія вы, мамачка, цудныя; вы, як і бацька, думаеце, што я мо' знарок, наперакор вам гэта раблю... Дзе-ж вы бачылі, каб можна было сілком, саматугам у гэтай вялікай справе рабіць... Я не магу, што хочаце сабе рабеце. Ды каму-каму, а вам, мамачка, і самой павінна быць знаёма гэта; і вы-ж перажывалі мае гады і іх пачуцьцё. Дык навошта ўжо вам казаць.

Д о м н а. Дачушка мая, але-ж са мною гэтага ня было; сказали бацькі выходзіць за Сымона, бач, за твайго бацьку, я і пайшла — ні словам не пярэчыла. І ўсе былі здаволены: бацькі паслухмянасьцю, а я Сымонам. Ды вартасыці сямейнай не паніжала ні каліва.

П а л у т а. Вось бачыце, вы-ж таксама тату кахалі, па сэрцу знайшлі, дык нашто казаць...

Д о м н а (*падышоўши к Палута*). Палутка, дык трэба-ж ведаць і тое, што вырахаваныне многа знача. Ты-ж сама здаровая, а ведаеш, што Лісы могуць апаганіць наша котлішча... Гэта-ж галякі, батракі, парабкі... Няўжо цябе не сарамаціць радня з імі?... А не сарамаціць цябе, дык бацьку хаця ўваж: не атручвай яго старых дзён. Паслухай і рабі, як ён кажа...

П а л у т а. Ай, мама, годзе вам. Кіньце лепш гэта, бо дарэмна толькі язык мазолім.

Д о м н а (*тнеўна*). Як-та кіньма? Чаму дарэмна? Няўжо ты думаеш, што такі на сваім пастановіш? Эх, цудная ты.

П а л у т а (*праз сълёзы*). Прашу вас, кіньце. Калі тое будзе... (*Сама сабе*). Захацелі загубіць, мабыць...

Д о м н а. Няма чаго, нябога, плакаць... (*Пашыраючи гладзіць дачку*). Ці-ж гэтым мы табе гора наклікаем, га? Пакінь горніцца, цудная. Падумай добра, разъбрыся ўва ўсім. А вось і ладам усё абыдзецца. Навошта так сабе прыймаць кожнае слова. Усё бывае: і бацька пагарачыцца, і я зазлую на цябе,—на тое-ж мы і бацькі твае. Хоць злуюм, а ліха ня думаем—шчасця, добра табе хочам... Бачыш, ты сама ўсяму віною: хай-бы ўзяла ды ўступіла бацьком—дык не, на сваім настаеш, і, пэўна, злуеш нас... Робіш нялад у хаце, сварку...

(*Адчыняюча вароты, і ў сад убягает вясёлая развесистая Тэклечка. У садку падбяне к манеры і чапляеща на яе*).

### З Ъ Я В А 7-я

ПАЛУТА—ДОМНА—ТЭКЛЯ.

Д о м н а (*адпіхаючи Тэклю*). Чаго ты вешаешся, ашчапенак ты ліхі. Пайшла, пайшла. Адкасьніся ад мяне. Ушалопала ліха ведае што: кожны раз чапляцца на шыю. Мудрагэлька. Ушалопала, уздумала...

Тэкля (*трецица ля мацеры*). Калі-бо я люблю вас, мама; шкадую вас, дык і хочацца з вамі быць.

Палута. Ну, была ў Волькі?

Тэкля (*весела*). Была, Палутка; у хату нават заходзіла і пытала ў бабусі. „Няма,—кажа,—пашла кудысь з таварышкамі”. Я падарозе ад Волькі забягала і да Клёцкіных, думала Прузину ўбачыць, ажно яе таксама няма.

Домна. А чаго цябе насіла туды, блізкі съвет? Чаго ты вандзігаеш па сялу, на цябе цураха, на цябе!

Палута. Ша, ша, мама! Гэта я яе пасылала.

Домна. За чым, навошта?

Палута. Ды вось мне патрэбна Волька; абязаліся мы з ёю пайсьці сёньня ў адно месца. Згаварыліся, што сойдземся ў нас тут у садку: я, Пятрусь, Волька, Прузина і Антось. Я з абеду ўсё іх і чакаю. Потым, каб праканацца, дзе яны, я паслала да Волькі Тэклечку. (*Падыходзіць к платом і ўзірасці*).

Домна. Ну, хіба так. А я думала, што яна сама выдумала бегаць туды, я-б тады ёй. (*Ківае пальцам на Тэклю*).

Тэкля (*бяжыць к Палуте*). Не, мамачка, я сама туды ніколі адна не пайду. Я ад Палуты не хацела ісьці, ды яна стала крычаць, і я мусіла пайсьці. (*Да Палуты*). Праўда?

Домна. Маладзец, Тэклечка, маладзец, дзячынка. (*Да Палуты*). А ласьне ты, Палута, ня бачыла, як Антось з Прузына ўшлі? Яны якраз паміж садку прайшлі, я стаяла ў вакне і бачыла. Я думала, што і ты іх прыкмячала...

Палута. Даўно гэта?. (*Адварочвешца ад платоў*).

Домна. А яшчэ быў бацька ў хаце. (*Узірасціца ў аірэст*).

Палута. Не. Я-ж, здаецца, і сачыла за вуліцаю ды прыкмячала... (*Пачакаўши*). І не зайшлі, заразы...

Домна. Пашлі, пашлі. (*Тэкля падбесіла к мацеры*).

Палута (*да Тэклі*). Паглядзі там, Тэклечка, можа хто... (*Тэкля ізноў бяжыць к платом*).

Домна. Ты думаеш, што яны прыдуць к табе?

Палута. Спадзяюся. Павінны.

Тэкля (*ад платоў*). Палута, Палута, вось ідуць цэлаю чарадою. Вунь Волька, Пятрусь...

Домна. Як, ласьне і Ян? (*Азірасціца вакол*).

Тэкля. Здаецца, што Ян. (*Пачакаўши*). Эй, не! Антось, то, Антось, Антось.

Палута. Выбяжы, Тэклечка, пазаві іх сюды; скажы, што я іх прашу. (*Да мацеры*). Ну і дам-жа я ім фэфару. Накладу ім добра. Другі раз ня будуць абманваць. (*Адламвае розу з аірэсту*).

Тэкля (*бяжыць к варотам саду. Набягну*). Я іх пазаву. Усіх? І Пятруся?

Палута. Усіх, усіх заві... Чаму і Пятруся? Сказала ўсіх.  
Рачыстая, на яе ліха. (*Устае і тупае ля стала. Потым іншой садзіца. Тэклія выбегла.*)

### З Ъ Я В А 8-я.

ПАЛУТА—ДОМНА.

Домна. А чаго-ж гэта Ян ужо колькі дзён ня прыходзіў? Ці не ўзлавала ты яго чымсьці, Палута?

Палута. Эй... Я навет і не гаварыла з ім, навет і не сустракалася... Цікавасьць з ім гаварыць, або бяды, што ня прыходзіць? Толькі і клопату. Ячшэ і лепш.

Домна. Ды я ведаю, што табе які-небудзь Пятрусь ці Антось мілей. Якое наўды? Калі ўзяла на разум, то ўжо ня так лёгка растаща... (*Адчыняюча вароты, і хутка ў сад убягае Волька, а за ёю съледам Прузына, потым Антось і Тэклечка, а пасля ўсіх Пятрусь*).

### З Ъ Я В А 9-я.

ПАЛУТА—ДОМНА—ВОЛЬКА—ПРУЗЫНА—АНТОСЬ—ТЭКЛЯ—ПЯТРУСЬ.

Тэклія. Пятрусь дык не хацеў ісьці, адказваўся. Ледзьве Волька яго ўпраслі.

Домна. Сядайце, небажаты, сядайце. Патаміліся, нябось, за дзень: у Граева, бадай, хадзілі. Сядайце.

Антось. Не клапацецесь, цётака, сядзеце вы. Мы маладыя і пастаймо, нічога.

Волька. Што вы ўздумалі? Хай бог крье, каб мы вас зганялі... Вось месца хопіць колькі хонць. Пятрусь, сядай паміж Палуты, а ты, Прузына, гэтта, а Антось... А я пагуляю па сцяжынцы ды паастаю, а мо' падрасту яшчэ крыху. Сядайце вы!

Домна. Да сядай і ты, нябога, сядай. Натупалася за дзень.

Прузына. Ня хоча—ня трэба. Хай падрастае, калі ёй гэтага мала.

Антось. Вяліканшай хоча вырасьці. Высунуцца пад неба, як той казаў, каб... (*Усе съмлююца*).

Палута. Ну, дык дзе-ж былі, кажэце, га?.. Эх, і вы. Чакала-чакала і ніхто ня прышоў. Вось якія. А казаць, дык кажаце, абяцаеце... Волька, га? Пятрусь? Маўчыцё, нябось, папаліся? Чырванейце... Вы думаецце, што я гэта забуду? Пятрусь?

Пятрусь. Мы заходзілі да цябе ня відаць было.

Палута. Ну, брэшаш, мілы: я з абеду тут сяджу. Як угаварыліся тады, дык я і сядзела ўвесь час, нікуды ні на крок.

Волька. Дальбог мы заглядалі ў садок, але цябе ня было. Не ашукваем.

Палута. Кінь хлусіць. Маўчы, ляпей будзе... Палічымся потым калі вы гэткія... Ну, кажэце, дзе былі? У Качоргі хадзіла?

Прузына. Былі ў Граеве, галубка. Чаго-чаго мы там ня бачылі! Цуда ды годзе!

Антось. Ого, што і казаць: на цудзе цуда.

Домна. Ну, ну, кажэце.

Прузына. Піліпчанку бачылі з Дружнікам. Так рызыкуюць па месцыце пад ручку, што ані божа мой. Фанаберы тае не абярэшся. Пастрэрка ў яе, парасон чырвоны, а ў яго белая камізэлька, сурдут. Хоць куды.

Домна. Ймо? Дай ты рады! Бадай вясельле будзе?

Волька. А будзе, я чула: на запаведзі давалі тры дні таму.

Прузына. Чаму-ж ня быць. Абое ўжо пажылыя; цягаюца так з якіх пор—усім абрыдлі...

Домна. А пасаг Піліпчанцы няма ведама які даюць? Ня чулі?

Волька. Паўвалокі дае Сук. Чаго-ж хацець. Нямала.

Антось. Вось зьбірайце і вы пастолькі пасагу, дык ураз зробім некалькі вясельляў: пачарзе, перш я, потым Пятрусь, далей Цімох, толькі лічы.

Пятрусь. Бач, захацеў. А паўмаргоў табе ня хопе?

Прузына. Чым-жа вы горшыя ад Дружынініка? Ніякага съмеху. Ад нас-та не дастанеце, бо няма, а што варт, дык і сумненіня няма.

Антось. Вось, ці бачыў? Добры на пачатак. Ужо гатовы і даць...

Пятрусь. Я-ж табе казаў, што мала запрасіў. Нам трэба самае меншае валок па тры.

Домна. Эх, і жартаунікі-ж вы, хлопцы. Вось што значыць, як кажуць, съвету пабачылі.

Волька. О, яшчэ колькі разуму набраліся. Вось пабудзьце з імі крыху больш часу, яны да таго набрэшуць вам, што вы і ня рады будзеце... Гэта-ж ліха ведае што.

Домна. Вядома, моладзь. Ну, ваша пара, красуйце і жартуйце! Але мне ўсё-ткі трэба ўжо йсьці. Тэкля, ідзі і ты гуляй. Чаго ты верцішся ў садку? Твае таварышкі на вуліцы. Бяжы.

Тэкля (з кустоў). Я зараз, мамачка, толькі сарву вяргіню. Я зараз. (Сарвала краску і бяжыць за мацерай).

Домна. Ну, весялецеся, нябогі, хай вас бог гадуе. (Ідзе к вийсьцу).

Волька (выблічае з кустоў і ханае яе за рукаў). Ды пабудзьце з намі, яшчэ рана. Чаго вам так зарупіла. Пагутарце з намі аб сім, аб tym. Вы-ж нам не замінаеце. Пагуляйце, цётачка, нам весялей будзе.

Домна (вырываеца і ўдзе). Вось, мо' я прыду яшчэ, цяперака-ж трэ' пайсьці.

### З Ъ Я В А Ю-ая.

ПАЛУТА—ВОЛЬКА—ПРУЗЫНА—АНТОСЬ—ПЯТРУСЬ.

Волька. А ты, Палута, усё тут сядзела ўвесь час? Цэлы дзень у садку? І нікуды ня выходзіла? Ды ня нудзілася?

Палута (*трасе прад ёю рукою*). Ну, а то-ж дзе? Вы-ж такія добрыя, што захацелі і на гэты раз, як і заўсёды, склусіць і не зайсьці памяне... Уцяклі, нябось, адны да Граява, а мне хоцькі-няхочькі трэ' было сядзець. Куды-ж мне аднэй ісьці?..

Прузына. Адна, Палутка, і сядзела ты?

Пятрусь. Чаму вам так хочацца, каб яна адна сядзела? А мо' яшчэ з ёю хто... Праўда, Палута?

Антось. Бо яны, мабыць, ведаюць, што не адна, а...

Палута. Вось не дагадвайцеся зараней: я вам і ім адначасова скажу, што такі і не адна сядзела ўвесь час.

Усе. Ого-о!

Палута. Чакайце, ня радуйцеся наперад, ша-а. Зусім ня тое, што можа хто з вас падумаў... Сядзела не адна таму, што бацька замінаў...

Усе. Ха-ха-ха, Хэ-хэ-хэ!

Волька. Як гэта бацька замінаў? (*Бяруць Палуту ў кола*).

Палута (*варочаеніа к усім*). А вось як. (*Усе прыслухоўваюцца*). Села я вось тут на лаўцы скора паслья абеду і чакала Пятруса (*наказае пальцам*), бо ён мяне пераканаў, што хоцькі ніхто ня прыдзе памяне, а ён такі няйначай. (*Узіраеніа ў Пятруса*).

Антось (*да Пятруся*). Ці праўда?

Пятрусь (*сыцькае плачыма са съмехам*). Ня памятаю.

Палута (*кідае на яло ралінкаю*). Ну, адказвацца цяперака? Таіцца? Дарэмная турбацця, браточку!

Прузына. Хітрыя!

Волька. Ну, заўсяголаў яны. Кажы далей, кажы. (*Усе слухаюць*).

Палута (*садзіцца і ўстае*). Вось села, сяджу ды паглядаю на вуліцу праз платы, ці ня йдзе хто-кольвечы (*наказвае*). Так прасядзела мо' з гадзіну. А потым бацька прыходзіць. Прыйходзіць, садзіцца паміж са мною і давай гутарыць... Што з ім зрабілася—ня прыдумаю. Вось у гутарцы памаленьку ды патрошку давай сварыцца. (*Вольцы на вуха*). З-за Пятруся ўсё ведаеш, галубка. Чаго-чаго на яго не навычвараў, кім-кім яго не празваў! Вось, кажа, ты гэтым басяком толькі Яна адбіваеш. (*Гульчэй*). Я доўга не цярпеўши—як задала яму ўсякага шпэлаху наперакор, да наадварот—і цэлая сварка ўзгарэлася... Так злым і выйшаў. (*Да Пятруся, усмешіўва*). Праз цябе, браточку, уся справа. Нешчасціўны ты...

Пятрусь. Ці-ж можа? Ох, я рад, што хая ўвагі такой за-служыў.

Антось. Ого, а цябе, нябось, яе бацька добра ўважае. Як ідзеш—бадай, дарогу дае, староніца.

Пятрусь. Прыйцелі, аднэй партыі. Соцыял-дэмократы.

Антось. Злучаныя еднасцю клясавых інтарэсаў.

Волька. Ну, гдзе хая кпіць са старога чалавека. Грэх, на-ват, ня то, што брыдка.

Прузына. Увагі ніякае ня маюць да старших.

Палута. Калі-бо, галубкі, з яго і трэба толькі кпіць. Такі чалавек, такі чалавек, што і выказаць нельга. Каб вы толькі пажылі з ім, дык ня гэтае шчэ сказаці-бы аб ім... Надта круты ўжо.

Волька. А ты думаеш, што мой ляпейшы? Я ня жыла з тваім, а ты з майм, і табе здаецца мой лепшы, а мне—твой...

Пятрусь. А ўсамадзелячы абое роўныя.

Волька. Бадай што так: адзін гонар праводзяць, аднёю знат-насцю гардзяцца.

Прузына. Як-бы там ня было, а ўсё-ткі кпіць вам з іх ня варта.

Пятрусь і Антось (у адзін юлас). Прабачайце, імасыці, вінаваты. (Усе съмлююцца. Антось з Пятрусём падходзяць да лаўкі і садзяцца. Поруч з імі дзяўчаты).

Палута (астаўшыся стаяць, да ўсіх). Заспявайма песнью якую, ці што? Ці ў гульню якую згуляем...

Волька і Прузына. Але, але, давайце, хлопцы, запяём.

Антось. Колькі нас—толькі людзям на съмех, ня болей. Такія піянуны з нас.

Волька. Ды не адказвайся ўжо. Няма ахвоты съпяваць, дык гавора ліха ведае што.

Прузына. Съпяйма, браткі.—„Ой у лузэ-лузэ пры дарозе каліна стаяла“. Вясёлая такая песня; дужа падабаецца мне.

Антось. Як пяяць—дык пейма рабочыя песні: „У руднікох пад зямлёю, за варштатам і ў полі—вакол чуваць песні аб щасыці і долі“. (Пляе, Пятрусь памагае, ім утуруюць дзяўчаты. Выходзіць складна і пекна. У самы распей на вуліцы паднімаеша дзічыны крик і гоман. Дзеци зьбіраюцца ірамадаю мя платоў. Тэкличка ўбяце ў сад і прыводзіць з пай-дзесятка дзетак. Палута іроўніць на яе пальшам).

### З Ъ Я В А II-ая.

ТЫЯ-Ж і ТЭКЛЯ.

Тэкля. Волечка, вунь на вуліцы ходзіць цыганка ды на карты варожыць. У Самулі сабрала цэлую грамаду жанок: кожная варожыць. Ці не пазваць яе да вас?

Волька. Што ты казала, Тэклюся, што?

Тэкля. Цыганка ходзіць ды на карты варожыць: ці не пазваць яе да вас?

Палута. А дзе яна, у каго?

Тэкля. Я ў Самулі пакінула яе, а цяперака мо<sup>4</sup> куды йдучы зайшла.

Волька (да дзяўчат). Мо<sup>4</sup> пазваць, га?

Палута. Няпрыменна пазваць. Вось, хая на тую спробу, што яна скажа. Паваражу, а ну-ж і што добрае вываражыць. Пазаві йдзі, Тэклюся.

Прузына. Вядзі сюды!

### З ҃ Я В А 12-ая

ТЫЯ-Ж бяз ТЭКЛІ.

Пятрусь. Што вы ўшалопалі! Як вам ня брыдка. А яшчэ дэмократкамі сябе лічаць, съядомымі. Эх, я-б назваў-бы вас, але ня-хай... Хэ-хэ-хэ! Цыганку зваць на варажбу.

Палута. Ну, і што-ж дзіўнага? А бывае, што і праўду кажа. Вось надоячы Лізе Грышкавай якраз усё проказала, што і здарылася потым...

Антось. Ці праўда?

Палута. Вядома, што праўда. Ня верыце — запытайце ў яе.

Антось. Значыць, і ты думаеш праведаць аб сабе, што здараўца з табою ўпераць? Дзівіся, Пятрусь.

Палута. А вядома. Съмейцеся, съмейцеся. Вы думаеце, што толькі вы ўсё знаеце, што хітрэйшыя за ўсіх, калі ні ў вошта ня верыце.

Волька. Гарадзкія... (Яе спыняе крык і юман. У двор, а потым у сад уваходзіць маладая пекная цыганка, з торбаю за плячыма і картамі ў руках. Бегаючыя за ёю ғрамадаю дзеци і некалькі жанок астаюцца ля платоў саду. Некалькі з Тэклечкаю і Домнаю ўваходзяць за цыганкаю ў сад... Хлопцы і дзяўчаты акружваюць стол. Пачынаецца варажба).


### З ҃ Я В А 13-ая.

ТЫЯ-Ж—ЦЫГАНКА—ТЭКЛЯ—ДОМНА—КАБЕТЫ—ДЗЕЦІ.

Цыганка (расьнеўна, картпуючы і раскладаючы карты, перапытвае кожнага). Ну, хто-ж з вас на карты паваражыць хоча? Хто руку пакажа? Дазвольце, дзяўчаткі, дазвольце, хлопцы. Усю праўду вам адкрыю, што было—скажу, што будзе адгадаю. Якая вас доля чакае, што жыцьцё кожнаму з вас абяцае, каму якое шчасльце яно прыпастло... Ня дорага вазьму, згодзьцеся-ж, маё дарагенькія. Усё вам расскажу.

Волька. А колькі за нас чатырох возьмет, агулам?

Антось. Ого! Агулам-хочаш наняць! Ну, ну, пробуй!



Цыганка. Адзін рубельчык, мае даражэнкія, адзін рубельчык. Зусім ня дорага будзе: па саракоўцы з дзесяткай на брата прыдзеца разлажыць.

Домна. Ого! Надта замнога хочаш адразу ўхапіць, лёгка грошай награбсьці. Паваражы ім за паўрубель — і то хопіць табе, досі. Нябось, ужо награбла за сёньня рублёу са тры. Варажы, варажы за паўрубель. (*Подштурхвае яе. Кабеты памагаюць ей.*)

Цыганка. Дальбог, бабулька, і рубель ня дорага. Затое ўсё разгадаю, чистую праўду скажу. Нічагуткі не стаю. (*Да Волькі.*) Ну, давайце за рубель — то пачну.

Домна. Эй, якая ласая... Ну, я прыдам да паўрубля сама.

Цыганка. Колькі?

Домна. Дам табе сыр... зачынай.

Цыганка. Ну, так давай, галубка, руку першая.

Прузына. Не, хай уперад Волька спрабуе, я пасъля.

Волька. Ды чаго там, давай.

Прузына. Не, давай ты наперад.

Цыганка. Хто-небудзь. Што лепш хочаш, Волька,—на карты ці на руку?

Волька. На руку давай.

Цыганка (*бяра руку, разглядае; усе насторожжаюца*). Ты серадольшая дачка ў сваіх бацькоў і самая каханая бацькамі. Табе было-бельмі добра жыць, каб не адзін прыпадак, які жывасілам адняў ад цябе праз бацькоў гэта дабро. (*Волька мяцдзіць на ўсіх і здавольна ўсімяхешица*). Дай гэту руку, правую. (*Глядзіць*). А тут вось паказвае, што ты яшчэ не загубіла ўсяго ў сваім жыцьці: табе бог суліў сланага, добрае душы, чалавека, які начамі ня сьпіць — аб табе думае. Ты яго ня бачыла шчэ на яву, ну ў съне-ж колькі раз ён абдымаў цябе. Блізак час, калі жыцьцё вас злучыць... Шчасьце і слава крок за крокам справаджаюць твайго суджанага...

Антось. А ймя яго як? Кажы, кажы!

Волька. На вошта табе съмияцца? Бач, ты ня верыш, а ўсё праўду сказала, чистую праўду. Угадала, даражэнкай, усё ўгадала. Малайчына!

Домна. А калі замуж выйдзе, цікаўна?

Цыганка. Неўзабаве, зусім неўзабаве. Толькі трэба праждаць яе суджанаму адзін прыладак, з якім так ці йначай абмяркуеца даўнейшае яго жыцьцё. Гэта будзе не раней году і не пазней двух год...

Домна. Вось гэта-то, наўрад, ужо ці праўда. Бадай ты, Волька, шмат раней гэта зробіш? А вось гэтай кінь на карты; а вось яшчэ больш нахлусіш...

Палута. Але, але, на карты!

Цыганка. Вось адразу табе паказвае благі скутак: два чалавекі ганяюцца за табою — багаты, знатны, але нялюбы табою, і другі,

за якім ты съвету ня чуеш, у кім усю душу поіш шчасьцем; толькі не даступны ён табе праз самых блізкіх людзей; гэтыя людзі і не даудзь магчымасці злучыць з ім табе сваё жыцьцё. А вось твой кахраны суліць табе дарогу, якое ты байшся і не адважваешся пакінуць бацькоў; а бацькі гэтym і выкарыстаюць.

Палута. Ну, досыць, будзе...

Домна. Балхвіць, ліха ведае што. „Нялюбы, выкарыстаюць“... Гэта ўжо дык няпрауда, галубка, ня варта-б было, на добры лад, і сырү даваць...

Палута. Чаму няпрауда—прауду якраз сказала. Дарэмна вы, мама, кажаце. Дай, Прузынка, хай паварожа і табе, паглядзіш—усё ўгадае.

Цыганка. Давай, Прузына, закіну на карты, адгадаю.

Прузына. Не, ужо ня варта; цямнее, трэба дамоў ісьці, а то там маці ўжо прачакалася... Ды я надоячы варажыла—зусім няпрауду мне вываражыла. Больш зараклася варажыць.

Цыганка. Я то прауду скажу. Давай руку. Давай. Ну, болей ніхто ня хоча, га? Дык ідзі, гаспадынка, дай мне абяцанае.

Домна. Не азірайся, іду, іду, я ня скручу: абяцала дык дам, хоць і няварта было-б; мала варажыла і вываражыла ўжо вельмі няважна.

Палута (*нездавольна ўдаюн мацеры*). Абяцалі даць—дык дайце. Яна мне прауду сказала. (*Адвараочаенца да дзяўчын*). Хоць часу звяяла, а ўпапад сказала. Няўжо такі так знае?

Антось і Пятрусь. А пэўна, што знае (*съмяюща*).

Прузына. Трэ' і мне ісьці... Ты, Волька, яшчэ ня пойдзеш?

Волька. Чакай, іду і я.

Антось. І я з вамі разам.

Палута. Пагуляйце яшчэ. Ну, дык ты хая застанься, Пятрусь, я табе штосьці скажу.

Волька. Вы заставайцеся, вам блізка абаім, а мы пойдзем. Хадзем, мае родненькія; пакуль яшчэ зайдзем... Заўтра будзённы дзень, трэба ўставаць ды ісьці лён палоць. (*Выходліць*).

Прузына (*усылье, нахаду*). Гэтак-жа і мне ў Вілы. Моя і ты, Волька, туды?

Антось. Я туды заўтра каня павяду пасьвіць. У мяне дык як раз на заўтра не выпадае работы. Я-б гуляў-бы, толькі, прызнацца, у жываце казлыча. (*Да Прузыны*). Заўтра ўгледзімся можа?

Прузына. Можа, чаму не. (*Гутарка цініз і аўдалециа*).

Волька. А са мною хіба вечарам заўтра, калі будзе пагода (*райоча*). А цяперака пайду спаць, а ну-ж „сулены мой сасыніца.“ (*Выходзіць з двара*).

Антось (*на вуліцы*). Дай, божа! Знача, пажадаю табе салодкіх мар.

Пятрусь (падышоўши к плоту). Салодкіх мар, Волечка.

Волька (здалёк). Дзякуй, браточку, дзякуй. (Развітаныне канчаенца. Вынікае юлас цыянкі ѹ Домны, якія ўсё яшчэ не пасынелі распластіца. Іх цутарку перабівае пайторны крык дзяней. З-за вёскі даносіца нязычнае пяяньне. За хатай брэша сабака. У другім канцы іфае жалейка).

### ЗЬЯВА 14-ая.

#### ПАЛУТА—ПЯТРУСЬ.

(Палута садзіца на лаўцы і ў задуменны абаліфесца локіямі на стол. Пятрусь ходзіць каля стала па съежжаны, перабіраючы ў руках кра-  
сачку чырвоную рожы. Водбліск зайшоўшага сонца толькі маленькой шэрай стужкаю, бы пісах, вісьне над лесам. Пятрусь кідае зіркам к верху. Праз  
колькі хвіль падыходзіць да Палуты і садзіца поміж з ёю).

Пятрусь (азірасца на двор, абдымает Палуту і зазірае ёй у очы). Ты маркотуеш чагось, Палутка? Ці не прыняла да сэрца толькі ты цыганскіх слоў?... І ты верыш варажбе? Чуеш, Палута? (Тырхае яе плячом). Няўжо такі верыш? Ну, калі так, дык я проста дзіўлюся з цябе, ды  
годзе. Гэта-ж забабоны старых баб, выдумкі, балтаўня. Ласьне можа цёмны, няграматны чалавек, як гэта вось цыганка, што кольвечы ведаць у перадзе твайго жыцця. Ніхто ня ведае і ніколі ня ведаў гэтага: ні вучоныя людзі, ні прарокі. Плюй у очы, калі хто схоча цвярдзіць табе гэта, ня вер, не шманай. Палута, Палутка, чуеш? Кінь, плюнь... А то съмяяцца буду, ня болей. Чуеш? (Прыхілясца к ёй  
щыльней).

Палута (не паднімаючы галавы, ня ўверана). Я ня веру, я... Толькі, Пятруська, яна якраз усю праўду сказала. І далей сказала-б, але я знарок перапыніла, вырваўши руку: не хацела, каб маці лаялася... (Пачакаўши). А, думаеш, маці ня скеміла? Усё скеміла, усё чиста. Ды і хто ня скеміць, калі так проста і ўверана кажа, нібы з ёю самою робіцца гэта ўсё. Глядзі—з другога боку... „першы знатны, багаты, але нялюбы...“ або „блізкія людзі вымусяць за яго“. Ці-ж тут не пазнаць? Знатны, багаты—то-ж Сыліва; блізкія-ж людзі—бацькі. О, яны, Пятруська, так насталі, так накінуліся на мяне, што ўжо наўрад, ці ўдасца мне ад іх аслабаніца... (Паднімае юлаў, хіліца да Пятруся). Пятруська, родненкі, нешта чуе маё сэрца нядобрае для нас з табою; хаця-б яно ня збылося, а то ня вытрываю, ні за што ня вытрываю, каханы. Мне прыходзіцца выбіраць адно з двух: або, або... ці ты, ці бацькі з Янам...

Пятрусь. Можа я табе прашкаджаю, мо' набіваюся к табе са сваім... ты скажы мне, Палутка, дык я пакіну цябе ў спакою... Сыціну, здушу пачуцьцё і адкасьнуся... Кончу сваё жыццё дзе-кольвечы адзін, бо болей мне ня трэба ніхто... Раню душу, разаб'ю жыццё і... Скажы, Палута, ня тайся мне... Я маракаваць ня буду, бо я сам ві-

ною таму. Гэтак суджана мусі быць нам... Нічога ня зробіш. Дэ́зве дарогі перад намі і розныя дарогі, даражэнская (*найнаеца і чалуе*).

Палута. Пятрусь, Пятруська, не кажы мне гэтага, мой кахраны, я з табою не растануся, мяне ніхто ня зможа з табою разлучыць па дабросыці... без цябе-ж жыцьця я ня маю, ня буду мець. Хай бацькі злуюць, хай праклінаюць мяне бацькаўскім праклёнам, а я ад цябе не адыйду, ня кіну цябе.

Пятрусь. Міная, ці-ж у цябе хопіць адлагі? То-ж назаўсёды—не на раз, і вялікая справа: трэ' кідаць, забываць, уцякаць, бадзяцца, цярпець... А ты дагэтуль жыла ў роскаши, у здравольствіце... Падумай, добра падумай,—я не гвалтую, я...

Палута. Маўчы, маўчы. Пачынае ныць маё сэрца... Ты такі добры, так я цябе люблю... А бацька мой які злы, які сібэрны! Ён ні перад чым ня спыніцца, нічога не пашкадуе, каб нас разлучыць. Гэта-ж не чалавек, а шыбелльнік... Божа мой! Чаму ў мяне такія бацькі, чаму так склалася жыцьцё маё; яшчэ ня жыла, а ўжо і прашкоды на пущнені... Ня вытрываю я, ня вытрываю... Пятруська мой!

Пятрусь (*сучесна*). Ня тужы, Палутка, а ну і ляпей усё ўстроіцца. Ды ўрэшце, што нам твой бацька, што нам яго сэрца? Ці-ж мы малыя і будзем баяцца? Нам ніхто не паперашкодзіць, калі толькі захочам мы. Калі ў нас знайдзеца сілы і нашае кахраныне не падарвешца ні з чайго боку—мы заваюем сабе жыцьцё. Чуеш, Палута, га? У цябе хопіць сілы і съмеласыці кінуць-рынуць усё і са мною... уцячы? Уцячом тады ад тваіх бацькоў і таквеля. У горад паедзем, і хто нас нойдзе? Добра, ці не? (*Прыціскае*). Будзе памойму, згодзішся? Ды навошта казаць, калі я не сумляваюся, што ты на ўсё пойдзеш і на мяне здасіся, Палутка.

Палута. Я твая, Пятруська. Згодна на ўсё, кахраны мой. Толькі, як-жа мне бацькоў абмануць, як мне ад іх вырвацца? Навучы ты мяне, ты-ж разумнейшы. Скажы, парадэзь.

Пятрусь. Я ўсё вазьму сам, на сябе вазьму. Ты чакай, ды сілу зьбрай, рыхтуйся. Як толькі ўжо бацькі парашаць няйначай выдаць цябе за Яна—ты кажы мне, і мы хутчэй ўсё кінем і ўцячэм у горад... Толькі ты будзь съмела, гартуй сэрца і душу. А мо' яшчэ і так мінецца, мо' і ня выдадуць цябе за Сыліву, тады будзем аб іншым думаць... Толькі-б грошаў больш захапіць... (*Падыходзіць к Палуце, чіха*). У бацькі ты вазьмі; падгледзь, дзе ён хавае, і вазьмі; толькі-б на дарогу, а там ўсё будзе, я дастану ў таварышоў. Ці добра, Палутка?

Палута. Усё добра, абы толькі з табою быць. Я ўсё зраблю. Але, што-б то значыла: „яны вымусяць цябе“. Няўжо ня ўдасца нам уцячы? Ці мо' хто з нас кіне адно другога?

Пятрусь (*мататэ галавою*). Ты не забываеш цыганчыных слоў? Што ты ўшалопала сабе, цудная. Кінь думаць. (*Хвошча ле вяцікаю*). Я і казаў-жа: навошта тая паганая варажба. Дык не, не паслухалі.

А цяпер вось пранялася славамі, запалі вельмі яны ў душу і... Эх-хэ! Дальбог, якая ты даверная, Палута. (Бяфэ пад паху і залідае ў вочы. З двара нясена кілч Тэклечкі): Палута, га Палута! Мама завуць у хату).

Палута. Стой, стой! Чаго спалохаўся? (Ханае яю за руку). Табе хочацца, каб я цябе паслушала? Ну, добра, я больш ня буду верыць цыганчым словам. Кіну. (Кілч паўтараеца. Палута адзываеца). Іду, іду.

Пятрусь. Калі бо неяк злосна, ды ўсё: нібы якая дурная баба—ліха ведае чаму верыць. (Спахватваеца). Бягучь па цябе. Ну, дык моў пойдзеш? (Прытінаеца і хутка, з налёту цалуе некалькі раз). Ідзі, а то яшчэ бацькі прыдудць. Няпраўда, не паддамося ліхой сіле. Больш настойнасці, родненская. Круцей павядзі з бацькамі. Ня дайся гнуць у дугу. Я-ж з свайго боку буду старацца... Ці ў нас сілы няма змаганью? Кінь сумненьне... Пярайдам прашкоды... (Ідуць к выйсцю; спыняючы лікуста аірасту).

Палута. Веру, Пятрусь мой, веру...

Тэкля (убягае і юласна кричыць). Канца няма тваёй гульні!

### З Ъ Я В А 15-ая.

ПАЛУТА—ПЯТРУСЬ—ТЭКЛЯ.

Тэкля (ханае Палуту за спадніцу). Палута, чамусьці ты ня слухаеш, чаму? Мама сказала йсьці—дык ідзі. Колькі-ж цябе прасіць заставіш, можа шчэ—і пакланіцца загадаеш. (Сама сабе). Не нагуляеца ніколі, бедная. І ўчора цэлы вечар гуляла і сягоныня якую пору, а ўсё яшчэ мала. Укахалася ўжо вельмі шчыра, што і растацца ня можа. Ня ўбачыцца ўжо болей, ці што: прападзе Пятрусь, небарака. (Ізноў заве). Палута, ці ты чуеш, ці не? Што ты сабе думаеш, ты-ж яшчэ сέньня ад абеду нічога ў рот ня брала. Ідзі, ды я пайду па бацьку, вячэрэць будзем. Ідзі, чуеш?

Палута (трываючи Пятруся за руку, кричыць на сястрыцу). Ды го́дзе табе кричаць, ашчапенак ты. Ідзі скажы мацеры, што я йду. (Да Пятрусл). Нешта засядзеўся гдэсъці мой бацька. (Насьмешліва). Можа ўпрочки зьбег, зазлаваўши на нас. Не залюбіў бедны, што дачка заспрачалася...

Тэкля (выбягае з садку). Дык ты ня кончыла ўсяго? Павяла гутарку далей? Мабыць хочаш, каб мама прыйшлі з повадам. (Пятрусь з Палутаю рабочую).

Пятрусь (сысікае руку Палуте). Дык ідзі, ідзі, а то і ў прауду прыдзе маці ды крику наробіць; сорамна толькі будзе... А там і бацька гатоў насыцігнуць—а гэта зусім дрэнна. (Тайхаете). Ідзі, ідзі. Я так сама пайду, бо і мяне маці там чакае. Так сама ня быў цэлы дзень дома... (Азіраеца на двор). Ну, Тэкля зараз мацеру прывядзе. А я-б ужо не хацеў бы з ёю сустракацца: ня любіць мяне яна, як і бацька... Толькі

(азірасця) адна дачка можа трохі... кахае... (Глядзіць Палуце ў твар). Га? Праўда, ці не, Палутка?

Палута (вешаеца на Пятруся). Го, праўда, праўда... мой Пятрусь-ка-а, мой мілы. (Цалуе). Го-орка-а-я праўда... (З заду двара вынікае зычны ломан Домны: „Ня-а-слу-а-хае. Прыліпла-а, немач на яе... Неналюбавалася за паўдня“.

Пятрусь (цалуе Палуту і ўйдзе к выйсцю. На хаоду). Чуеш, чуеш? Ідзі, а то пападзе... Грыміць ужо... (Махае канялюхом і выходзіць з саду. Палута ківае рукою ўсьлед. Чуин баяславенны звон. Дзесь заляваеца жалейка пастуха. Змрок глыбее).

## ДЗЕЯ II.

Хата Сыліаў. У хаце прыбрана чыста. Вакол глядзіць багацьце і здавольства. Сыцены атынкованы і выбелены. На съценах разьвешаны абразы—адбіткі абшараў летам і зімою, і вайны з часу швэдзкага спалення. На покуці блішчсты съвяты абраз, перад якім чырвоны ліхтарык. Ля тыльнае съцяны два ложкі, з трима на кождым падушкам. На падушках узьдзеты блакітныя ў доўгіх брыжох навалачкі. Адвячорак. Дваровае вакно адчынена. Матруна, Янава маці, увіхаецца то ў запечку, то ў мыцельніку. Гэля стаіць ля ложка і здалёк кідае зіркім у люстэрка, якое вісіць на дваровай съцяне між вакон. Ян сядзіць ля адчыненага вакна, алагнуўшыся на стол. Зрэдка пазірае ў вакно. У вакно глядзіцца ралка дзярэўца. Відаць абросшы зеленьню ўзгор.

## ЗЬЯВА I-ая.

ЯН—МАТРУНА—ГЭЛЯ.

Я н. Аднаму, ведаецце, усё-ткі цяжка справіцца. Куды-ы там! Дзякую богу, тры валокі поля—чуць не хвалъварак. Ды быў-бы і хвалъварак, каб гэта ўся зямля ў зборы, разам. Ого, латва было-б! Ды каб яшчэ зямля ўся гэткая, як на Паселішчах—роўная, чорная, тлустая. Зажы́бы чалавек. Яшчэ як зажы́бы! Паставілі-б будынак вялікі (размахвае рукамі), прасторны; рассадзілі-б туды, к лагчыне, гарод капусны, а к горцы—сад; ля рэчкі быў-бы паплаў, а апошніе—поле. Ажыцца можна было-б... Бацька тады, мабыць, ня думаючы купляў, ня ведаў, у како і як. Ці мо' нельга было? Дзіўная рэч, я ўсё-ткі не разумею: чаму-б не перадзяліць і не парабіць маёнтакаў? Ня ведаюць выгады людзі. Не, нам то ўжо трэба старацца, каб як усю зямлю сабраць у адно месца. Ня праўда, мама? Ды наніць пару парабакаў? Абстроіцца, як сълед...

Матруна. Чаму ня праўда. Усё праўда, сынку, толькі немагчыма гэтага зрабіць. Зусім немагчыма: ніхто ня згодзіцца; ды другое—людзі прывыклі ўжо да цяперашніх парадкаў. А кожны з малою вы-

лучкаю, і мае зямлі па крысе. Глядзі, мы-ж самыя багатыя ня толькі на вёсцы, а і на павеце ўсім...

Гэля. Дзесяць гаспадарстваў іншых злажы і то ня старчыць да нашага... Дзякую яму, то-ж усё тата-нябожчык нарабіў: зрабіў нам гэта дабро...

Матруна. Усё, дзеткі, бацька, вечны яму пакой, клапаціўся да дбаў, і вось, дзякуючы яму, нам так і жывецца, няўрокам, ня кепска. Усяго хапае—і пахваліцца ня грэх... А што датыча табе падмогі, то вядома, сынку, трэба наняць чалавека. Вось гэта лета як-кольвечы скаратаем—Гэля дапаможа, Якаў часамі, а к налецьцю з саме вясны так і трэба старацца... Так нельга.

Ян. Яно-то трэба было-б і на сёлета—але ўсё неяк няма калі і падумаць. Некалькі раз зъбіраўся вам сказаць, да вазьму й забуду. А іншы раз палічыш і, здаецца, шкода грошаў: ўсё-ж утратак: парабак з лета возьме ня меней дваццаці рублёў, а яму яшчэ спраў вонраткі ды пракармі. На цэлую сотню нагоніць. Ды і парабка добра, стараннага ня так лёгка падабраць; а ўзяць гультая якога, абібоку—дык лепш хай ён згіне апрош нас. Будзе сядзець ды аб'ядаць, а яму шчэ і гроши гатуй... (*Устае ў ходзіць*).

Матруна (*любечна синам*). Вядома, сынку, вядома. Цяперака съвет надта благі, нічога людзі ня вартыя, раўняць ня трэба з даунейшымі. Бывала, за залатоўку працуе табе не адгінаючыся з цёмнага да цёмнага ды на сваіх харчох. Возьмем жанца, капальніка, ці касца—люба паглядзець: за цяперашнюю машыну выраблялі. Паробіць увесе дзень, а вечарам яшчэ падзяку гаспадару за найміцтва дае. (*Заіавафваецца. Махае рукою і выльвае з місکі ў руцэ воду*). Ах, божачка! Што-ж я зрабіла! (*Гэля кричыць: „Што там? ну разылі воду“.* *Матруна стаўляе міску*). Але... што-ж бо я казала... але... А цяперака і ня думай! Людзі гультай—непаслухнікі; распусныя ўсе, не баяцца бога, не паважаюць багатых і знатных. Вунь, нарабілася дэмократаў нейкіх, соцыялістых—проста за кару божую. І сеюць нялады, вядуть грабежствы—ліха ведае што... Бачыце—хочькі гэты Пятрусь Яўгэнін, Антось Смыкаў, Ромусь Каўжалёў... Хай бог бароніць! Насланье—ды годзе... Але-ж нічога не парадзіш. Прыходзіцца гадзіцца і з гэтым...

Гэля. —Вось гэта Пятрусь, ведаеце, надоячы,—мне казалі дзяўчата,—дык праста кликаў усіх ня слухаць начальства; зваў да нападу на багатых. „Гэта“—, кричаў ён—крывасмокі ваны, дармаеды, якіх трэба каб вы ўсіх ззвялі са съвету. Як іх ня будзе—тады і жыцьцё ўсім будзе лепшае, шчасліўшае. Ды на нас намякаў.

Ян. Ды, ведама, што і казаць! Ну, але, мама, Шмойла глядзеў Цвыркуні?

Матруна. Не, яшчэ. Я наказвала яму надоячы, але нешта ня прыходзіць. (*Задумоўваецца*). А мо', Яначка, мы і прадаваць яе ня будам? А ну-ж і пабегае пад восень. Яшчэ зусім маладая і надта шко-

да будзе, збыўши. Добрата плоду, малочная... Няхай застаецца, сынку, не памяшае. Калі ўжо так падыдзе, то можна будзе і зімою прадаць— яшчэ болей гроши возьмем. А малака хоріць.

Ян. Ды яно—няхай. Толькі, бач, я думаў гроши дастаць за яе, ды гарнітур выняць ад краўца. А тут і чаравікі трэба...

Матруна. Эх, цудны. Ня ўсё роўна гроши. Бяры з тых і ўсё, чаго там шкадаваць! Дзякую богу, не пазычаць ісьці.

Гэля. А мне сукна набярэце к Пятру? Вы абяцалі-ж.

Матруна. Чаму-ж не? Набяром, дачушка, набяром. Дзякую богу, вы абое ў такой пары, што кожны раз трэ' і прыгоды ў хату чакаць. (Цішэй да Гэлі). Гэта-ж, ці праўда, ці не, мне Слоіха абяцала сваты прысласць да цябе. Чуеш, Гэлечка? Ці часамі з табою Вінцэнт нічога аб гэтым ня гутарыў?

Гэля (чырванес; бяжыши к адчыненаму вакну). Ну, кіньце, мама, казаць гэта. Вось ажэнім перш Яна, тады ўжо я стану на чаргу, а цяперака казаць заўчэссяня.

Матруна (съмлесіца). Чаму, цудная? Ці-ж мы ня зможам спраўвіцца ў адно лета? Бог дасьць ажэнім Яна, а потым і цябе выдамо замуж. Вось калі.

Гэля (пасъмляеўши). А мы щэ з Вінцэнтам аб сім і не заікаліся, прызнацца вам. (Адварочваеца ад вакна). Вы думаецце, калі гуляем з ім, дык ужо і да вясельля дойдзе. Яшчэ як здарыцца! З хлопцамі аб'пэўнасці трэ' з асьцярогаю гукаць. Гэта вечер.

Матруна (з шікам). Ці-ж і ад Вінцэнта можна чакаць усяго? А, здаецца, хлопец ён акуратны, вытрывалы.

Ян (садзіца ля стала). Мала што яна кажа. Ня слухайце яе. (Пачакаўши). Вінцэнт—то чалавек. Залаты! Пащукаць такіх... А гэты Ліс—дык—запраўды варт таго, каб яго ўсім сялом выбавіць адгэтуль. Такая паскуда—што ані рады. Зьбірае ля сябе хэўру ня толькі з на- шае вёскі, а і з Качаноў. Мае таварышоў у Граяве і толькі знае, што нацкоўвае на гаспадароў, на начальства. Ня раз грозіўся і мне, што дасьць нейкае адамічэнне... А так—дык і сустрэцца нельга: кпіны строіць, съмлецца... Мы ўжо з Вінцэнтам казалі, што трэба з ім разлы- чыцца—трэба праз Вінцэнтавага дзядзьку давясьці да становога—хай сцапаюць на колькі часу—съмеласьць падаб'юць крыху.

Матруна. А такі і зрабеце: дайце самі знаць становому. А то далей гэтак папускаць нельга: занадта разбазыраў ужо—ушчунку про- сіць. Будзем маўчаць—дык настроіць усю голь і гатовы яшчэ папаліць людзей... Падпаляць, пакрадуць — ты шукай тады права... Думаецце, дзеткі, Гаўрыла згарэў праз каго — усё з іх ласкі. Ого, гэта жулікі добрыя, прабеглыя...

Гэля. Дык, мамачка, Грышка Гаўрылаў, стрэўши Ліса, у вочы казаў яму: „Ты кажа, мне адкажаш за падпал“. А той толькі ўсьміх-

нуўся, махнуў рукою і гэтак пагрозна адказвае: „Вас усіх багацей ў трэба спаліць—жывымі пакідаць у вагонь“. Вось што вычварае.

Матруна. Вось ужо й жывёла з поля прыйшла. Хадзем, Гэлочка, загонім у хлеў, ды трэба падаіць. Хадзем, міная. А ты, Яначка, нікуды ня йдзі, пасядзі. А калі пойдзеш—то прычыні вакно. (*Адна за другую выходзяць у сени. Штосці за дзвярыма пуштараш. Ян астаяеш адзін.*)

### З Ь Я В А 2-ая.

ЯН (адзін).

Ян (устае з лавы, пачиаваеша і азірае хату; потым праходзіць уздоўж чынрад колькі раз і зазірае ў вокны). Ня ведаю, ці йсьці куды сёньня, ці не? Неяк няма ахвоты сядзець дома, а йсьці так сама, куды—няведама. (*Пачакаўши, узіраеца ў адчыненае вакно*). А пагода слáуная на вуліцы—не засынеш ні зашто. Трэ' пайсьці... Папробую перайсьці да Рыхлаў—а ну-ж Палуту напаткаю... Добра было-б угледзіцца з ёю: пагутарыў-бы ўжо апошні раз і хоць ведаў-бы пэўна, як быць... Але што тое значыць, што яна неяк не адкрыта ўсягды—не дагадацца, што думае... Так, то гнецца да гэтага Ліса нібы, а пагутары шчыра—спрыяе і табе... Не, каб ня Ліс, то і слоў ня было-б, што Палута была-б мая. Мая, мая—гэта відаць з усяго. (*Уверана матает рукою*). Ды дзіва, каго-ж-бы яна найшла другога? Знарок ці што пайшла-б на вандроўку? Съмешна... (*Ідзе к мышелынку і ўмываеца*). А гэты, зараза, падлабуніўся так, што ані рады, як заваражкыў яе. Прыгожы, на яго ліха, разумны хлопец! Съвет прайшоў... Ёсьцека на што пагнацца. Хоцькі-б на мяне—то я-б і з другога боку разылічваў-бы. Ну, вядома, дзяўчыне гэта ў голаў ня прыходзіць. (*Выцерся і падыходзіць да люстра*). Аднак што-небудзь прыходзіцца рабіць, каб яго адгэтуль спасці—трэба. Нічога ня будзе, відаць, калі ён тут будзе аставацца... Але, што тут зрабіць? Няўжо такі і сапраўды падказаць становому? Хай бярэ, хай арыштоўвае. А калі ды нічога ня знайдуць у яго і не абвінаваціць—тады неяк ніякавата, гатовы прычапіцца да мяне. Ды і падказаць непачэсна. Толькі—два выбары стаяць—ці Палуту мець, ці гэтага ў спакою пакінучь. Параджуся ўсё-ткі з Тодарам. Адзін розум добра—а два яшчэ лепш. Пайду да Тодара... А з ім ужо і гуляць пойдзем.

### З Ь Я В А 3-ая.

ЯН—ТОДАР—ВІНЦЭНТ.

Я н. А я перш і думаў чакаць, а пасля думаю: ня прыдуць, заразы, давай лепш самому да іх пайсьці. Заходзіце, браткі, посядізмо крыху. Вось я засівячу лямпу. (*Дастае з кішэні запалкі і запальвае лямпу*). Сядайце крыху—яшчэ пасыпаем у іншым месцы нагуляцца.

Тодар (*стайші перад вакном, калі яю Вінцэнт*). Ды пасьпееем, чаму не! (*Садзіца*). Сядай, Вінцэнт.

Вінцэнт (*пачынае спачыраваць па хаце*). Яно, памойму, дык можна сёньня ў зусім далей ня йсьці. (*Закурвае папяросу*). А калі раз і без дзяўчат прагуляем вечар.

Тодар. Ну, табе-то, вядома, няма куды йсьці і ня варта. Падвёу якраз я. (*Азіраеши ў вакно*).

Вінцэнт. Ты кінь, ліха ведае што, плявузгаць... (*Цішэй*). Ды я-ж і дома няма, так што не папаў ты і ўкалупіць як... Альбо я прасіў цябе падводзіць!

Ян (*увіхасіца, то ля лямпы, то ў мышелініку*). Дык чагосьці вы заспрачаліся... Можна ладам вырашыць. Вінцэнт захоча застасца тут—хай застаецца, а мы пасядзімо трохі ды пойдзем, куды захочам... (*Падыходзіць к хлопцам*). Згодны, га?

Вінцэнт (*паважна ходзячы*). Ня маю нічога супроць. (*Падсмейваеша*). Мая трэцяя скрыпка. Мяркуйцесь між собою. (*Тодар насьвіствае*). Вось, бач, ужо Тодар марш грае. (*Усе съмлюща*).

Ян (*да Тодара*). Ну, што ты скажаш, браток?

Вінцэнт. Ён злы, што мяне прывёў сюды. Паглядзі, як сур'ёзна настроіўся. А як стрэліся, дык першы запрапанаваў да вас прысьці. (*Спяняеши перад Тодарам*). Мо' я, кажаш, хлушу? (*Ян съмлюша*).

Тодар (*жартойна*). Бач, я цябе хацеў прывясьці к Гэлі.

Ян. Ну, як сабе там ня было, я вельмі рад, што вы прыйшли, і скажу нават чаму. Я ужо сам сабе казаў, думаў бач ня раз...

Вінцэнт і Тодар. А што?

Ян. Ведаецце, у мяне страшэнная падазронасць на Ліса. Гэта-ж, кажуць, ён цэлую хэўру залажыў дэмократаў і ўвесь час падбухторвае іх то на мяне, то на іншых. Грышку хто спаліў?—Ён. Будзем маўчаць—цярпець—усіх нас папаліць... А з часам, чаго добрага, калі забунтуе—дык съцеражыся... Я надумаўся, каб гэта...

Вінцэнт і Тодар. Н-ну?

Ян. Трэба падказаць на яго становому, і падказаць гэткім манерам. Вось ты, Вінцэнт, папрасі дзядзьку, хай ён, як паедзе ў Граява—дык там і скажа. Проста, хай зойдзе да становога ў стан і аб усім перадаць: што Пятрусь Ліс у Млаве навучае моладзь на соцыялістых, падбухторвае яе на багатых, вучыць не баяцца начальства, напрывозіў з гораду забароненых кніжак і чытае іх усюды і робіць падпалы. Так няхай і скажа. Як вы думаецце, браткі?

Вінцэнт. Ды я ужо дзядзьку напамінаў. Добра надумаў... Я так сама меў думку. О, я не прапушчу. Я ведаю ўсё, дзе што ён робіць... і ўсё запісваю... А потым ўсё, як на далоні вылажыцца каму сълед... Як-жа, трэба стаяць адзін за другога... Тады хоцьtabe лягчэй будзе.

Тодар. Так, табе, Ян, проста збаўленыне было-б, каб яго вы-

жыць з вёскі. Гэта-ж, глядзі: да Палуты, гад, так пад'ехаў, што ані рады. І што дзіва, што тая з ім так і ўеца.

Ян. Але.

Вінцэнт. А часамі яе бацькі ня ўшчуюць за гэта? Каб на майго бацьку, дык-бы ён у хату яе ня пусыціў-бы. А гэта... што і казаць!

Ян. Не, браце, і яе бацькі ўшчуюць, але яна не баіца. „Забейце кажа,—а я Пятруся не пакіну“. Ну, дык як вы кажаце, варта-бяго сплавіць адсюль?

Вінцэнт. І... чаго многа казаць. Нá гэтым-жа тыдні яго возьмуць. Заўтра мой дзядзька якраз да становога едзе па справе і там нагаворыць яму, што той ні хвілі не перачакае. Будзе і ціха і гладка.

Тодар. Толькі-б гэтае ціха і гладка было. Паміж намі...

Вінцэнт. Ніхто і ведаць ня будзе. Шыта-крыта. Цудныя, чаго талкаваць дарма. Але тады ўжо дык праз тыдзень і вясельле-б іграпі. Ня праўда, Ян, мо?

Ян. А так, ці йначай, то вясельле, думаеща мне, усё-ткі паграем... і ня трачу веры, што выграем у маю карысьць.

Тодар. Ды мо' з Палутаю шчэ?

Ян. А вядома... маю прычыны казаць... Бацькі, брат, цягнуць за мяне, так што ёй не настаяць на сваім. Авось яшчэ сплыжым гэтага заразу, тады...

Тодар. Калі гэтак—дык віншуем. (*Падблісе і сімаша пайдзіць Яна*).

Ян (вырываясь). Ша, хай ты спрахні, пакінь дурэць... (*Брамаюць дзьверы. Чуваць пумарка на дверы*). Вунь ідзе маці, мабыць. Пакінь.

Вінцэнт. Вядома, толькі так і трэба.

### З Ъ Я В А 4-ая.

ЯН—ТОДАР—ВІНЦЭНТ—МАТРУНА—ГЭЛЯ.

Матруна. А ў нас, вось, і госьці. Нечакана... неспа-а-дзява-на-а... Добры вечар, даражэнкія!..

Гэля. Добры вечар.

Тодар і Вінцэнт. Вечар добры, цётачка.

Матруна (*да Яна*). Чаму-ж ты, сынку, нас не пазваў? Яны мо' ўжо й даўно сядзяць у нас? (*Да хлоніаў*) Як, дзеткі, ужо мо' даўно ў нас? (*Ідзе к прыпечку і стыняеца. Гэля ўвіхпеніца з ложкам, каб прыдаць яму лепши выгляд*).

Ян. Ня вельмі й даўно... Прышлі, неяк загутарыліся і не прыкмячаем часу. (*Пахаджвае на хаце*). А вы дзе былі?

Тодар і Вінцэнт. Нябось, з поля толькі што?

Матруна (*пачынае завіхацица ў міцельніку*). Дзе вы бачылі, нябогі, з поля: вось з кароўмі ды коньмі на захлеў распарадкоўваліся... Ня дай божа, каб да поўначы сядзець у полі. і так съвету за

работаю ня бачым. (*Адварочваенца к хлотцам*) Як-жа, хаця і ў праўду, вы да нас заблудзілі?

Г э л я. Гэта не здарма. (*Уладуе ў занечку*).

В ін ц э н т (*падыходзіць к вулічнай лаве і садзіцца ўблізу к Гэлі*). Чаму табе думаенца так? Якраз вельмі проста: ішлі—і зайдлі.

М а т р у н а. То і дзякуй, вам, браточки, за гэта. Вось пагуляенце ў нас у добрую пору. Можа гарбаты віпілі-б?

В ін ц э н т. Э, не, не. Не клапацеся, цётака, дарэмна. Мне яна абрыдзела ўжо: цэлы дзень у канцыляры сёньня цадзіў яе. От калі. Гэта-ж адна ад самых звычайных работ у нас: піць гарбату. А мо<sup>т</sup> ты Тодар ахвоч?

Т од а р. Я так сама ад гарбаты да вас прыйшоў... Можа Ян хоча?

М а т р у н а. То даруйце, хлопцы, лепшага нічога няма; зусім не спадзяваліся мы вас. Каб гэта мы ведалі, то... А цяпер ужо позна...

В ін ц э н т і Т од а р. Ну, што, вы, цётка, выдумалі. Як-бы і ў праўду такі мы госьці... Кіньце свае замеры.

Я н. Чаму, кіньце? Бяз гэтага не абыдзеенца. Бяда толькі, што не ў пару папалі.

Г э л я. Я дык заўсяды цягну-цягну Вінцэнта, а ён, упарты вельмі, адказваенца заўсёды наадрэз. Ці баіцца чагосыці, ці саромееенца йсьці да нас... Здаенца, ні таго, ні другога не павінен бы ўжо ты і спаганяць, а тота-ж аднак любіць фанабэрыцца... (*Азіраенца на Вінцэнта*). Моя няпраўда?

В ін ц э н т. Бо й няпраўда... А я іду, бо часу няма якраз тагды, калі ты завеш. А часам завеш ня вельмі ахвотна... Затое, як зачащчу, дык і сама ня рада будзеш: не адкосніцесь ад мяне. Надазалю добра. (*Тодар устас і ўдзе к Яну, з якім аб чымсьці перашоптваюши*).

М а т р у н а. Ой, не, сынок! Не надазоліш. Наадварот, рады вельмі будзем табе: хоцькі жыві ў нас заўсяды. Кожны раз мы з Гэляю ўспамінаем у дваіх аб табе: чаму не заходзіць Вінцэнт, чаму не заходзіць Вінцэнт. Ян так сама падзякуе табе, калі будзеш прыходзіць. (*Глядзіць на Тодара і Яна*). А вы-ж што там нарахоўваенце?

Я н. Думаем пасунуцца куды ў двух. Прайціся хаця—цэлы-ж тыдзень, нябось, верна служылі гаспадарству—чаму-б не спачышь хоць у суботу. Праўда, хлопцы?

Т од а р і В ін ц э н т. Ёсьць вядома. За век яшчэ напрацуемся.

В ін ц э н т. Я-то, признаенца, і ня дужа стаміўся за гэты тыдзень: якраз работы ў воласьці выпала мала.

Т од а р. Ты, што нам аб табе казаец! Ты мне з Янам ня роўня: мы аратай, горацешцы, а ты беларучка, шэршань, паўпанак. (*Усе съмлюшиа*). Бацьку маеш здаровага, маладога, двух братоў у сіле—ім давай яшчэ столькі зямлі—дык аброяць, а сам пануеш. А мы з Янам—ужо ня тое, браточку. Мой бацька стары, нямоглы, а Ян зусім бяз бацькі.

Самі як валы мусім ярмо цягаць. (*Жартойна*). Ты ўжо ня наш таварыш. Цягні ўверх, як той казаў. (*Гэля здавольна ўсъміхацца*).

Матруна (*садзіца на зэлдіку ля прыпенку*). Ах, каб ты заглядзеўся, Тодар, як ты любіш заўсёды жартаваць. У бацьку ўдаўся, як дзьве кроплі вады; і той, бывала, як прыдзе на зборню, дык усім жываты пападрывае. (*Алядоеща на Яна*). На вешале ў сенцах жукетка... Прынясі яму, Гэлька... (*Гэлька выбілае ў сенцы; да Вінізіта очуши*: Вось, бачыш, як тябе палошчуць. А ты вазьмі—ды ня йдзі з імі)...

Вінцэнт (*дастасе пафтабак і робіц папіросу*). Хай съмяеца, што-ж парадзіш. Гэта адно. А па другому, я так-бы не рабіў, як яны. Навошта ўжо занадта тужыцца. Цяжка—наняў парабка; мала—дадаў-бы другога. А самім, як валы, памойму ня прыстала. Таму, хто мае зямлі крыху ды стараецца і яе абраўшці і шчэ з боку капейку—другую падскрабсці—іншы інтарэс. Ну, а вам—нават і сорамна ўжо пераслівацца. Ці-ж у вас не дастасе чаго? Нізваньня. А тымчасам, сілы зьбераглі-б на далей і жыцьцё мілей-бы йшло... Я-б гэтак рабіў-бы, каб мяне цягнула да земляробства, і так зраблю, калі доля з зямлёю звяжча. (*Праходзіць па хаце і пускае ризыкоўна дым*. Гэля варочаеша з жукеткаю. Дае яе Яну: „На, вось! Падзякуй за ўслугожа!“).

Матруна (*не зважае на Гэлю*). Не, Вінцэнтку родны, так судзіць нельга. Ня так усё проста, як здаецца, сынку. Павядзі гаспадарку скрэзь рук—дык скора можна прашпэціцца. Трэба ведаць, як з ёю кіравацца; кожная капейка павінна быць начаку. Гаспадарка любіць, калі да яе далікатна адносішся, калі пільна і старанна ходзіш за ёй. Думаеш, якім чынам мы, ваши бацькі, нажывалі вам яе? Бэсьцячыся? О, не! Мы не даядалі, не дапівалі; прасьветлых гадзін ня бачылі. І толькі тады нам госпад дапамог нажыць гэта... Не, Вінцэнтку. (*Устасіе і ўдзе к столу, дзе бярае кусок хлеба ды зноў варочаеша к зэлдіку*).

Тодар (*наказвае пальцам на Вініэнта*). Ды што яму тлумачыць. Ен усё-роўна не зразумее гэтага, як я дзесянцёраў. Тады-б гаварыць яму можна было-б, каб ён, як і мы, за плугам съвету ня бачыў, а то з-за валаснога стала ўсё ў іншы колер ахварбованы. Гарбата, папіросы ды пяро—ня тое, што плут і каса.

Ян. Ну, дык выйдзем куды?

Матруна. Чаго табе, Яне, ня ўседзіць? Хлопцы сядзяць, а ён стараецца іх выправадзіць з хаты. Вось гуляйце ў нас, куды вам ісъці.

Тодар. Не захочам—ня выправадзіць... Але трэба было-б куды выйсці. (*Зіркае ў вакно*). Падзівецся, што за ноч! Якая прыгожасць! Ці можна ў хаце праседзець яе, даражэнская цётачка? Цягнё!..

Матруна. Ды я ведаю, што цягне, але-ж сёньня ня першая і не апошняя гэткая ноч. На тое бог лета паслаў.

Ян. А паслаў лета—дык і карыстай ім... (*Да Вініэнта*). Дык пойдзем, ці не?

Гэля. Ды не наставай ужо ты, Ян. Жывасілам гоніш з хаты.

Вінцэнт. А вось мяне, дык якраз і ня выганіць. Я з сягоньняга дня якраз і пачынаю надаядаць ім. А вы можаце сабе выбірацца.

Тодар. Як сабе хочаш, а мы йдзём. Ідзём, Ян.

Ян. Я ўжо гатоў. А дзе-ж мая палка? Ага, ёсьцека.

Тодар. Дык дабранач вам. Пойдзем.

Матруна. Што-ж з вамі парадзіш. Ня спыніш сілаю. Дабранач. Мы на закрутку запіраць ня будзем. Толькі на засаўку. А есьці пакінуць?

Ян. Добра, добра.

Тодар. Пакіньце, ня крыўдзьце.

### ЗЬЯВА 5-я.

ВІНЦЭНТ—МАТРУНА—ГЭЛЯ.

Матруна. Маладосьцы. Цягне гуляць. Я-ж, бач, і сама гэта перажывала калісьці і добра ведаю. А цяперака як і ня было таго. Нагаруешся, напрацуешся і рад-бы як хутчэй легчы спачыць. Ні месяц, ні святло яго не чаруюць, як бывала. Усё бог дае, небажата, у сваю пору. Свет так пабудаваны... (*Да Вінцэнта*). Ну, а як вашы хаця там маюцца? Я ўжо доўгі час не стражалася з імі. (*Мыя руки і йдзе к столу, дзе сядзіцца*). Вядома, нікуды сама і ня йду—мо' і за гэтым. Прыйдзеца да крамы зайсьці—дык і то пасылаю Гэлю. Ды цяперака і да крамы няма чаго йсьці: мясаед і лета...

Вінцэнт (*расхаджвае па хаце; гладзіць косы*). І нашы неяк абсядзеліся ў доме апошнім часам. Ужо мо' з месяц да Граева нават ня ехалі. Праўда, маці з братам надоячы ў Тарэсы была, там съякроў, дачку аддавала замуж.

Матруна. На вясельле, бач, ездзіла? Запрашалі, нябось?

Вінцэнт. Здаецца, хоцькі я і ня дужа цікавіўся. Не маё дзела. Як і што яны там—ня ведаю...

Матруна. А скора патрэбна і самому жаніцца. Гады—чаго чакаць. Знайходзь дзяўчыну і... Мы Яна думаем няйначай жаніць гэтым летам...

Вінцэнт. Перш Ян, а потым і я. А Яну такі няма чаго марудзіць. А то пакуль ён адумaeцца—дык і маладую ўтраціць... Той пільнue парадкам. А гэта хлопец ёмкі.

Матруна. Лісук гэты?

Вінцэнт. А, вядома, ніхто іншы. Закруціў Палуце голаў і ня знайся той... Але мы парашылі з ім штуку ўстроіцы!

Матруна. Якую штуку?

Вінцэнт. А вось якую: я папрашу дзядзьку, хай ён данясе на яго станавому, што ён дэмократ, бязбожнік і, наогул, шкодны чалавек.

А становы яго і схопіць... Цяпёрака ўсюды такіх ловяць... Абы крыху прыкметлі, ці пачулі—дык і сюды. Вось і з Лісам тое самае. Забярунъ, пасадзяць і чакай, пакуль выкруцішся. А ў гэты час Ян можа і сватаца. Ці ня добра так, цётка? Або мо' ня варт ён таго, скажаце?

Матруна. Вось калі! Чаму ня варт. Яму яшчэ мала гэтага. Такі жулік, распусьнік, што шыбеніцы яму мала. Усім надазоліў ён. Але Рыхлы цвёрда стаяць на сваім—як мага зас্তярагчы Палуту ад яго. Яны ведаюць добра, што нясе ім яе вандзіганьне з ім! Вось усялякіся й зас্তерагаюць яе ад гэтага... (*Яшчэ падбліжашася к Вінцэнту і пісьліва глядзішь яму ў очы*). А ведаеш, сынку, к Яну дык абое, як Сымон, так і Домна—души ня чуюць. Хоць сягоныня спраўляй заручыны. Ды, папраўдзе, дзе ім усыміхнецца гэткае шчасльце? Вось я й думаю, каб угаварыць Яна—ды не чакаць доўга, а пасылаць сваты. Ці ня праўда?

Гэля. Ды Яна і ўгаварваць ня трэба; ён кожны дзень гатоў на гэта.

Вінцэнт. Так, я думаю таксама тое.

Матруна. Ды я ведаю, што Янучок згодзен. (*Памаўчаўши*). Да-руй мне, я йзноў, бач, аб Палуце скажу—неяк уцерпець нельга. Гэта-ж падумай сам, Вінцуля, дзяўчына, пане мой, багатых, знатных гаспадароў ды вазьмі спляціся чуць не з жабраком па беднасці ды соцыялістым шчэ, бязбожнікам. Усяму роду ганьба. Няпраўда мо? Трэба-ж як выкарасаць яе з гэтае кампаньні. А пажаненъне з Янам—найлепшае выйсьце.

Вінцэнт. Вядома. Праўда.

Матруна (*забыла пра мыслінік; уваходзіць у цік*). Хто-б то пайшоў бы съіху на гэта. Запляміць сваё котлішча мала які чалавек з разумам захоча. А Сымону Рыхлу ў разуме адказаць ніхто ня сумее. Гэтага чалавека паважаюць усе ня толькі ў нашым сяле, але і ў вакрузе. І ня толькі людзі-сяляне, а й начальства. Бачыш, прыедзе ў Граева—з вураднікам за руку, з папом за руку, з аптэкарам—тое самае. А кажуць нават у станавога бывае.

Вінцэнт. Вядома. Я сам бачыў, як ён ішоў раз з ім.

Гэля. Я таксама бачыла. (*Папеўвае*).

Матруна. Вось бачыце. А гэта вунь нейкі Ліс падлабуніўся і думae нешта выграць. Галік, непачэснага роду... З усяго съвету, можна сказаць. І што ў ім за мацяя? Ці-ж ня дурная гэтая Палута? Ушалопала, узяла сабе на разум і ня даць рады. Што-ж дурнота збурвае. Маладая, мала дзе што бачыла, мала перажывала шчэ. Кудры, ды гарнітур зачараравалі...

Гэля. Не, мамачка, не кажэце: Ліс прыгожы хлопец.

Матруна (*кідаешася к ёй падняўшы міску ў руця*). Кінь ты, цудная, бог з табою! Дзе тая прыгожасць у ім? У чым яна хаваецца? Вось калі! І другая такая знайшлася. (*Да Вінцэнта*). Вось чуеш, га?

Да дзіва, што Палута ўглуздалася ім. Дурнасьць! І скажы ім. (*Да Гэлі*). Ты-ж толькі маўчы, дурніца...

Вінцэнт (*съмяючся*). Сыходзяцца на густу.

Матруна. Але, але! Толькі зусім непахвальна, што на брыдкім гусьце. Неразборныя, ні каліва. Дурноты ў галаве цэбар. Гэ, што і казаць. Хоць розгу бяры.

Вінцэнт (*прыпынясціа перад Гэляю*). Я таксама. (*Пачакайшы*). Але ня ўсе роўны. Цяперака ў модзе гэткія хлопцы, як Пятрусь. Сьвецкі, прайходны. (*Бразаючы дзъверы з надворку. Гэля підаеша к мицельнікаму вакну. Матруна заіфрае ў фруюс. Вінцэнт прысядае на Глінім месцы*).

Гэля (*адварочваеша ад вакна*). Нейкі мужчына йдзе. Ці ня Ян ужо вяртаецца з гульні? Нешта хутка вельмі справіўся—толькі Тодара правёў. (*Съмяеша*).

Вінцэнт (*прыглядасціа праз вакно*). Ды яно і ня так хутка. Мы загутарыліся тут і не прыкмячаем, як ідзе час. Ужо бадай за адзінаццатую перабегла. (*Глядзіць у сябе на ірудзёх*). А яй забыў захапіць свой гадзіннік, каб ён спрах, каб ён. Ужо пазнавата?

Матруна (*варочаєца ў мицельнікі*). Ды дзе табе тая адзінаццатая гадзіна. Толечкі зъмерклі. Колькі мы тутарым тут—з паўгадзіны. Мотак, прайшлі, паглядзелі, нідзе нікога не знайшлі і вярнуліся па хатах... (*Адчыняюча хатнія дзъверы і ўваходзіць Якаў Кішка. Усе так і захаюць. Гэля бяжыць к столу, бярэ вязаныне ѹ хавае за зеркалам, а сама адыхае ѹ ложку і становіцца каля яго*).

### З ЎЯВА 6-я.

ТЫЯ-Ж і ЯКАЎ КІШКА.

Якаў. Добры вечар у хату! Ого, тут і госьці ёсьцека, а я думаў, што яна адна сядзіць у хаце. Святло маркотнае, ціха неяк, ды нач к таму. На вуліцы зачараваныне—калі хочаш ведаць.

Вінцэнт. Добры вечар! Як жывеце?—Такі і прауда, што нач—зачараваныне! Вось Ян з Тодарам пайшлі гдзесьці, а я супыніўся, каб даказаць цётцы Матруне, што я зусім ня чураюсь іх хаты, як то яна думае... (*Ідучы к столу і садзяцца па раюх*). Ды пакідаць яе адну не хацелася—каб ня нудзела. Вось цяперака можна, бадай, і мне пайсьці на вуліцу. Не правядзеш мяне Гэля?

Якаў. Вядома ідзеце, пагуляйце. Вам зусім і ня прыстала каратаць час, калі хочаш ведаць, у хаце. Гм, Маладзежства. Самае, што гуляць.

Матруна (*выіфрае рукі каля прыпячы*). А куды ім ісьці? Ня варта ужо, Гэлечка. Вінцэнт зойдзе да дому і адзін. Ян хутка вернецца, а табе прыдзеца дзъверы адчыняць. Не хадзі ўжо. (*Да Вінцэнта*) Ці ня прауду кажу?

Вінцэнт (*размахвае рукамі*). Не бяруся судзіць.

Гэля (*просачна*). Не, мамачка, я на трошкі выйду: вось толькі Вінцэнта правяду крыху. (*Шукае хустку і, знайшоўши, адзяе на голаву*).

Якаў (*да Матруны*). Пусьці, няхай пойдзе. Яна не забавіца. Ня тримацца-ж ёй за тваю спадніцу.

Матруна (*махас рукою*). Ну, та выйдзі на часінку. Толькі ня баўся, дачушка, вярніся хутка.

Гэля (*ідзе к дзвярам*). Не, не. І не агледзіцёся, як вярнуся. (*Да Вінцэнта*). Ідзем, Вінцэнт.

Вінцэнт (*устае і надзяе шапку*). Вось іду. (*Да Матруны і Якава*) Дабранач, вам, заходзьце да нас калі-кольвечы.

Матруна (*праводзіць іх да парону і сама адчыняе дзвёры*). Дабранач, сынку. Зайду на волі. Ты толькі нас не забывай. (*Зачыняе дзвёры і надыходзіць да Якава*). А ты-ж гэта адкуль? Нябось быў дзе-кольвечы?

Якаў. Быў. У млыне быў дасоль, калі хочаш ведаць. Завёс пудоў з дваццатак жыта змалоць, — ды вось праз цэлый два тыдні янотам і ляжыць нярушеным. Ветру няма—ня меле. Думаў, што мо' учора з ранку прапусьціў крыху, ажно толькі, калі хочаш ведаць, і не засыпаў.

Матруна (*зьдзіўлена*). Што, завозу многа?

Якаў. Ёсьцека троха... Вось і цяперака, калі хочаш ведаць, падвязлі нават некалькі вазоў... Чаму? І вы, мо' думаецце, што малоць?

Матруна (*прылігае на стол*). Зьбіраемся. Насушылі пудоў па дзесяць усяго: хацелася-б і пшаніцы крыху спытляваць; гэта-ж можа калі і прыгода трапіцца—няхай будзе белая мука.

Якаў. А такі... Зьмелі і спытлюе, чаму не. Падвернецца вецер, калі хочаш ведаць, дык у вадну пору процьму намеле. Ну, а як-жа з прыгодаю? Ня думаеш, каб паслаць да Рыхлаў сватоў на Пётра?

Матруна. Чаму ня думаю. Мне-б дужа хацелася-б, ды і Ян ні ад того. Вось, як ты на гэта Якаўка паглядзіш? Мо' часамі ты прабаваў загаварваць з Сымонам, не пасупрацівіцца? А трэ<sup>2</sup> было-б за чаркаю гэта зрабіць. Хто іх ведае, а мо' яшчэ й не рашацца яны. Ды Лісюк тут зашмат псуе. Кажа, да таго настрою Палуту, што тая і слухаць ня хоча аб Яне...

Якаў. Ды кінь ты казаць аб сім. Няўжо, ты думаеш, Сымон паглядзіць на гэта. За вуши працягне, калі ўпінацца будзе, калі хочаш ведаць. Будзе ён дбаць аб ёй. Хай водзіцца пакуль-што, а прыдзе час, дык такі наганяй дасыць, што тая і дзесятamu закажа стравацца з ім. На гоні абыходзіць будзе, калі хочаш ведаць. (*Пачакаўши*). Я надоячы спатыкаўся з Сымонам; нават да Хрумы заходзілі пасынедаць. Казалі і аб вясельлі, калі хочаш ведаць...

Матруна. Ну, і як Сымон глядзіць?

Якаў (*зважна*). Як Сымон глядзіць: як-жа яму йначай, як неса спагадай глядзець. Хоць сягоння рабі лад, калі хочаш ведаць...

Бач, Сымон, праста ня кажа так, але з усяго, з яго слоў, з навароту ясна відаць, што Ян у яго адзін на прыкмече, калі хочаш ведаць.

Матруна. Тота-ж і ёсьцека. Гэта людзі вядомыя, чаго і казаць. Дачка-то ўжо ня ў іх пашла, распусьцілася; непаслухнянай, не-паладлівай стала; але абрахманяе—калі трэба будзе... (*Пачакаўшы, сядае супроць Якава*). На яго ліха, на яго, Лісюк гэты так сапсаваў дзяўчыну. Да яго прыезду з гораду была дзяўчына, аж люба паглядзеца. Стрэнецца—заўсёды дасьць дзень добры, часта ў хату зайдзе, з Янам, як блізінты, дзень у дзень, а гэта сустракацца ня хоча: здалёк абыходзіць, калі бачыць... Усё-ж гэта настрою ён. Прыламзаў да сябе дзяўчыну да таго крэпка, што і бацькі ня могуць даць рады. І, думаеш, гэтага мала. Вунь надзрочвае вясковых хлопцаў супроць начальства, падбухторвае на багатых, адучае ў царкву хадзіць. Палуту таксама вучыць на соцыялістку. Дапусьціць — дык чаго добра—і вывучыць.

Якаў. Вядома, соцыялісты настаяшчы. Цяперака ўсе соцыялістыя так, калі хочаш ведаць. Вось надоечы ў Граеве іх да дзесятку злавілі на сходцы ў лесе. Усіх адправілі ў вастрог. Нябось, патагім не дае начальства, ловіць, нібы мух, калі хочаш ведаць. А думаеш ён, Лісюк, папануе доўга? Не, галубка. Мы ўжо з Сымонам згаварыліся, як і што з ім зрабіць, калі хочаш ведаць. А як-жа, трэба Палуту забвіць з яго рук.

Матруна (: ціка). Няўжо? Тут бо хлопцы казалі...

Якаў (*уверана*). Сапрауды. Вось і азірнешся, як яго схопяць і вывязуць адсюль, калі хочаш ведаць. (*Пачакаўшы*). Ды што-ж іначай і зрабіць. (*Разводзіць рукамі*). Гэта-ж нямерна шкодны чалавек ля ўсіх, ад яго ўсяго чакаць можна, калі хочаш ведаць. Трэба бараніцца.

Матруна. А Сымону дык вельмі павінна быць крыўда. Сапсве дзяўчыну, зладзюга. Ты-ж мо' шчэ ня ведаеш, Якаў, а ён ужо і Яну гразіўся ня раз. Рознымі мянушкамі празываў.

Якаў (*ідзе к прынеку ѹ выбівае ляльку*). Ад яго ўсяго чакаць можна. Вось за ўсё і адкажа, няхай, сучы сын. Сымон калі сказаў, то не пакіне на паўдарозе, калі хочаш ведаць. А я таксама не маніла які-небудзь. (*Грозіцца пальцам*).

Матруна (*падыходзіць і ціха на вуха Якаву*). А ведаеш, і хлопцы ўжо згаварыліся таксама ўшчаць аб ім справу. Вось Вінцэнт праз дзядзьку пачне гізаваць.

Якаў. А і добра, калі хочаш ведаць. Добра, калі так. Ну, а як Ян? Ці думае ён што рабіць? Мае ахвоту жаніцца? Не казала з ім аб гэтым?

Матруна. Чаму не казала. Колькі раз! Хоцькі сягоньня. Адно ўсяго яго і супыняе, што гэты Пятрусь. „Пасватаюся“ — кажа ён — заўсягды а Палута і адкажа: адно сорамна будзе“. А так, Ян шчэ просіць нават мяне. (*Пачакаўшы, цішэй*). А гэта вось, Грышкаў Вінцэнт

думае за Гэляй сватацца. Як ты думаеш, хлапец, здаецца, ніякаваты? Нераспусны, хітры і з часам можа ў людзі выйсьці—даслужыцца да начальніка. Мне ён падабаецца надта і Гэлі таксама... Вось ажаніць бы Яна,—а ўсьлед і другая прыгода ў хаце. (*Усміхачиа*). Шанцуе, дзякую богу. Удалося добра, ціха выгадаваць — а цяперака бог дае, што і ажаніць таксама прыждала здаровая. (*Першароджвае варону Якаву*) Давай, Якаўка, на Пятра пойдзем у сваты; так ужо і помні сабе. Па абедзе прыходзь з Тацянаю і—гайда. Куды там адкладаць на далей.

Якаў. І я думаю так. Навошта на далей адцягаць. Гады — самы раз. Мала што далей можа здарыцца, а цяперака пара як раз падыйшла сходная, калі хочаш ведаць. (*Красае ляно*). А з Гэляю таксама ня трэба чакаць. Загаворыць Грышка—і згаджайся, калі хочаш ведаць.

Матруна. Ну, а калі, крый чаго, ды з Рыхламі нічога ня выйдзе? Ці не гатовы будуць, ці Палута гвалту наробіць, то як тады? Вельмі-ж ніякавата будзе. Ты не баішся гэтага?

Якаў (*варочае паважна іалавою*). Навошта казаць ліха ведае што. Ня выйдзе, ня выйдзе! Як-то можа ня выйсьці? Ці Сымон не разрахоўвае, куды і як пахіліць? О, ён ведае, дзе і адкуль выгадным пахнে, калі хочаш ведаць. Не ўдасьць—то каго ён лепшага нойдзе, калі хочаш ведаць. Нікога... калі хочаш ведаць...

Матруна. Яно, канешна, што так. (*У дварэ чуїшн юман. За хлявом брэша сабака. Матруна паобягае к вакну і ўзіраеца на двор, робячи казырок над вачмі рукою. Гаворыць у вакно*). Нашы йдуць. Ідуць абое, здаецца. Нагуляліся, родныя... Гэля ў мяне малайчына — ніколі ня склусіць: скажа і выпаўніць. (*Бразаюць дэзвесры*).

Якаў. І добра што так, калі хочаш ведаць. Чаго-ж іншага хацець... (*Уваходзіць Ян, а за ім Гэля*).

### ЗЬЯВА 7-я.

ЯКАЎ—МАТРУНА—ГЭЛЯ—ЯН.

Ян (*слідаючи шапку ў параже, клядзіць льдзілена на Якава*). Ого, і дзядзька ў нас. Добры вечар. Якім-та чынам вы заблудзілі так позна?

Гэля. Добры вечар, дзядзька. (*Праходзіць між Якава к ложку і на хаду распранаешиа. Да Матруны*). А што, бачце, ці-ж забавілася? (*Матруна съешвае яе рукою*).

Якаў (*к Яну*). Адгадай, браток, не скажу сам. Дзіўна, нябось? (*Падыходзіць к Яну і стукае яю па плечы*).

Ян (*ухмыляеніа дзядзьку ў очы*). Яно-та німа ніякага дзіва, толькі...

Матруна (*адыходзіць ад вакна, ідзе к прынечку і садзіца на лаўку*). Толькі дзіва...

Якаў. Толькі дзіўна, калі хочаш ведаць. (*Съмлечца сам і іншыя*).

аваты? цца да жаніць анцуе, г дае, Якаву) а. Па далей. ды — дык раз о так- хочаш га ня тады? ведае он не адным ойдзе, . За робя- абое, олі ня га хана- Ого, і позна- су і на Мат- бось? дзіва, на па- шима).

Ян (падыходзіць к стаці). Дзіва, што я ўвесь час у гэтым канцы вярцеўся і не прыкмячаў, каб вы йшлі. Ноч відная можна было-б прыкмечці. Я ля Дзямнянавай хаты сядзеў... там нас некалькі было.

Якаў. Я тудэма ня йшоў... Вось, калі табе цікава, калі хочаш ведаць, то скажу: я ў млыне быў. Іду і бачу, што ў хаце съятло, дай, думаю, зайду. А да гэтага якраз і інтарэс меў, калі хочаш знаць.

Ян. А які?

Якаў. Інтарэс то важны і якраз цябе ён датыркае.

Ян (з шкам). Ну?

Якаў (падыходзіць к столу і прысядае). Сапрауды. Наконт твайго вясельля, калі хочаш ведаць. (Змоўчвае і пытальна мялодзіць у вочы Яну. Ян ұхмыляецца). Ажаніць, калі хочаш ведаць, насталі цябе; ужо ня выкруцішся з нашых рук. Вось, калі хочаш ведаць, на Пятра йдзём у сваты да Палуты. Не чакаў мо' нябож? (Ян үйнае юлай). Не чакаў, дык во табе гасцінец, калі хочаш ведаць (Памаўчаўши. Пыхкае люльку). Ізноў патухла, на яе ліха. (Вимае з кішэні крэсіва). Затое Палута, калі хочаш ведаць, твая пэўная. Ад Сымона даручыўся... (Красае) Ніхто не перашкодзіць: Лісюка, калі хочаш ведаць, спасём і ціха і гладка, што ніхто і знаць ня будзе. А Палута тады сама крыльле апусьціць. Ну, што, ці згоджваешся?

Ян. Трэба падумаць.

Матруна (вельмі рантоўна). Яначка, Яначка, што ты ўжо кажаш ізноў. Ці-ж даўно згадзіўся.

Якаў. А чаго думаць? У гэткіх справах, калі хочаш ведаць, ня думаюць сяк так, а здаўна гатуюцца. Няўжо ты ня думаў шчэ аб сім? (Ян смыгцецца Рынф матава руком). Гэ, нябожа, ад мяне не захаваеш нічога. Я ведаю, што ты ўжо здаўна не растаешся з думкаю аб жаніханьні. А калі так, дык нечага далей капырсыцца: ўзяў і пайшоў напралом, упартая, калі хочаш ведаць, і ўсё тады выграеш. (Пытальна). Як, Ян?

Ян (ківае галавою). Вядома, што чакаць далей ня выгрышна, толькі... Лісюк гэты стаць якраз сярод дарогі — во што бракуе. (Чухае шатыліцу).

Якаў (прыпадымаеца). Плюнь, кажу, калі хочаш ведаць. Як напралом — то нічога ня бойся, нічога не лякайся. Пойдзеш нацянъкі — выграеш дзянькі... (Спусціўши крыху). Ну, а ты з Палутаю ня гукаў аб сім?

Ян. Вось то і ёсьцека, што ні разу апошнім часам не здаралася: ўсё з Пятрусём цягаецца. Як назнарок...

Якаў (туне па хаце). Ды і гэта не бяда, калі хочаш ведаць. Тут важна не Палута, а Сымон. Сы-ымон важна. А ён — хоцькі ся-гоньня гатоў вясельле граць, — калі хочаш ведаць.

Ян (спахваціўши). І можа? Скуль вы ведаеце? (Прыўстаў).

Якаў. Калі кажу, дык ведаю. А ведаючы, і прышоў знарок павядоміць і настроіць.

Ян (некалькі часу думаючы). Дык што-ж? Ісьці—то йсьці. Па мне можна. Будзь—што будзе. Гаманем з мацераю—ды...

Якаў. Знача, малайчына ты, Яне, у нас. Можна з табою меркавацца. Хвалю. Благаславі госпад гэну хвілю. Вось, Матрунка, знача на Пятра мы ідзём у сваты. Ажэнім Яна, а потым за Гэлю прымемся. Балазе кахранак ёсьцека. І хто нам можа перашкодзіць? Лісюк—о! яму месца ўжо згатована. Да Пятра апыніцца ліха ведае дзе. Не разыдзеца вельмі!

Матруна. Ну, і дзякую табе, Якаўка. Ты вельмі многа нам ласкі робіш, дай божа табе здароўя. Дзякую я, будуць і дзеци дзякаваць табе. Вось які вам дзядзька здарыўся; шануйце яго.

Якаў. Мой ававязак перад Сахронам. Ды дзядзька на тое. (Да Яна і Гэм). Ці ня праўда? А тымчасам поўнач ужо на носе, калі ня мінула. І днене ўжо, ці што? Трэба йсьці. Дабранач. З вясёлай душою пайду да хаты.

Ян і Гэля (праводзяць да дзвярэй). Дабранач, дзядзечка. Дзякую вам, што зайшлі.

Матруна (праводзіць у сенцы). Але, Якаўка, як ты так злучна прыйшоў, дай божа табе здароўя. Скажы ўжо Тацяне, хай яна заходзіць да нас... (Бразае сенняшнімі дзвярыма. Гэля і Ян ідуць к вокнам і ўзіраюцца на вуліцу. Назахлеўю брэша сабака. Здалёк чуець клёкат вартаўнікас клякоткі).

### ЛЗЕЯ III-я.

Хата Лісаў. Двор. Маленькі агародчык, у якім расьце адна вярбіна і дзівее яблыні. Ад вуліцы загарадзь з частаколу напалову двара, а напалову весьніцы. Ля хаткі старое, з выгнутымі съценамі і трывами трохшыбнымі вокнамі—адно з вуліцы і два з двара,—нівысокія прызабкі, насыпаныя жоўтым жвірам. У канцы двара відзён пералаз на гарод. Ля пералазу старая барана і саха. Ля плоту садка—нарад. Перадвячорак. Спускаючыя сонца гоніць доўгія цені. У дварэ на прызыбе сядзіць Аўгіня, Пятрусёва маці, і іх суседка Ганна, жонка Сідана.

### ЗЬЯВА I-я.

АҮГЕНЯ—ГАННА.

Ганна (размахваючы рукамі). Вось калі, Аўгенька, вось калі, міная, дык-жа шчэ якая гэта праўда,—чыстая, настаяшчая!... Што за людзі, што за народ—і выказаць нельга. Вось калі хцівія, зайдзросныя да бязъмернасці. Усё ім мала, усё ім няхватка, усё ім нядобра. Вось калі, вось калі... Якіх-кольвечы дзёсяць сем'яў, а на ўсе Залужкі раскінулі свае лапы, захапілі ўсё ды варочаюць справамі, як самі хоцуть. Дзе ня ступі, куды не павярніся—тое і глядзі, каб не наступіць

на іх, каб не пачуць іх крыку і лаянкі. Вось калі. Так ужо дрэнна, мая Аўгенька, збудован съвет, так дрэнна, што і выказаць нельга. Людзі з людзьмі, бы звяры, бы сабакі: паелі-б адны адных, абы толькі захапіць чым болей сабе багацьца. (*Kiae галавою*). Вось калі. Сораму ні каліва, нізваньня ня маюць, людэкасьць забылі. А шчэ багамольнымі сябе лічаць, съвечкі стаўляюць ў цэркве. Эх, ашуканцы, дармаеды... Гэта-ж толькі падумаць—лес захапілі ў сваё руکі, і дроў ні паленца ня съмей узяць; луг—таксама іх; травінкі сарваць негдзе. Надоечы, ведаеш, Аўгена, іду гэтак я між Пакосься і бачу трава нішто сабе—я й нагнулася, каб нарваць у прыпол, а адкуль ні вазьміся гэты кручаны Кішка: „Ты што-ж тут, гэтакая-такая, абрываеш палосы чужыя?! Пашла, а не, то я з цябе апошнюю апрануху здыму,”— давай крычаць. Крычыць, з кулакамі гатоў кожны момант накінуцца. Ліха яго ведаў, што там яго якраз палоса праходзіць. Вось калі. Ведала-б я тое ліха, хай-бы яму трасца і хвароба разам з травою... Але-ж мне ў голаў ня прышло—што там яго. „Ці вакол, а дзе ня ступі ўсё яго”—думаю сабе—і давай рваць. А вось ён як з-пад зямлі—адкуль ні вазьміся... Вось калі, вось калі. Усімі праўдамі і няпраўдамі заграблі пад свае руکі зямлю, набудавалі панскіх будынкаў, напладзілі гібель жывёлы—і гаспадары пад усёю вёскаю. І што ім другія! Яны-б іх усіх зьнішчылі-б, каб маглі. Вось калі. Ды шчэ і зьнішчаць, Аўгенька, будзеш бачыць. А чаму? Таму, што за іх цягне начальства і ў воласьці, і ў павеце, і далей. Адна рука, свае людзі. Зірне—вітаюцца ўсягды за рукі, п'юць разам, адзін да другога ў госьці ездзяць. Поп—што тыдзень у нядзелью просваркі дае кожнаму, на таци падносіць; дачок зазывае да сябе на пачостку. Вось калі, вось калі. А скажы-ж што катораму з іх—гатоў жывым зьесьці, не аказвайся: іх сіла, іх верх, хоць мала іх. (*Matae галавою*). І чаму бог церпіць ўсё так?.. Гэткія нелады вакол—і кары не пасылае гэтым гадам. Нібы патварае ім... Падумай толькі, яны-ж старца не падораць, ня то каб суседу што пазычылі... (*Цішэй*). Каб гэта, не баяўся, ды ўсёю вёскаю сабраўся, і вон іх адсюль. Вон, вон! Нам ня трэба багацяյ, крывасмокаў! Ці ня праўда, Яўгенька, мо?

Аўгенья. Чаму ня праўда, чаму ня праўда. Вось хоцькі ўзяць і з намі... Цэлыя гады мучымся, пакутуем і канчатку няма, няма просьветы ўперадзе. Памёр Даніла. Пакінуў чацьвера дзяцей, то ты падумай, Ганичка, колькі я з імі пацярпела. Адна з чацьвярыма. І поля таго кавалачак дагледзь, і дзяцей дапільнуй, есьці ім дабудзь, на абу-так і апратак выстарайся... А што пакінуў мне Даніла? Вось толькі гэту хату. З недахваткаў і недаглядаў двое дзяцей умёрла, трэба было пахаваць іх палодзку. Засталася з двома і сяк-так выхавала іх, у людзі вывела. Ды вось абое ў горад кінуліся. Грышка працуе там за сълесара... А Пятрусь вярнуўся—і цяпер дома. Праўда, помач ёсьцека ад сыноў, але-ж колькі яе? Зусім не дастае. Тры гады Пят-

руська бадзяўся ў гарадох, а я-ж адна тут была... (*Разводзіць рукамі*). І раўнай жыцьцё да жыцьця, калі хочаш. Маё і якога-кольвечы Сылівы. Мы-ж і ў праўду не балей, як старцы супроціў іх... Ды дзіва, што крыйда бярэ чалавека. На гэтую несправядлівасць кожны злаваўся-б і мопна гукаў-бы аб ёй. А скажы што ўчуткі, пачні судзіць дык вунь што на цябе вычвараюць... Гэта-ж падумай, Ганночка, праўды так ня любяць; баяцца, бач, яе ці што... Мой Пятрусь ня можа спакойна цярпець гэткіх парадкаў, па гарачнасці сваёй, і асуджвае іх, не баючыся, перад усіма... Дык што-ж ты думаеш, дарагая? Соцыялістым, дэмократам і яшчэ рознымі мянушкамі абзываюць яго; цэбры памяяў люцу. Ды мала таго—яшчэ-ж, калі хочаш ведаць, грозяцца згубіць яго. Пагаварваюць вурадніку, старшыні. Вунь, кажа, ён хлопцаў робіць бязбожнікамі і падбухторвае іх на начальства, дае няможныя кніжкі чытаць, у якіх пішацца, што ня трэба ні начальства, ні паноў, ні цара, а народ працоўны сам можа быць гаспадаром свайго жыцьця... ды інш. А то яшчэ ўскладі, што быццам ён і падпалы рабіць... Вось і падумай ты, здаровая. Гэта-ж так адвароцен і шкодзен ім ён, што яны так стараюцца апаганіць яго, спагардзіць. (*Пачакаўшы*). Съпярша я сама ўгаварвала. Пятруся, каб ён стрымоўваўся, маўчаў, тайу пры сабе крыйду, а потым бачу, што гэта-ж ён, Пятрусь, праўду кажа. Дык навошта-ж праўду баяцца казаць? Яшчэ нават і грэх, калі яе таіць хочаш. Бог-жа вяліць праўды не баяцца. Вось я і не прашкаджаю сыну... Дзякую богу, ён у мяне многае што пабачыў і многа чаму навучыўся. А ты думаеш, Ганночка, ён адзін такі? Не-э, не. Такіх, як ён, у горадзе многа. Там, кажа Пятрусь, людзі съветлья, разумнейшыя і ня хочуць гэтак, як мы, цярпець усяго. Сваіх гарадзкіх багацяў яны ня гэтак баяцца, як мы сваіх. Гарадзкі народ не-цярпівы і тужэй годзіцца з дрэннымі парадкамі ў жыцьці... Мы гэтта-то ўсім прашчаем, на ўсё глядзімо праз пальцы, ня дбаем, а там—інакшae... Бачыш, прыехаў Пятрусь, сказаў колькі слоў і ўсе гатовы паверыць, што і ўпраўду ён які-кольвечы страшны чалавек...

Ганна (*мате налагою і разводзіць рукамі*). Але, але. Дык інай і ня хочуць абзываць яго, як толькі соцыялісты-гарадзкі. (*Цішэй*). А яшчэ, ведаеш, галубка, вось гэтым Рыхлам ды Сылівам надта ня-прыемна, што з Палутаю Пятрусь кахаецца. Яны-б, здаецца, няма ведама што-б зрабілі, каб яе адбіць ад яго. Вось калі. Ці-ж можна згадзіцца, каб гэткая багачка „паскудзілася“ некім там Лісам. Увесь час яны толькі і чакаюць вясельля паміж Янам і Палутаю, а тут—на табе—Пятрусь мяшае. Як-же не крыйдаваць ды не злаваць... Вось калі. А Палута дзяўчына зусім не ў бацькоў—і не шманае сабе, што з-заду яе чаўпецца. Укахалася ў Пятруся—і кончана. Вось калі. Адным словам, малайчына дзяўчына. (*Сымляючы*).

А ў геня (*азіраючы двор; тлядзіць на вуліцу*). І ведаеш, Ганночка, ўсё расказвае Пятрусю, што ў іх робіцца: як Сылівы не даюць

пакою ім са сватамі, штодня прыходзячы да іх з гарэлкаю, ды падсылаючы като. Прыдзе, кажа, сёньня Кішка, а назаўтра паўзе аблуда гэты, Ян. І што, кажа, дзіўна, усё ўгаварваюць Сымона паскардзіца на Пятруся становому ў Граеве, што ён нібы стараецца спакусіць Палуту і падгаворвае ўцячы з ёю ў горад, каб там прылучыцца да соцыялістых. Так, кажа, і плявузгае то адзін то другі. Нават ужо Палуту завудь соцыялісткау.

Ганна (зьдзіўлена). Ці бачыш ты? Вось калі, вось калі. Знача дачка зусім ня ў манеру ўдалася... Гэткую нявестку мець было-б ня грэх, Аўгенька. Відаць зразу, што дзяўчына-гэйрой.

Аўгенья. Вядома, але-ж куды нам да гэтага. Вось Пятрусь і водзіца нібы-та з ёю, а я патом зусім ня веру, што з гэтага можа што выйсьці. Я нават заўсягды і кажу яму: „Навошта табе, Пятруську, падводзіць Палуту пад няпрыемнасць. Усё роўна з твае гульні з ёю нічога ня выйдзе. Дзе ты бачыў, сынку, каб Рыхлы паступіліся сваёю знатнасцю ды зрадняліся з гэткім, як мы? На нас-то яно-б ні-чагуткі ня значыла, а гэта людзі каразьлівия, сябелюбныя. (Цішэй. Сучасна). А ён, ведаеш, сястрыца, усъміхнецца і адкажа: „Нічога, маці, мы з Палутаю знойдзем што зрабіць, каб не растацца адно з адным. Усе прашкоды пярайдзем.—Адно-б захацелі“. Тады я зацікаўлюся і пытаю ў яго: „А ці захочаце вы?“—то Пятрусь ізноў адказвае: „Час пакажа“. Не, ён у мяне хлопец добры, шаноўны. Няма чаго на яго скардзіца, мая сястрыца.

Ганна (здавольна ўхмыляеща). А так, так. Вось калі, вось калі. Я-б дык гардавала-б такім сынам. Няўрокам яму быць сказана, і пекны, і разумны. Дарма, што вы жывеце ня гэтак ужо, каб завідна, а патом, глядзі, няма тае дзяўчыны ў вёсцы, каб не смакавала на ім вачэй... Ды ня толькі ў вёсцы, а і вазьмі самае Граева—і там нават, мяшчанкі заўраюцца на яго ненарокам: любая-б пашла, каб толькі заікнуўся адно. А думаеш, Аўгенька, што Рыхлы, каб трохі ня гэткія яны ганорыстыя ужо, не гаварылі-б з табою... Вось калі, вось калі. (Рухае па месцы. Пашыкае плячыма. Развірае вакол).

Аўгенья (адмахвае рукою). Ды навошта ўжо нам з імі знацца? Нойдзем сабе парайне. За багатым не ганіся, а ліхога съцеражыся.

Ганна (хрысьціцца). Ды гэтак яно: хай яны паміж добрых людзей прападуць! (На вуліцы ў правым баку чуең ияны вяёлы крык-сypej. Сыпей з кожным часам становіца выразней і пульчэй. Відаць, туды, адкуль ён іясецца, пакіравала некалькі мужчын і кабет з падросткамі).

Ганна (устае з прызьбы). Вось распяляюся, бадай Паўля, ужо насмактаўся ў Граеве і завёў свою заўсёдную. (Песьня чутннее). Падыдзем к весніцам, Аўгенка. (Бляжыць к весніцам).

Аўгенья (паднімаецца). А заўся-галоў ён, гэты Паўля... Ну-ж, на яго цураха, і чалавек. Кожную нядзелью, кожнае сьвята пасьпее на-смактацца. (Падходзяць к весніцам, і ўдваіх абапіраюцца і паварочваюць

галовы ў правы бок). Няўжо-ж хто, ён! Зьбірае на пацеху людзей, строіць прадстаўленыі. (Заводзіць). А ты, Саламея, маўчы, цярпі ўсё. Не, і гэткае жыцьцё ўжо на ворагаў казана. Дзеци голыя, абедраныя, дома недахваткі... Работа заўсягды недакончана, занядбана. Эх, бедная Саламея, дасталося і ёй. (Песня цягнеца). Вось пяе, а яе, нябось, сэрца нібы іголкамі коле. Гэта-ж падумаць...

Ганна. Вось калі, вось калі. Не давядзі госпад. Я-б ні зашто вятырвала-б, каб гэта з майм так. Утапілася-б, а збавілася-б ад яго... (Узіраеца). Вось-вось, цягне за рукаў у двор. (Песня-квік разам змаўкае. Але іамонка на момант іучнене). А ўсё з недахваткаў, бачыш. Каб забыць гора, дык і запівае. (Варочаеца, сядзе на прызыбу).

Аўгена (ідзе за Ганну і таксама сядзе; на вуліцы шарэе). І з-за гора, а другі раз і з-за распусты таксама. Ці-ж гору, думаеш манаполька паможа? Урадзіўся ўжо такім. (Пачакаўши). А вось мой Пятрусь дзесяці забавіўся, з самага абеду як пашоў, дык усё і няма.

Ганна. З дзяўчатамі мо' гуляе. У Граева мо' пашоў, ці куды.

Аўгена. Галодны-ж з абеду... Пара-б было і на вячэру прыйсьці.

Ганна. Прыдзе. Вымерхаецца, дык стрэлам прынясецца. (Дзесяць за вёскаю раздаецца пуртоўнае пляніне. Ганна з Аўгеняю прыслухоўваюцца. На здавольных тварынах у іх замірае ўхмылка).

Аўгена. Здаецца, што і Пятрусёў голас чуцён. О-о-о! Так, гэта, бадай, яны ідуць з Граева. Я адмечу яго голас з тысячи других... Яны, яны. А, чуй, Ганна, як пекна пяюць. Гэта-ж усё Пятрусь панавучваў гарадзкіх песень. О, о! Прыйгожа. Ты ўстань адно—лепі чутно. (Ганна ўстае і ѹдзе да яе). На крыжы паварочваюць. Скора тут будуць. (Песня чутнене).

Ганна. Ну, ён-жа ў цябе съпявака! Галасісты такі, што адно паслуҳаць. Міла і толькі. (Падходзяць к канцу двара. Узіраюцца). Вось відаць. Вядома, Пятрусь першы ідзе. Бач, як рукамі размахвае. (Паказвае пальцам. Узіраюцца. Аўгеня съмясіца). І Палута... не, то Волька, Прузына вунь, Настася... а Палуты ня відаць.

Аўгена (адварочаеца назад). Вось ужо на вуліцы. (Песня пашіху замаўкае). О, кончылі. Добра съпяялі, малайцы. Ня праўда мо?

Ганна. Надта добра... Дык я скажу табе, што калі Пятрусь прыехаў, дык ажывіў Плава... Які щэ малайчына... (Нібы апамінаеца). А ўжо пара ѹсьці, засядзеліся, нябось. (Робіць некалькі кроکаў к веснікам. У іэты час з-за вуліцы паказваеца Пятрусь).

### З Ъ Я В А 2-я.

АЎГЕНЯ—ГАННА—ПЯТРУСЬ.

Пятрусь (вясёла, рэзва). Былі ў Граеве... Цэлаю кампаняю. А адтуль ішлі ды ўвесь час песні пяялі.

Я ў геня. Вельмі пекна пяялі, сынку. А твой голос дык выразьней усіх.

Пятрусь. Ажно яшчэ хочацца, калі пахвалілі. Ну, дзякую за пахвалу, а потым шч і есьці трэба.

Ганна. А вядома—гэта галоўнае. Вось калі, вось калі. Дарогу зрабілі, вымерхаліся. Мы тут седзячы есьці захацелі, а то дзіва што. (Да Аўгена). Ідзі, кармі яго, ідзі... Дабранач. І я пайду. Можа і мой ужо прышоў ды чакае. Сварыцца будзе. (Хаваецца зг *вулом хаты*).

А ў геня (*удаюнкі*). Дабранач, Ганночка, дабранач. Ідзі-ж, Пятруська, у хату. Я толькі захаплю дроў. (Пятрусь устае і ўдзе ў хату. Аўгена на калькі часу хаваеша за будынкам. Потым выходзіць, нясучи дровы).

### ЗЬЯВА 3-я.

АЎГЕНЯ (адна).

А ў геня (*нясе дровы ў хату*). Бярэ, на яго ліха, хтосьці дровы і ня знайся. Прыкметіла, надлажыла; бярэ і ўсё... Ай, ай! Што гэтта зрабіць і сама ня ведаю. Сколькі дроў перакралі. Дзе іх хаваць і што—ня прыдумаць. (Уваходзіць у сенцы; толькі ўшыніла іх, як з-за частаколу пазіркам, аглядаючыся, з трывожным настроем паказваеца Палута. Ля весніні яна крыху спыняеца, азіраеца назад на вуліцу, а потым пералазіць цераз веснину ў двор. У дварэ яшчэ раз азіраеца на вуліцу. Затым надбляеае к вакну).

### ЗЬЯВА 4-я.

ПАЛУТА—ПЯТРУСЬ.

Палута (*пастуквае надворку ў шыбу*). Пятрусь, а, Пятрусь! Цётка Аўгения! Цётка, ці Пятрусь дома? Пятрусь, га, Пятрусь, выйдзі сюды. Скора выйдзі. Хутчэй ідзі. (Чакае, прысланіўшыся к сыяне. Некалькі часу стаішь сціша. Чуюць дзесьні брэх сабак. Потым ушчыняюша дэверы, і выходзіць блз шапкі Пятрусь).

Пятрусь (*узіраеца на двор*). Хто там?

Палута. Пятрусь, Пятруська, ты хутчэй уцякай куды-коль-вечы на некалькі дзён, а то цябе зловяць. Прашу цябе, родненькі.. Ня сёньня-заўтра можа вураднік са стражнікамі прыйсьці. Данясьлі, падказалі на цябе... Забяруць...

Пятрусь. Хто, калі?

### ЗЬЯВА 5-я.

ПАЛУТА—ПЯТРУСЬ—АЎГЕНЯ.

Палута. Калі кажу табе, то праўда. Кішка Вінцэнт, Ян, на ват і мой бацька замешан. Мне Ян прызнаўся... Уцякай, схавайся дзе.

Пятрусь. А куды-ж? Ня веда... Хай бяруць. Жывым у руки  
ня дамся. Пабачыш, ці возьмуць.

Аўгена. Што, сынку, гэткае?

Пятрусь. Нічога, матка, ідзеце ў хату. Нічога. Ідзеце, прашу  
вас, у хату.

### ЗЬЯВА 6-я.

ПАЛУТА—ПЯТРУСЬ.

Палута. Ой, не, Пятруська, ня трэба давацца, каб бралі.  
Нічога ня зробіш ім, а забяруць, тагды ня выцерабішся... Усяго наказа-  
лі начальству: што соцыялісты ты, падбухторваеш усіх супроць начальства  
і багатых, і нават шчэ, што ты падпальнік; вось што... Не, Пятруська,  
уцячи і хутчэй, сёньня-ж, а то гатовы кожную хвіліну ўрынуцца.  
Прашу цябе... Ідзі, бяры шапку і пры мне выйдзі з хаты. У Граева  
пайдзі да Зымітра? або ў Лужкі. Ідзі, я правяду цябе.

Пятрусь. Маці будзе плакаць... (*Аліраенія на пороі*). Ты  
тут, маці?

Палута. Ідзі-ж хутчэй, хутчэй ідзі, а то... Прашу цябе... (*Пят-  
русь пакідае яе і ѹдзе ў хату. Праз некалькі часу выходзіць з палачкаю. За  
ім съледам маці. Палута бяре лю пац пацу. Аўгена пытальнаглядзіць на іх*).

### ЗЬЯВА 7-я.

ПАЛУТА—ПЯТРУСЬ—АЎГЕНЯ.

Аўгена (*стрымоўваючы рычатку*). Пятруська мой, сынок мой,  
хутчэй ідзі... Палутка, даражэнская, вядзі яго тайком... Божа мой!  
Што-ж гэта са мною ізноў вытвараюць. Пятруська мой!

Пятрусь. Мама, ціха. Маўчы, ні слова, кажу табе. Я ня дамся  
у рукі, ня возьмуць, будзь спакойна... Вось я цяперака ў Граева пайду,  
а заўтра вечарам выеду на нейкі час... Вы тут, мама, ня тужэце: най-  
мене каго-кольвечы пакасіць. Можа і Антось згодзіцца. А потым я  
наеду... Толькі ня плачце... (*Цалуе і выходзіць з Палутаю з двера*).

### ЗЬЯВА 8-я.

АЎГЕНЯ (адна).

Аўгена (*зачыняе весьніцы і гладзіць усёго ім*). Божа мой,  
божа! Што-ж ты ізноў наслаў на нас. Сынок мой родны, каму ты быў  
вялікім гэтта, каго ты нездавольваў? Сьвет ім мал, ліха іх роду і плоду.  
За праўду топяць, паганыя душы. Цесна ім, нельга вольна зьдзека-  
вацца над беднымі. Вочы рэжа ім сын мой. Насталі згубіць, зладзеі  
неміласэрдныя... Няма прогліцы на вас... Гэта-ж падумаць толькі!  
Пайшлі і нагаварылі. Дзякую-жа, Палутцы, што хая яна павядоміла  
Пятруся, а то-б забралі зьнячэўку. Зьнячэўку ўваліліся-б і сцапалі...

А-яй-ай! Божачка мой, мілы! (Зачынляе сенцы. Сама стаіць з хвіліну на пафозе, пасъля ўваходзіць у хату і, адчыніўши вакно, глядзіць з яго ў двор. Рантам з-за вула з вуліцы даносіцца юман і тупат. Аўгена жахаеца ёханаеца рукамі за юлай). У ітты час ўваходзяць у двор: супераду паняты, Міхась, а за ім вураднік, соцкі і два стражнікі. Аўгена адскакае ад вакна).

### З Ъ Я В А 9-я.

ПАНЯТЫ-МІХАСЬ—ВУРАДНІК—СОЦКІ—СТРАЖНІКІ—АЎГЕНЯ.

Міхась (паказвае рукою на хату). Вось, гаспадзін вураднік, і хата Лісаў. Гэта яны жывуць. Можаце йсьці ў хату, ці я выклічу?

Вураднік. Пазаві на вуліцу. Ня варта йсьці ў гэты хлеў.

Міхась. Аўгена, дома, а? Выходзь сюды, чуеш? Аўгена, выходзь! Лісіха! Гэй, там, колькі яшчэ табе разоў казаць?. (Скора пачыняюча дзъверы, і ў двор выходитзіць пайразьдзетая, бяз хусткі, спущаная Аўгена).

Аўгена. Што, што... я вам патрэбна... Пятруся няма ў хаце, яго няма ў...

Вураднік. А скуль ты ведаеш, што мы па Пятруся прышлі, а?

Аўгена. Мне... я ведаю... што набрахалі гэтыя... гэтыя кры-  
васмокі нашы, душыцелі, грабцы падказалі ўжо... А ён зусім нявиноў-  
ны... Клянуся перад богам.

Вураднік. А дзе сын?

Аўгена. Няма, ён ня быў зранку... паехаў... паедзе... ня ведаю,  
дзе ён.

Вураднік. Калі схаваўся, то знайдзем, але табе і яму горай  
будзе. Кажы ляпей нам, ня то...

Міхась. Ды я бачыў, гаспадзін вураднік, як ён пад вечар шоў ся-  
лом... Схаваўся недзе. Трэба йсьці пашукаць. (Ла соцкайа). Унімі людзей.

Соцкі. Ціха, гэй! Чаго пазьбіраліся? Расходзьцеся.

Вураднік. Ты нам, прыказваю, дай яго, а то мы ўсё роўна  
знайдзем, тады не здабраваць.

Аўгена. Дзе-ж мне яго, як я яго вам дам? Яго няма... Можаце шукаць. Ідзеце ў хату.

Вураднік. Стражнікі, соцкі, найсьці яго. Абтрасьці хату.

Міхась. Вось бачыш, абтрасуць, нойдуць і таксама забяруць,  
а яшчэ прыпішуць, што хаваўся—і горай будзе. Эх, дурніца баба, бот  
за гэта. Вінават, то трэба дабрахоць начальству аддацца. На тое-ж і  
начальства—хай-бы за роспуст крыху пакарала. А то, дык набёдаваў  
тут, узняў аж начальства і яшчэ хаваецца... думае, што ня нойдуць...  
А вам, мацеркам, таксама трэ' было-б усыпаць, каб не распускалі дзяцей.

Аўгена. Ды кінь ты ўжо брахаць, хто цябе просіць. Началь-  
ства знайшлося. І завошта яны, і чаго яны наваліліся на нас?.. Божа-ж

мой, божа! Каты паганыя, згубіцелі. Гвалту, крыміналу нарабілі, каб ім ня выдыхаць было-о-о!.. Сынок мо-о-ой!

В ураднік. Віш, разравелась. Сынок мой! Вот то-то тебе сынок и наделал...

*Міхась.* Гэтакіх-бы сынкоў ды на шыбеніцу. (З вуліцы даносіцца голас: „Яго даўно ўжо трэ было-б павесіць!») (*Айеня голасіць. Яго спыняе другі голас: Га, ты-б усё вешаў-бы! Цябе павесіць».*)

Заслона.

## ДЗЕЯ IV.

Гаспадарства Рыхлы. Шырокі муравісты прыгуме́нь, з чатырох бакоў роўны. З аднаго гумно, насупроці двора, які праходзіць дарожкаю між хаты і хлявоў з аднаго боку і пекнага саду — з другога. З двух других бакоў ля платоў растуць у радок высокія падгалістыя ялінкі, між якімі ўперамешку ўваткнута некалькі бярозак. Прыйгуменъ прыбратали. Ялінкі звязаны дзеразою. К гумну, у правым кутку, стаіць адзін стол, поўны закускі і з некалькімі пляшкамі гарэлкі. Радам з ім яшчэ два сталы. Між ялінак стаяць улоны. Па галу́же спацаруюць папарна. Пекны сонечны дзень. За першым столом сядзяць Палута ў вянку, а пры ёй Ян. З другога боку Яна — Якаў Кішка, потым Матруна. Ля Палуты — Волька, Прузына, бацькі і маці. За гэтым жа столом відзён і вураднік. За другім чалавек з дванаццаць вясельных. За трэцім — музыкі. Усе заняты пачосткаю, сядзяць ціха і толькі слухаюць гутарку на першым стале. Супроць маладых гараша дзьве сьвечкі, уткнутыя ў бахонак хлеба. Па заплоццю многа дзяцей і старых, якія глядзяць вясельле.

### ЗЬЯВА 1-я.

ЯКАЎ—СЫМОН—ЯН—МАТРУНА—ВУРАДНІК—ВОЛЬКА—ПАЛУТА—  
МАРШАЛАК—ДОМНА—ВЯСЕЛЬНЫЯ.

Якаў (*тримаючы ў руцэ чарку і абяцаючы да Сымона*). Будзь здароў, сваце. Як бачыш — нядаўна, можна казаць, толькі гадалі, а цяперака вось праз які месяц і прыгода. Ці доўга трэба часу. Абы жывы і здаровы, то ўсё можна раз, раз. (*Аільдаючы ўсіх з вясёлаю мінаю. Адварочваеца к Матруне*). Матруна ўсё сумнявалася, казала, што мо' Сымон перадумae ды ня выдасць Палуты. А я кажу: Сымон ня гэткі чалавек, каб сваё слова зъмяніў — абяцаў, то так і будзе. Унь я, дзякую богу, Рыхлаў ведаю... Ну, будзь здароў, сват. (*Адварочваеца да маладых*). Дык вось, небажаты, глядзеце ўжо, каб вы жылі згодна і памяркоўна, слухалі бацькоў сваіх. А ўсё тое, што было дасюль, трэ забыць вам. То мінулае, дзіцячае, можна сказаць, а цяперака ўжо трэ прымата за сталае жыцьцё, за гаспадарства. Ці ня праўда, Сымоне? (*Падносіць чарку да пуб і зварочваеца да Палуты*). Палута, а ты-ж чаго пасмутнела? Шкадуеш чаго, ці што? Кінь, нябога, забудзь ужо.

Гэ, мала што было!.. Павянячалася, досыць; другое пайшло... (*Глядзіць на чарку; потым зварочваеща да ўсіх вясельных*). За наших маладых, за щасьце і долю іх, за щасныя гады ім наўсягды. (*Усе ў адзін голас: „Віншум, віншум“*). Якай выпівае і налівае друпую). Сваце, Сымоне, хай і цябе ўкусіць крыху. На, выпі. (*Падае*). Кусашчая, падла, едкая. Паглядзеце, родныя і суседзі, толькі на іх, на маладых. Ці-ж ня золата гэта? Ці-ж не пралескі? Янка, Палута, дружкі, частуйцеся, весялецца. Скакаць скора заставім, а на галодны жывот — будзе цяжка... (*Да ўсіх зварочвающа*). Ежце, частуйцеся, не шкадуйце... А вы, музыкі, таксама, уперамежку, закусце і паграйце, каб... каб весялей было... Ну, то за здароўе дзяцей выпі. Выпі, сваце. Налівай!

**Сымон.** За здароўе вашае, дзеткі, за вашу щасную долю, за згоднае і спакойнае жыцьцё. Трэба табе, свахна, прымачь чаргу. Сваха Матруна, будзь здарова. Аддаю табе дачку ў гаспадыні, нібы золата. Дзякаваць будзеш: паслухмяная, кемкая, гасцінная. Які ўжо я злы, а ніколі і пальцам не крануў... (*Да Палуты*). Вось, Палутка, глядзі ты, у свой чарод, слухайся мацеры, не перакор, павінуйся, дачушка, ёй. З Янам ладзьце, шануйце адно аднаго... Мінулае забудзьце...

**Якай.** Пі, сваце, пі...

**Сымон (крыніца).** Ды мяне ўжо нечага пільнаваць, нечага за мною сачыць. Я гаспадар тутка і мушу сам даглядаць гасціцей, а выпіць самому — час знайдзенца, сваце. (*Да ўсіх*). Госыці даражэнкія, не чакайце, пакуль вас напросіць,—пеце, ежце. Дзякую богу, першую прыгоду спраўляем—значыць, няма чаго сароміцца.

**Ян (да Сымона).** Выпіце, татку.

**Матруна (устае й працягвае руку к Сымону).** Выпі, выпі, сватка, а то і я ўвапруся ды не захачу... Ня звалішся з ног. А калі і звалішся раз, то будзеш хаяць помніць, што на даччыным вясельлі падгучия, ажно і валіўся ня раз.

**Якай (ківец пальцам).** Пі, пі...

**Сымон (праходзіць мя стаю і ўсіх запрашае.** Госыці ў голас і кіукамі дзякуюць, пасля варочаеща к Якаву). Ну, то вып'ю, але за мною ўсе. (*Абводзіш рукою*). За здароўе маладых і нас ўсіх. (*Выпівае. Усе абходзяць чаркамі, потым стафэнна закусваюць. Музыкі настройваюць струннты*). Кажу, што гэта апошняя чарка. (*Налівае і падае Матруне*). Табе, свахна, чарга, табе, родная. Пі, не прапушчу я ўжо. (*Да ўсіх*). Запрашаю, панове госыці, не далікаціца. (*Адыходзіць кудысь*).

**Вураднік (да суседа).** Хтосьці падказаў. Ня йначай падказаў. Ён-бы ня ўцёк, ні за што ня ўцёк. А то якраз к вечару і растаў, бы канфара. (*Палута і Волька прыслухоўваюцца. Чуе і Якай, але бы ня дباء і не зварочвае ўсіх*). Прыходзім—ведаем і—няма. Выходзіць з хаты маці яго і кажа—няма. Мы трасыці, шукаць—няма. Вось, знача, як ёмка ўцёк... Няйначай хтосьці падказаў... Але злаўлю! Ня я буду, калі не злаўлю!

Вясельны I-шы (эзіфае вурадніку ў вочы). О, Сыцпане Нуҳрэіч, хлопец-то задужа кемкі. Такі пракідкі, пранозаваты, зухаваты — што толькі трымайся. Ідзе вуліцаю — зямля трапеча, усіх так і есьць вачмі... I як-то вам ня прыпала раней яго ўхапіць?... Гэта-ж усім было вядома, што ён соцыялісты, шкодны на-а-чальству хлопец. Цяпер — ші зловіце!

Вясельны II-ті (з-за плеч першага). А прауда, прауда.

Вураднік (разводзіць рукамі). Пралусьціў крыху. Ашукаўся. Мне і раней казалі і Якаў, і Вінцэнт, і дзядзька Вінцэнтаў — але ўсё ніяк не выпадала. (Палута прыслухоўваеца). Ну, але сцапаю. Найду і ў горадзе, не ўцячэ, гадзіна!

Вясельны I-шы. Чуе ён, не паедзе. Хітры-ы хло-о-пе-эц! Абабіўся ў горадзе... (Бялфарфку, выпівае і, напішы, падае вурадніку). Ну, але-ж яму ўсё ткі прыдзеца і да дому наведываць. Так-жа на адну мацеру ён ня здасца... А вы, гаспадзін вураднік, пілнуйце. То калі кольвечы вечарам і сустрэнце. Адно почасту трэба наглядаць; прыказаць хоцькі таму самаму Міхасю... (Хітасція за тояў). Ага, а каб гэта прыіснуць папробаваць Антося ці Ігната — дружакаў яго? Бадай што было-б лепей. Як скажаце, Сыцпане Нуҳрэіч, га?

Вясельны II-ті (ківае злодна іхмавою). А так, так. Гэта прауда.

Вураднік (хапаеца за думку). А-о, а-о паспрабую. І на іх даказы былі... Што-ж — адна хэўра.... Так, так, так. Не шкадаваць мне іх! Добрая думка. (Выпівае чарку). А я й забыў, не ў шманкі якраз мне. Во-во-во. (Да стала ізноў прыходзіць Сымон. Домні-ж адыхаўці. Гутарышы даэтуль з фрумі, з Матрунаў ды сваёю жонкаю, Якаў мяркуеца запутарыць з Сымонам).

Ян (прыінаеца і пляждзіц у вочы Палуте). Ня смуткуй, ня журбуй, Палутка, што ты ўвесе час маркошіся, га? Кінь думаць.... Хто-ж вінават!

Волька. Палутка, пакінь, родная, пакінь, сястрыца... Яны гэта, але-ж... Кінь, Палутка, божае павялёнъне такое, нічога не парадзіш, мілая...

Палута. Калі-бо, Волечка, нязъмерная крыўда-а. Гэта-ж падумашь толькі, які гвалт учыні-ы-лі-ы. Падстроілі над ім, а потым за мяне, за разьбітую хапіліся. Ці-ж можна быць спакойнаю.... Волечка.. (Абейсае на шию Вольцы).

Волька (адбымае яс). Дык што-ж парадзіш, як зрабіць іначай, а?

Палута. Нядобра мне...

Ян (не прыслухоўваючыся да іамонкі Палуты з Волькаю). Кінь, Палута, маркоціца. Ажно сорамна ад усіх. Паглядзі, усе дзівяцца... I чаго табе гэтак нудна зрабілася?.... Перастань, а то злаваць буду.... На-вонта з першага дня ўсё гэта? (Усе вясельныя пляждзяць у бок Палуты. Вураднік вядзе путарку з першымі сапутарнікамі. Музыкі трумкаюць).

Палута (адхіляеца ад Волькі). Пакінь, Ян, досыць, я нічога....

Ян (бяро яе за руку). Прашу цябе, Палутка! (Да Сымона падходзіць Домна. Аб чымсь шэпчуцца).

Сымон да Матруну). Даў выпіла, сваха, га?

Матруна (разводзіць рукамі). А вы-ы-пі-ы-л-а! Дзякую, сватку. (Паказвае чарку. Маршалак, увесь час хадзіўши ля столаў, падыходзіць да Сымона, што сьціх з ім гаворыць, потым зваронівасіна да музык).

Маршалак. Даў што-ж, музыкі, заручыны зайграйце, хіба. (Музыкі жывей настройваючы). А вы, кабеткі, свахны родныя, па каравай гайду! Каравай дзяліцьцем.... (Музыкі іграюць. Некалькі кабет вылазяць з-за стала і ўдукі за караваем у касцы).

Якаў (устас за стала). Дзякаваць богу, што ўсё так злажылася. Дзякаваць богу, Сымоне-а-а, (Музыкі сьціхіаюць іфраць). Я думаю, што не ашукаліся ні вы, ні мы.... Пары ляпей і падшукаць нікому не удалося-б. Паглядзі толькі на іх—адмысловыя, адно другога вартыя.... Сваха, Домна, ці-ж ня праўду-у я кажу, мо? Скажы ад шчырага сэрца, ня тайся.

Домна. Дай, пацалуймася, Якаўка! Што, не?... (Пераиягаючы праз стол і цалуючы). Ласьне-б мы на ашуку йшлі-б? Гэй, цудны ты, што ты кажаш! Гэта-ж грэх і казаць нават... Бог зывёў, і не сягоныя, а ўжо здаўна-а...

Матруна (пнешца да Домны і цалуючы. Палученіе Сымон з Якаўм). І я казала так. Толькі бог мог звясяці-ы іх.... Болей ніхто. Некаторыя казалі мне, што Рыхляя маюць у воку Лісюка: „Глядзі, кажа, Матруна, за Палутаю і Лісюк бегае. Ой, каб толькі ён не перахапіў яе!“ А я, паверыш, Домначка, плявала на гэта. І слухаць не хадзела, і казаць не давала. Маё сэрца чула, што дарагі Яна з Зосюю здаўна, з роду іх сышліся. Куды-ж там слухаць плявузыганье чыё! Вось калі... (Вылазіць з-за стала).

Домна. Але-ж, але-ж. У людзей языкі на локаць. Плятуць, ліха ведама што. Мелюць-мелюць і канца няма. Нам так сама гэтым Лісюком, на яго ўсё пррапашчае, вочы выдзіралі. „Паглядзі, і да гасподы вашае ходзіць, і ў садку можна бачыць яго—ці-ж здарма?“ Так мне баялі нясыціханна. І яно збоку ды праўда, усюды яго нясло. Я Палуце выгаварвала, але не прыдавала вагі зусім. Калі зредку і прыйдзе, то што там,—ня гнаць-жа яго. Ды пры Сымоне ён на'т і паказацца баяўся-а-а...

Якаў (іроніца на Марту і Матруну). Што вы плутаеце? Аб Лісюку? Кіньце—сорамна! Не паганьце нашага вясельля ім. Эх, цудныя! (Паварочваючы к Сымону), Сымон, забарані сваёй бабе ліха ведае аб чым шалаплуціць... Эх сёньня празнік, свята, піць і гуляць трэба. На Лісюка ёсьць апека—вось. Музыкі,—Юрку“, „Лявоніху“, што хочаце! Сваты мусіш са мною паскакаць. Жыў ня буду, калі ня пойдзеш. (Музыкі іграюць. Якаў з Сымонам танцујуць „Юрку“, Якаў ігрыявае. Вясельныя племініці у далоні і падпяваюць. Гледачы паднімаюць юман і съмех).

То й вясельле, то й вясельлечка  
У съятую, у нядзелечку  
Мы спраўляем сваё роднае—  
Сэрцу блізкае, спадобнае.  
Чаго ждалі, то даждаліся—  
Нашы дзеткі павянячаліся.  
На дарожку на пущёвую  
Для іх съвежую і новую  
Йсьці ў дваіх яны сабраліся.  
Гэй, гэй, рэж, музыкачки,  
Па пісклівай сваёй скрыпачцы.  
Хай галосяць струны покатам,  
А мы пойдзем рэзвым топатам,  
Юрку вёрткага вандруочы—  
І вясельлечка съвяткуочы!  
Пад іх струны галасістыя  
Выхіляй кругі хвалістыя....

(Хутка выскаквае вураднік і яшчэ некалькі кабет і мужчын і так-сама пускаюча ў скокі).

Сымон (спыняецца, адзін бяз Якава, сапе). Закруціў, на цябе цёмнае! Замардаваў нашчэнт. Ох, ох-хо-о! Ну і Якаў, дык Якаў. Гэта сват. (Хапае і спыняе яго). Будзе-а, а то расшыбціся гатоў. Хай госьці скачуць, яны маладзейшыя. З нас хопіць... Бадай цябе! Вось, кажа, замарыў ты мяне, як вала ўздрок.

Якаў. Трэба, сват, трэба. На тое-ж вясельле. Будзем помніць на старасыці хоць гэта. Хто-ж ведае, ці другі раз удасца. Гуляй, скачы!

Сымон (выцірае скацерткаю твар). Ды яно-ж так. Толькі, бачыш, сваце, ногі ня йдуць. Калісьці было йначай—скакун быў, што толькі съцеражыся. На добры лад, то хай маладыя ўжо скачуць. (Да ўсіх). Гуляйце, скачэце, госьці мілыя. Даю волю! (Разірфтае рукамі).

Якаў. Весялецеся. Што-ж вы сядзіцё? Памагайце гасьцем.

(Музыкі іраюць. Хто панарна, а хто па аднаму рэзва скачуць. Вураднік скача адмысловей ад іншых, прысядаючи і паднімаючи ўверх рукі. Прабуюць пусьціца ў кола й Марта з Матрунаю. Ян і Палута ды Волька з Прузынаю тамоняць між сабою. Вураднік, змарышыся, спыняецца скакаць. Махае музыкам, каб тыя кінулі іраць. Музыкі сціхлюць. Усе кідаюць скокі, і хто ідзе к столу, а хто тупае. Съмех, ітворка).

Вураднік. Дзянькую, сваце, дзянькую, свахна. (Кланянецца). Усім дзянькую. (Да маладых). І вам, маладыя, дзякую. Каб вам щасна жылося, каб радым, нібы вясельле, усё жыцьцё ваша было... (Да Симона, Домны, Матруны). А вы, каб даждаліся і за другімі дзяцьмі таго, што з Янам і Палуткаю. Не забуду вавек вашае вясельле, вавек буду помніць аб ім. Эх, ці-ж калі ў каго я так весяліўся? Ніколі. Свяякоў пажаніў, раднякоў, а яшчэ ня гуляў так, як у добрых маіх

знаёмых, Рыхлаў і Сыліваў. Вітаю-ж ад души маладых і старых. (Многа крицаць „хвала“. Вураднік паціскаеца за руکі перш з маладымі, а пасля з іх башкамі).

Сымон (вясёла і здравольна ўсіх азірае). А мо', даражэнкія, каму і не ўгаджу, так выбачайце. Самі будзеце вінаваты. Я ўсім кажу: ежце, пеце, не спадзяйвайтесь на запрашэнье і не патурайце нічому. (Размахвае рукамі). Чым багаты, тым і рады. Дзякую богу—сямейка ў нас сабрана нялапая, дык, вядома, можа хто і не ўкантактуета пасвойму, што-ж зрабіцы!

### З Ъ Я В А 2-я.

(З клеці з песнямі варочающа кабеты. Дзіве з іх илсуць на іалавах каравай на веку з дзялкі, акрытым белаю сарвэтаю. Музыкі пачынаюць іраць. Усе, хто сядзіць за столом, плююць; што тупаюць па прыпумені—становяца ў рад і пратыччаюць паміж слабе каравайніц; плююць).

Гой, леці, леці  
Каравай з клеці,  
Сядзь сабе ды на покуці  
На прыгожанькай мясціне.  
Зарадзі ты, божа, жыта  
На многія лета;  
Нашы маладыя малы,  
Каб век ды жыта жалі.

(Маршалак сустракае ля стала, бярэ каравай у руکі і кладзе на стол. Запрашае ўсіх. Песні сціхаюць).

Маршалак. Панове вясельныя! Прышоў час каравай падзяляць. Гаспадар запрашае вас да стала. Музыканце, заграйце каравайнью, калі ласка. (Музыкі ірачваюць, жанкі ў такт падпляваюць).

Ды казала маці,  
Каб ня збыць дзіцяці,  
Але тое дзіцятка  
Само збылося гладка.  
У нядзельку рана,  
Паслаў госпад Яна,  
Яна маладога  
Да цябе, нябога,  
Малада Палутка.  
Хоць казала маці,  
Каб ня збыць дзіцяці,  
Ўсё-ж збылося хутка,  
Малада Палутка.

(Домна і Палута юрка плачуць. Гледзячы на іх—плачущі і многія з вясельных кабет. Музыкі сціхаюць.

Якаў (да Палуты і Домны). Свахна, Домна, нябога, Палута, кіньце гэтая свае забабоны, Навошта вам спаганяць ліха ведае што?

Пяюць жудлівя песьні і плачуць—хто вас разжалабіў гэтак, а? Шкадуеще прошласці? Дзеля чаго і навошта вам? Эх, што за дрэнныя парадкі ў нашых людзей...

Сымон. Нічога, сваце, не парадзіш. Ня з іх началося, ня імі і канчаецца. Улад гэткі, вякамі выраблены, вынашаны і захаваны. Няхай паплачуць—іхня справы, іхні парадак. Старасьветчына-а-а!.. Ня так хутка выведзецца яна. Частуйцеся, родненькія, не чакайце просьбы.

Вураднік. А мне яна, гэта старасьветчына, падабаецца. Лашчыць чымсі, прывабляе да сябе, некі асобны настрой родзіць... Люблю я ўсе гэтыя забабоны. (*Робіць асобны замах рукой*).

Вясельны І-шы (*лесліва здірае вурадніку ў вочы*). А праўду кажаш, Сыціан Анухрэіч, прыятная рэч! Успаміны родзіць, мары наўвявае... Праўду кажаш...

Вясельны II-гі. Праўда, але, але. (*Пакідае чашу*).

Ян (*спадна мяозіць на Палутку і краткае яе рукою*). Палутка, родная, кінь ужо горніца. Навошта табе так блізка да сэрца прымаць! (*Абымас яе*). Кінь, даражэнская, горніца-а-а.

Палута (*адхіляеца ад яго твару*). Не чапай мяне, пакінь неспакойць.

Ян (*прыінаеша да яго твару*). Я-ж цябе прашу. Същешся, Палутка.

Маршалак. (*Кабеціна падае яму талерку з жытам. Ен пакрывае яе ручніком, пасля афразае ажраси караваю і кусок сыру вы кладзе на талерку. Разам ставіць і келіх шрафткі і падае Сымону*). Адзяляем караваем Сымона Рыхлу, бацьку маладое. (*Музыкі працюючы зафучыны. Сымон працягвае руку і бярае з талеркі паднесенас, а на талерку кладзе проши. Потым цалуеша з дачкою і ўжем. Маршалак даеіт іхткім чынам надзяляе Домну, Матрону, Якаві, а съедам піпарадку і вясельных. Музыкі панераменія працюючы зафучыны. Кабеты плююць. За платамі ўмацинеша юман і мечадоў. Так праходзіць колкі часу*).

Маршалак (*скончыўши дзяліцьбу*). Ну, маладыя нашы, даражэнская, цяперака пара на паклон. (*Усе ўстаюць і вылазяць з-за сталоў вы становішча ў кола. Маші Палуты з бацькам, узяўши іконкі, укрываюць іх ручніком, саўзяша на ўслоне і блаславляюць кланяючых ім маладых. Мужчыны ідуть з прынужненія ў офор. Жанкі плююць*).

Пакланіся, Палутка,

Старому й малому,

Пакланіся матулі

Й татулі радному.

Домна. Хай цябе, мая Палутка, бог съцеражэ на доўгія леты. Хай цябе бароніца божая матка.

Сымон. Будзь шчасліва, дзіцятка маё. Не маракуй, котка, на нас, калі што якое мы і на ўгодзім табе. Даруй нам, дачушка.

Домна. Жыві толькі там, міная, у згодзе і пашаноўлі—то ўсё будзе добра. Не забывай і нас таксама.

Палута. Дзякую вам, мамачка, дзякую вам, татачка. (*Плача. Цалуе руки.* Усе з песніамі ідуць у двор. *Пабланаславішы дачку, ідуць і бацькі,* Ян і Якаў з жонкаю ды Матрунаю таксама. *Палута з Волькаю прыпыняюща.*)

Волька (*цалуе таварышку*). Ня плач, сястрыца, ня горніся, дара-  
жэнъкая мая. Што-ж парадзіш, Палутка, што-ж парадзіш, родная. Так  
ужо мусіць трэба, каб было, гэтак прыназначана... Ой, ой, мілая! Яно  
заўсягды з усімі так бывае. Думаеш, я буду шчасльшая? І мяне ўва-  
хнуць за ліха ведама каго, хто толькі ім пад руку падварнецца... Эй,  
цудная ты!

Палута. Усё-ж ткі табе йначай, Волечка-а. Інчай, сястрыца. Не  
кажы. Яшчэ пакуль что на твае любашчы ніхто не пасягаў і бацькі  
твае табе не пярэчаць... А са мною... падумаць толькі! Волечка, Волечка,  
як у мяне цяжка на сэрцы. Пяюць, весяляцца, а мне гэтак нудна-  
нудна, что нічога ня цікавіць. Сэрца так і адчувае штосьці ліхое ўпе-  
радзе... (*Пачакаўши*). Скажы, бок, галубка, няўжо я буду магчы нала-  
дзіць жыцьцё? Няўжо прыдзецца мне забыць усё? Мне здаецца, что  
я ніколі не ўспаду на спакой, ніколі ня зыміруся з начэпленым сілаю  
становішчам. Не, не! Ці-ж гэта людзі? Ці-ж можна будзе з імі ладзіць?  
Яны ўпікамі аднымі мяне зарэжуць, папрокамі сэрца разъядуць... Чую,  
чую я ўжо.

Волька (*абнімае яе*). Ды кінь ты, Палутка, знарок неспакоіць  
сябе. Кінь ты думаць чорныя думкі... Што-ж, забудзь і аб Пятрусью  
свaim... (*Палута плача*). Сьцешся! Сьцешся, Палутка, усё мінецца... Вось  
мне ўчора Антось казаў, што ён надоечы спатыкаўся з... Пятрусем.

Палута (*уздрыгнуўши*). Ну?

Волька. Папраўдзе. У Граеве, у Зымітра... Пятрусь пытаўся аб  
табе многа-многа...

Палута. А ці ведае ён, што мяне аддаюць замуж?

Волька. Ведае: Антось сказаў яму. Ён пытаўся ў яго...

Палута. Што-ж Пятрусь казаў на гэта?..

Волька. Казаў... казаў... шкадаваў цябе. Ня мае съмеласьці,  
кака, яна ды і шкода мне яе. Ня то-б—я ўцёк-бы з ёю ў горад...

Палута. Няўжо?

Волька. Сапраўды... (*Пачакаўши*). А цяперака зрабіць гэта ўжо  
цяжэй.

Палута (*здрыгнела*). Волечка-а, ці-ж то праўда? (*Няўпрыкметку*  
*ніялісce*). Божа мой! Мо' ўжо ён сабе і знайшоў каго?

Волька (*сыхіа*). Не, не! (*Азіраецица*). Вось ліст табе перадаў. На,  
схавай, Палутка-а.

Палута (*не патураючи на Вольку*). Чаму-ж мне надало радзіцца  
на гэты съвет! Чаму-ж я гэткая нешчасльвая! (*Хавае ліст*). Горкая я.  
(У дварэ далей чувань песні, томан і музыка. Выразна чуваць голас Тяклечкі.)

„Я пабіту на прычмень, пагляджу, Палуты. Можа яна тамака“ і адказ чыйся ёй: „Зыбеяй, дачунька“).

Волька. Цябе шукаюць, вось. Ідзэм, а то падумаюць... Трэба-ж ехаць ужо ў прыданыя: там чакае падвода, сваты ўсе пашлі. Загэтым цябе і шукаюць. Каб чаго дрэннага не падумалі яшчэ.

Палута. Воле-а-чка-а, родная-а-я-а, каб ты ведала, як ня хо-чацца мне ехацы! Страх нейкі бярэ, сэрца адчувае штосьці... (*Прасльёж-васіца*). Гэта-ж падумаць—заўтра ўстань, і перад табою ўсё новае... во-рагі, зыненавісныя людзі... (*Пачакаўшы*). Не, не пайду-у-у! Хай без мяне едуць, я не паеду ні за што! Баюся, адваротна мне... Я ведаю гэтых Сыліваў—не здабраваць мне ад іх... толькі ў руکі возьмуць. (*Чую ён скрып веснін*). Гэты Якаў ды жонка яго, а сама-ж Матруна—зъядуць мяне нашчэнт, нашчэнт зъядуць... Што мне рабіць, Волечка, парадзь, сястрыца.

Волька (*сущына*). Цудная, супакойся, суніміся. Чаму табе ба-яцца. Ды што выйдзе ўжо цяперака. Бачыш, павянчаліся, спраўляеце вясельле—перарабіць нельга, галубка... (*Іншым тонам*). Ты нічога ня бойся, нічому не патурай. (*Прыглядаяцца*). А, вунь і Тэклечка бяжыць. (*Прыслухоўваецца*. Чутны вясельныя песні ўсё далей і далей. У дварэ-ж юман). Паехалі ўжо. Палутка, ідзэм. Ідзэм, кінь маркоцца.

Палута (*не зважаючи нічою*). Ведаеш, сястрыца, нямерна шкада-а Пятруся. Пя-а-тру-усь-ку-у шка-а-дую-у. Дзе-э ён, родны мой, каханы!... Зъявіці са съвету-у хацелі, каб мяне-э лепш заплута-ацы!... Паскудні-кі, згубцы-ы заклятыя, ворагі пага-ны-ыя!... Пятру-усь-ка-а, каханы мой, ці-ж угледжу-у я цябе калі, мой!..

Волька. Шша-а.. Ша-а.. Ідзэм, Палутка-а, ідзэм! Ня добра-а табе-э, галубка-а.

### З Ь Я В А З-я. ПАЛУТА—ВОЛЬКА—ТЭКЛЯ.

Тэклечка (*падбліае да іх і ханаеца за Вольчыну руку*). А там чакаюць нас. Сваты пашлі ўсе, а вы гэта марудзіце.... Сыцеражэце сталоу, ці што?.. Ідзецце хутчэй, а то не дагонім сватоў. Чуйце адно, дзе пяюць.

Волька. А Ян пашоў ці чакае Палуты?

Тэклечка. Чакае... Хадзэм барджэй. (*Дльве кабеты-кухаркі пад-ходзяць да сталоў і ўлідаюць Палуту з Волька*).

Першая кухарка (*зьдзіўлена*). А, божачка-а. А міласьлівень-кі-ы! Ва то-ж во і маладзенькая наша-а. Палутка, паненачка-а, а там чакаюць. Чаго-ж вы гэта засталіся, галубачкі?

Другая кухарка. Ды ня можна-ж так. Хутчэй спяшайце. (*Браздзяюць пажамі і талеркамі*).

Волька. Ды ведаем, ведаем мы і самі. Патрапім зайсьці.

Першая кухарка. Трэба-ж, Волечка, разам, палюдзку, як водзіца. Ведама, што патрапіце, толькі ўсё-ж ткі...

Другая кухарка. Ня йначай разам-разам з маладым. А маладыя з вясельнымі, а вясельныя з музыкамі... Заўсягды яно так... Пякней, прыгажэй.

Тэклечка. Ідзем, а то пабягу скажу маме, што ня слухае.. Разгорнілася вельмі-ы... Раствужылася-а... Мо' па Пятрусью, нябось... Сараматніца ты. Сваты пашлі, а яна тут... Каб людзі съмяяліся-а ды казалі потым ліха ведае што... (Беіае вікол дзяўчата).

Палута (*сфроўзіта*). Ідзі ты прэч, ашчапёнак..., бо як зас্বячу, дык будзеш помніць. (Вольцы). Вось на яго ліха, шchanё якое ўдалося, ажно ня вытрымаць ад яго. Лезе ліха ведае...

Волька (*разуважна*). Ты, Тэклечка, гэтак не рабі, а то так сорамна. Палута-ж такі та маладая, а ты з ёю сварышся—ці-ж ня брыдка табе. Трэба быць разумнейшаю, гаварыць паспакайней, паважна...

Тэклечка (*нахмурыўшыся*). А чаму-ж бо яна ня слухае нікога? Заві, заві, а яна і не патурае нават. Паскудзіць вясельле... (Хмыліцца ѹ закрывае далонымі твар).

Першая кухарка. Гэтак брыдка, Тэклечка. Палута старэйшая твоя сястра. Бач, яна ўжо йдзе ад вас, апошні дзень тут... Трэба паважаць яе, згодна пагутарыць...

Другая кухарка. Палута-ж так цябе любіць...

Тэклечка (*засароміўшыся ўчіякае*). Любіць, але... Лаецца заўсягды ды б'еца. (Выбліае ѹ двор).

Волька. Ідзем, Палутка! (Бярае яе пад руку і ўдуне).

Першая кухарка. Дабранач, Палутка, хай цябе госпад съцеражэ...

Другая кухарка. Шчаснае вам ночкі!..

Палута і Волька. Дабранач, дзякуй! (Яны юдучь і штосі съціха путараць. Веддаlek чуваць песні. Усё разыбівае скліч: „Палута, Палута, та ідзі ты! Дзе ты запрапала. Эх-ха-а! Дачушка“).

(Заслонка).

## ДЗЕЯНЯ.

Зіма. Хата Сымона Рыхлы. Будзённы дзень. Адвячорак—шэрый гадзіна. У хаце змрачэя. Праз замерзлыя вокны праглядае смуглает съятло. У хаце няпрыбрана: расьцярушана сечка і вобмешка. Ля прыпеку стаяць цэбры, а ля лавы карыта. На ложку гатова пасыцель. У запеку на лаўцы сядзіць Сымон. З печы пазірае Тэклечка. Домна ўвіхаецца ѹ мыщельніку.

З Ъ Я В А I-я.  
СЫМОН—ДОМНА—ТЭКЛЯ.

Сымон (*вершы паніросу і пачосвае бараду*). Але, але, зусім ня тое, чаго чакалі. Ды ласьне можна было спадзявацца за Яна, што ён такім будзе. Ніколі! Каб мне ўперад хто аб гэтым сказаў, я-ж бы во-чы яму запляваў-бы. Гм. Ціхоня, рахманы, а глядзі ты як разбазыраў. Распусьціўся так, што і ні рады. Кожны раз нап'еца да лайдачыць. Прахвост—дарма што зяць. Іначай нельга назваць яго. (*Ідзе да ямкі, вырабае вушль і закуффае. З паніросаю вяртасца нало на лайку*). Ці ты бачыў яго! Не, не. Трэба якое кольвечы рады шукаць, так пакідаць нельга. Ён-жа праста зъядзе дзяўчыну са сьвету. Ці-ж можна жыць пры гэткіх справах. Не! Бедная Палутка, не ўгадалі мы, аднак, зрабіць гэтак, як хацелі. Ласьне думалася, што ўсё так зложыцца? Ласьне спадзявалася? Чалавек хітраў, радзіў, каб лепш было, а яно—на табе: ня лепш, а горш. Проста ліха нейкае жартуе над намі, глуміцца з нас. Здаецца, усяго ёсьцека, багацьця па вушы, што-б і спакойна ды ціха жыць, меркавацца і дзякаваць богу. Дык не! Чагосьці не дастае, штосьці бракуе. І п'янства, распуста, сваркі... Ды глум над непавіннай дзяўчынай... Сказаў-бы, яна благая, Палута, бач—ну, тады іншая рэч: сяды-тады можна і ўважыць, а то дзяўчына, пане мой, уступная, рахманая, паслушная. Хоцькі і праз неахвоту пайшла замуж, але-ж маўчала, не дапамінала нікому. А далей было-б і зусім добра—эжыліся-б і жылі-б памяркоўна... Не, мабыць, наўмысльне караемся мы богам. Хто ведае, мо' ўсё гэта і затое, што мы ўжо так ўсё рафтоўна састроілі, пасьпяшыліся? Зусім ня ўважалі ні просьбы Палуты, ні яе хаценьня. А трэ' было-б ўсё разглудзаць, абмеркаваць... Мо' і... па Палуцінаму каб зрабілі—не ашукаліся-б... Але... ужо не паправіш. Глядзеце, як замёрзылі вокны. І ўсё яшчэ намярзаюць далей... Трэба паліць агонь,—ужо ў другіх сьвеціць... Дрэнна справа з гэтymi Сылівамі—хочь бяры ды варочай Палуту да сябе назад.

Домна (*засьевчае алону*). Але, але, на яго ліха, ня важная рэч... Ды яшчэ як ня важна! Палутку нашчэнт зъядуюць, нашчэнт зъявідуць. Як знарок насталі. (*Варочацца ў мышельнік*). Нават ня так ужо Ян, як гэта Матруна. Не давядзі госпад такое кабеты. Грызе ды грызе ды грызе. Усё не па яе, усё ня так, як ёй хочацца. Абы прычапіцца. Чаго-чаго на яе не вычварае, чаго ня валіць на яе... А тут яшчэ на падмогу прыйдзе гэты прайдоха, Якаў, ці выдра гэта, яго жонка... Упікаюць увесь час Пятрусём, празываюць дэмократка ды іншае... Не, Сымонка, так далей не павінна быць, не! Трэ' Палутку забраць да сябе... Вось хай яшчэ раз толькі падніме на яе руку—тады аман. Ісьці і браць яе да дому. Бо што-ж то можа выйсьці? Хай сядзіць ляпей дома, есьць з намі і нам робіць усё, ніж ад гэтых гадаў цярпець глум усякі ды зъдзекі... Я ужо намервалася раней табе гэта сказаць, але, сабе думаю,

пачакаю колькі часу яшчэ: авось паправіцца, а вось унімецца. А тым-часам гэтага ўперадзе ня відно... (*Пачакаўшы*). Думаць далей няма чаго. Навошта нам тое багацьце—хай яны згараць з ім, апроч добрых людзей. Вось калі. Добра тады багацьце, як яно ідзе на карысцьць, а калі праз яго вычвараюцца такія штукі, а... Ласьне нам не даражэй наша роднае дзіцятка? Ласьне, яна ў нас лішняя ці падкідная, што мы павінны яго занядбаць? Барані божа!. (*Размахвае рукамі*).

Тэклечка (*з печы*). Але, мамачка, няхай лепш Палутка да нас варочаецца, а то без яе неяк нудна вельмі. Бывала, ці возьме куды мянё, ці пагаворыць са мною, а цяперака—як труcen' я, адна ўвесь час. Возьмем, мама, Палуту, возьмем. Навошта, каб з яе зъдзекаваўся гэты салоха кручаны... Возьмем. (*Рада плаешча ў далоні*).

Сымон (*раздумваючы*). А такі і гэтак: трэба забраць Палуту да сябе, трэба. Праўду такі ты кажаш, Домна. Нельга папусьціць, каб далей так было. Навошта! Абманулі мае спадзеўкі, наглуміліся з іх і досыць... Што-ж, ашкукаліся, прапала! Толькі глуміцца над Палутаю годзе... Годзе, кончана! Можа яшчэ яны і кіпця на назе яе ня варты, ня то-б каб глуміцца! Добра—калі падобраму. Ласку, думаюць, мо' зрабілі нам, што ўзялі Палуту! Адолілі яе вельмі. Чхаць на іх долю такую і на іх гардасыць! Няхай яшчэ нам падзякуюць, што мы згадзіліся былі выдаць Палуту. Бо ці-ж варты яны ўсе яе аднае? П'янюгі, скнары, вырадкі. Тфу! (*Сам сабе*). Надаў нячысты злыгатца з кім. (*Праходзіць па хаце*). Забяром Палуту да дому, у нядзелю-ж гэта трэба і зрабіць. Кончана! Так і помні, Домна. Годзе ўжо спаганяць, годзе патвараць! (*Іншым тонам да Тэклечкі*). Дык вось, Тэклюся, Палуту мы вернем да цябе. Толькі ты з ёю, дачушка, не сварыся, жыві ў згодзе. Ня будзеш?

Тэклечка (*ахопліваеца радасыцю*). Не, татачка, ня буду. І слова ёй наперакор не скажу; я яе вельмі, вельмі, шкадую і люблю. Вярненце, вярненце!

Домна (*ум'яна*). А мая-ж ты, котка, мілая; мая ты, дачушка! Бач, як занудзіла па Палутце. Вернем, вернем з таго пекла...

Тэклечка. А чаму-ж гэта з яе так зъдзекуюцца ў Сыліваў? Завошта, мама? Ян дык нават б'е яе заўсёды.

Домна. Няхай яго паб'е гром сярод яснага неба, хай ён ня прыжджэ далей. Больш ужо не дамо зъдзеквацца. Годзе.

Сымон (*прытонвае наюю*). Больш ужо яму ня ўдасца гэтага зрабіць. Вось забяром Палутку да дому, а іх там хоць паразлюш зарэж... (*Чучён стук сенешніх дэзвярай. Сымон разам схамяняеца*). Хтось ідзе. (*Да Домны*). Пастаў хаты газыніцу на стол, а то цемра. (*Падбліас і прысоўвае к печы избрь*). Каб ня ўзьбіўся на цэбры; растаўлены сярод хаты заўсёды...

Домна (*нездаволіна*). Растаўлены, растаўлены! Но, вядома, зъбіраюся паранку даваць каровам. Дзе-ж ты іх падзенеш? На лаву не

паўстаўляеш. Вось адсунь трохі ды добра. (*Сымон адсоўвае. Адчыняюца хатнія дзіверы, і ў хату ўваходзіць Волька.*)

### З Ъ Я В А 2-я.

ТЫЯ-Ж ды ВОЛЬКА.

Волька (чырвоная з маразу; акідае хату пазіркам). Добры вечар у хату.

Сымон і Домна. Добры вечар, Волечка!

Домна. Заблудзіла ты к нам чагосьці. Мы думалі, што ўжо ты і забыла пра нашу хату, як вышла замуж. Вядома, свой клопат пашоў, гаспадыня стала, дзякаваць богу.

Волька. Вядома, цяперака зусім іначай, як бывала. Клопату— скуль яго і ўзялося—не ацерабіцца...

Сымон. Сядай, Волечка, у нас, пагуляй.

Волька. Ды яно то, дзядзечка, і часу, прызнацца, няма. Там Антось чакае мяне вячэрэць. Гэта я, ведаецце, забегла да цёткі Домны пазычыць прасыніцы: на вячоркі да мяне прышла Прузына і, сорамна сказаць, няма прасыніцы ў мяне лішняе. Вось я ўспомніла, што ў вас я бачыла некалькі прасыніц.

Тэклечка (злазіць з печы). У нас ёсьцека некалькі прасыніц. А табе якую пазычыць: можа Палуціну?

Волька. Усё роўна якую, абы была прасыніца, абы да чаго кудзелю прывязаць.

Домна. Гэта-ж чыя Прузына? Логінава мо?

Волька. Але, але. Яна самая. Вось прышла, то, думаецце, трэба будзе і пачаставаць...

Домна. Ды ведаю, ведаю.

Сымон. Гэта з Паганявіч?

Волька. Але, але... (*Пачакаўши, да Тэклечкі*) Ну, як-жа, Тэклечка, лепш: з Палутаю ці без Палуты?

Тэклечка (падбенішь к Вольцы). З Палутаю лепш... Мы возьмем Палуту ўзноў да дому. Там яе крыўдзяць. Праўда, мама?

Домна. Эх, Волечка, каб ты ведала, няма рады Палуце ў Сыліваў жыць ды годзе. Глумяцца ўсе над ёю, зьдзекуюцца і кончана. Вось надоечы ні за што, ні праз што ўзяў гэты кручаны балэбус ды набіў яе... Прышоў п'яны, прычапіўся і давай ды давай. Проста ліха ведае што чаўпецца... І мы, ведаеш, Волечка, парадзіліся ўзяць Палуту да сябе; узяць ды годзе. Як ты радзіш?

Волька. Гэтак, цётачка, гэтак. Я, нават, сама дзіўлюся, чаго вы дасюль маўчыцё! Ды таксама і Палута: цярпіць і маўчыць. Здаецца, не палахлівы чалавек, а то-та-ж падаецца... Каб на мяне, крый божа, дык я-б усю хату іх разьнесла-б там, а сама пакінула-б іх. Хай-бы іх ліха ўзяло!.. Толькі так і можна зрабіць... Я ўжо надоечы

сустрэўшыся тоё-ж казала Палуце: кінь, кажу, іх гнядзо ды варочайся да хаты, ня згінеш...

Домна. А што-ж яна кажа?

Волька. Цудная ды ўсё! Я і сама ня ўцымлю сабе, як яна зъянілася. „Не пайду, кажа: бацькі хацелі гэтага, няхай-жа цешаца цяперака.“

Сымон. Хацелі! Гэта праўда, што цудная яна! Нехта падумаў-бы і праўда, што мы хацелі, ды назнарок збавіліся яе. Эх, дзіўная якая! Ласьне-ж яна нам была гэтак вяліка ці перашкодзіла нам? Хацелі! Хацелі, але ня ліха, а добра... добра ёй хацелі... Падумай сама, нябога, ці-ж каб той лад ды згода,—ня можна ім добра жыць? Яшчэ як добра можна павясьці жыцьцё... Усяго па горла, як у памешчыка. Вось на гэта і біў я, а не навошта інакшае. Мая бацькаўская душа жадала ёй шчасця, усяго найлепшага, выгоды. Вось чаго хацелі бацькі. А каб мы тое ліха ведалі, то плюнулі-б на ўсё гэта... і на тысячу раз большае, а не аддалі-б яе... Не перастарылася-б, нябось, ды ня горшая ўсіх.

Волька. Я ёй і казала гэта самае... Хоць, дзядзечка, яна, прызнацца, нібы і адчувала, што гэтак будзе, калі так ненавідзела Яна і баялася йсьці... Мо' і лепш было-б, пашоўши за Пятруся...

Сымон. Гм... э... можа... Хто яго ведае—можа і лепш было-б... Але-ж, Волечка, пасудзі сама: аддаць за гэтага, як Пятрусь, то ўжо зусім няма рацыі. Гэта... чалавек не падходны па ўсяму. Бачыш, што сталася з ім. Паща-б Палута за яго, а тут заарыштавалі-б, і тады рабі, што хочаш! А потым яшчэ ня ведама, што з ім зрабілі-б... Цяперака з гэткімі людзьмі не царамоняцца ні каліва: тут вастрог, а тут і растрэл ці павешанье... Гэта-ж добра, што ён уцёк, скаваўся, а каб сцапалі—тады і рабі, што хочаш...

Волька. Ну, яно-та так, толькі... і данясль на Пятруся, можна сказаць, дарэмна зусім, за няма нішто... Не падкажы-б гэтыя самия Сылівы, то сашло-б і так. Жыў-бы паціху і мо' ляпей за каго... Ды і цяперака будзе жыць... Вось надоечы прыслалі да Антося ліст: піша, што ўстроіўся на добрую службу, зарабляе сабе гроши, прысылае мацеры і жыве. Вядома, пакуль скрытна, каб ніхто ня ведаў, але ўсё-ж не прапаў.

Домна. А то, бач, ці праўда, Волечка, што ён наяжджае да дому? Мне заўчора хтосьці казаў... ах, ня прыпомню хто... што бачыў яго, Пятруся, бач... Мабыць-жа блізка дзе жыве...

Сымон. Кінь, то байкі! Ня можа быць.

Волька. Часам і можа быць. Толькі, маўчэце...

Тэклечка. Мне Зоська Ярамеева казала, што яна бачыла Пятруся на гэтым тыдні.

Домна. Во, бачыш. Ды, пэўна, Волечка, будзем маўчаць, Што нам за дзела—бог з ім!..

Волька (*пачакайты*). Дык я раджу ўзяць Палуту, калі так, да сябе. Вам кожны гэта скажа... (*Пачакайты*). Мой Антось дык супакоіца ня можа, як я расказала яму пра Палуту.

Сымон (*натупвае на хаце*). Вось то-та і ёсьцека, што нават і брыдка, добра кажаш, ад людзей.

Волька (*адыходзіць ад прытеку*). Вядома. (*Глядзіць на вакно*). Трэба ўжо съяшыць да хаты. Забавілася я ў вас.

Домна. Дык пачакай, Волька, я дастану табе прасьніцу. (*Ідзе ў сені*).

Сымон. Ну, а ты-ж, нябога, у згодзе жывеш, латва?

Волька (*усыміхаеніа*). Няма чаго богу грашыць. Мой Антось мяне шануе... А болей мне нічога і ня трэба. Аб нічым мы і ня думаем.

Сымон. Бо гэта лепей за ўсё. Маецца ў хаце супакой, ёсьцека парадак і ў гэтym усё крыецца, ўсё. Так і ў нас з Домнаю. Вось ужо колькі пражылі, болей дваццацёх гадоў, і яшчэ ні разу не пасварыліся...

Волька. А гэта найлепшаё багацьце. (*Уваходзіць Домна*).

Домна (*нясе ў руках прасьніцу*). Вось я табе якую дам; гэта спраўная будзе; я сама ўсягды на ёй праду. Паглядзі. (*Падностіць да Волькі*).

Волька (*блэр ў рукі і разглядае*). А лёгкая якая... Добра-добра будзе. Дзякую вам. (*Ідзе да дзвярэй*).

Домна. У нас іх некалькі ёсьцека, але я ня ведаю, дзе яны. А гэта якраз падпала пад руки.

Волька. Ды хопіць, хопіць. Дзякую!

Тэклечка. Падсподам мая ляжыць, мама. Вы ня шукалі? Калі хочаце, то я пабягу знайду?

Волька (*спыняе дзяўчынку*). Ня трэба, Тэклечка, ня трэба. Хопіць з мяне. (*Глядзіць у вакно*). А мэрозішча на дварэ, страшэнна! Зорная ночка—прыгожасць адна... Ну, то бывайце здаровы! (*Намерваета* адчыніць дзвёры. У іэты час на дварэ чуеніа скрып сълядоў і гласнас айканыне. Усе разам кідаюцца к вокнам. Ойканыне бліжынца і заварочвае ў двор. Волька адыходзіць ад дзвярэй).

Домна. Ой, Сымонка! Хто гэта? О, чуеш, чуеш? Палута! Наша Палутка, Сымонка! Прыслушайся адно! (*Усе слухаюць. Скрытаюць весь сені. Енк ічніе*).

Сымон (*прыслушоўваецца*). А-а-а. Яна, яна!...

Домна. Мая-а ты дачушка-а...

Волька. Палута-а, Палута! Што-ж бы то з ёю?

Домна (*у сеніах*). Дочанька-ж мая-а, родная. (*Бразіяць сенешнія дзвёры. Чуён юман Палуты з мацераю*).

Тэклечка. Татачка, гэта-ж наша Палутка. Мо' набіў... Ян... Ліха яго матары... (*Крывіць тварыну*). Ой, мая Палутка-а-а, пакутніца-а мая!

Волька (*слушает Тэклечку*). Да ад яго болей нечага і чакаць... Гэта-ж ня людзі, а ліха ведае што! (*Прачыняющи дзъверы*. Ва ўхмынуўшай у хату пары ўваходзяць Домна, а ззаду Палута. У яе заплакана тварына, распушчаны косы. Аправута яна ў кожушок і валенкі і не гладзіць на нікоша. Усе кідаюша да яе і охажошь).

### З Ъ Я В А З-я.

ТЫЯ-Ж і ПАЛУТА.

Сымон (*бледны, злосны*). Вось, бачыце-а! Глядзіце-а, добрыя людзі. Глуміца і толькі. Сядай, котка мая, сядай, дачушка... Гэта-ж падумаць, гэта-ж падумаць! З хаты выганяць на ноч, а? А шэльма, а прахвост, а паганец! Ну, гадзіна заклятая, пападзіся ты мне цяперака пад руку—голаў зыніму, зыніму голаў, яшчар паганы! Пачакай толькі, зла-паю, пападзешся яшчэ ты мне!. (Іншоў да Палуты). Сядзь, дачушка, сядзь, родная!

Домна. Палутка-а? Што ён табе зрабіў? Біў можа?

Волька. Палутка, сястрыца, што з табою? (*Зазірае ў вочы*). Расскажи маме, паведай.

Палута (*садзіца; праз сълзы*). Зьвясьці надума-ма-а-алі. Усе разам... жы-ы-цы не даюць... Упікаюць увесе час... Пісъмо дастаў з куфра ад Пятруся... яшчэ тое, што ён калісьці пісаў... Лезе ў куфар, рые ўсё... Перш сварыўся, лаяўся, а потым... давай біцца-а-а. Палкаю, кулаком, чым папала... гузы насадзіў, сінякоў нарабіў на целе... А гэта ведзьма стаіць ды падбухторвае, нацкоўвае... „Так і трэба гэтай валацузе..“

Сымон (*стайць калія Палуты і трасеца ад злосы*). Вось бачыце, вось чуеце? Н-не-э! Не падарую я яму! Сваім судом адамшчу-у. Ці-ж то можна-а дапусьціць гэта? Крымінал, гвалтоўе адно. Га, ці бачыш ты? Зух нашоўся-а, сывіное рыла, абармот, дзяцінец... Па-а-чака-ай, браточку-у! (*Грозіць кулаком уверсе*).

Волька (*складвае руки*). А-а-яй, я-ай-ай! Палутка, сястры-ы-ца-а і чаго ты церпіш там? Кідай, цудная, і варочайся-а дамоў... Ласьне-а табе тут, у бацькоў, месца ня стане? Ня йдзі да іх, хай яны крапівою зарастуць...

Домна. Не, не, болей ня пусьцім ужо, годзе-ы! Мы ўжо згаварыліся з бацькам. Будзеш у на-ас, міная, у на-ас... Зайся-аголаў яны-ы. (*Абнімае*). Дочачка-а мая, глумяцца яны з цябе... Назьдзекаваліся... Я пасыцялю табе ды ідзі спачынь, Палутка, Ідзі, родная! (*Сычле пасыцель і ўсхліпвае*).

Тэклечка (*упіліўшыся ў твар Палуты вачмі*). На печы са мною, Палута, будзем спаць. Хочаш? Я ня пушчу цябе ўжо з хаты. Будзе замужам быцы! У нас лепей. (*Да бацькі*). Ня пусьцім ужо мы, тата Палуты?

Сымон (*тупае на хате*). Трасцу ён угледзіць, а не Палуту. Ні яна да яго нагою ня ступіць, ні ён сюды і на парог не пакажацца. Якія там царамоніі. Кончана! (*Да Домны*). Так, дык так. Заўтра трэба запрасіць Яся і Піліпа і паехаць за куфрам.

Домна. Ці захочуць яны?

Сымон. Не захочуць—другіх папросім.

Волька. Мой Антось пойдзе-а!

Сымон. Ды знайдуцца людзі, чаго там казаць. Але забраць усё, расчытацца, ды ня знайся таго! Тут іначай нельга.

Волька. Нельга і ня варта.

Палута. Волечка-а, сястры-ы-ца-а! Увесь час так, увесь час толькі і чую гэта... Я ведала, што з ім жыцьця ня будзе—чула маё сэрца... Але... насталі, пагаліліся за багацьцем... захацелася...

Сымон. То ціха, ціха ўжо. То мінулася, праішло... Даруй нам, Палутка-а, ашукаліся мы; што-ж парадзіш... Ці-ж мы думалі, ці гадалі мы, што яно так будзе! (*У хату з вуліцы даносіца крык: „Я-а ця-абе-э вярну з-пад зямлі-ы... Я-а та-абе-э пака-ажу-у прочкі... Затужы-ы-ла-а па Лісу, соцыялістка ліхая“...* Усе настафожваюцца. Палута ажно дрыжыць ад страху і тулыца к печы. Волька адыходзіць к сталу. Домна астасцца на адным месцы. Тэклечка тулыца к ёй, хапаючыся за спадніцу. Сымон трывожна, закіпачоны злосцю, прымае настрой і склад, нібы іматовіша да нападу).

Палута (*спужана*). Татачка, даражэнькі, збаранеце мян! Ня дайце яму ў рукі, а то ён заб'е мяне... Ня пусьцеце яго ка мне. Ён п'яны, будзе лезьці біцца. (*На дварэ чуцён юман зъбіраючыхся людзей. Адрозніваеща іук Яна, які бляжыць у двор і зразу рвеца ў хату. „Я-а табе-э пакажу-у! Да та-а-ты-ы захаце-эла... Абарону-у нашла. Што мне твой тата! Плюю я на яго“.* Хутка адчыняе першыя сенешнія дэ́веры потым хатнія. Кідае абое нарасхлест, і засоплы, разьюшаны, з аборкай ў руцэ ўвальваеши ў хату раптам спынчесца ля парою. Стадлобя ілядзіць на Вольку, затым шукае па хате каюс. Домна з нефапалоху падбягае к Палуне).

### З ЎЯВА 4-я.

ТЫЯ-ж і ЯН.

Ян (*спіла*). А дзе Палута? Дзе Палута, пытаю я? Захавалі, нябось? Ня дачь хочаце мо? Бацька, давай дачку! Вялі ёй ісьці да дому, калі хочаш, каб усё ладам вышла. Чуеш? (*Стайць цвёрда на наіах. Сур-ёна ілядзіць на Сымона*). Навучылі яе, падбухторылі? (*За вокнамі іэлы кірмаш*). Дзе дачка, пытаю? Маці, кажы дачцэ, каб варочалася дамоў! Што тут за выдумкі? Прочкі нейкія каўтун закруціў...

Сымон. Пр... пр... прашу ня крычаць у маёй, у маёй гасподзе, прашу цішэй, далікатней, а то... (*Дрыжыць*).

Домна (*растапырыўши руکі на хату*). Чаго ты, вар'ят, прыляцеў сюды? Чаго ты трывожыш добрых людзей? Вясельле зъбіраеш? (*Дас*

яму хвіц). Вось табе Палута! Палута—табе—скулу, маравую немач. (Закрывае сабою Палуту). Вон з хаты, ліха твайму плоду. Вон, разбойнік, п'яніца... Зъвясьці хочаш з гэтага съвету нашу дачку? Якою ты яе зрабіў, да чаго ты яе давёў? Ах ты, кат крывавы...

Ян (падступае ад пафону, разглядает па хате; праз цялівасць не прыкмячае Палуту ля печы). Я прашу вас падаць мне маю жонку і квіта. Я вас ня ведаю!.. Я за жонкаю прышоў! Падайце мне сюды Палуту, а то я з хаты ня выйду ўсю ноч. (Убачыўши Палуту). А, вось дзе ты, соцыялістка! Аруйсь да хаты! Дамоў ідзі! Ідзі дамоў, кажу табе! Па дабросыці прашу. Што гэта яшчэ за прочки выдумала? Я з цябе выганю соцыяліства, пачакай! Ідзі, а то сілком зацягну. Чуеш ты, ці не? (Намерваеша кіпуша к ёй. Палута дзіка крычыць: „Ай, баранеце, татка-а“. Сымон раптам кідаеша па Яна і аблямазвае яго рукамі. Волька і Домна дзіка крычачыць: „Людзі добрыя! Забіваюцы! Ратуйце, хто ў бога веру!“ На вуліцы паднімаеша рух. Тыжчасам Ян ірэзкав атіць на зямлю Сымона. Той крычыць. Знафорку ў іэты час ублягаюць у хату Антось і Пятрусь і з крыкамі:—„А, крывасмок паганы! мы-ж табе пакажам“ кідаюцца на Яна).

З а с л о н а.



М. КУДЗЕЛЬКА.

## СОН НА БАЛОЦЕ.

Фантастычны абрэз у 1 дзеі.

Раннняя вясна. Сонечны дзень. Абшары балот. Невялічкая палянка. Наўкола лес і кусты. У абдзёртай вопратцы, з вязанкаю дубцоу на плячох і сякераю пад поясам выходзіць з кустоу на палянку мужык. Змораны зусім—кідае дубцы і садзіца на іх адпачыць.

М У Ж Ы К.

Эх, ма! Як замарыўся...  
Ох ты жыцьцё, жыцьцё...  
Чуць золак выбраўся я з хаты  
Ды неяк заблудзіўся.  
Няўжо-ж нячысты ён, пракляты  
Мянне тут водзіць?  
Ах, ты, пагана страхашцё,  
І ты над мужыком рагочаш?..  
Ну пачакай...  
Няхай-бы ўночы, а то ўдзень  
Блуджу паўдня ўжо па балоце...  
Ня дарма кажуць, што ў бядоце  
Пужае нас і ўласны ценъ.  
Хэ-хо!

*Пазіхае.* Вымае люльку і тутчун.  
А дома жонка, дзеци хворы,  
У печы нечым прапаліць...  
І гэтак—усё жыцьцё у горы:  
Няма таго, няма сяго—  
Хоць лезь ў вяроўку ды... таго...  
На сьвет паглядзіш—хочаш жыць,  
Ня гіне пэўная надзея,  
Што хутка прыдзе лепшы час...

Пакуль-жа люлька ды махорка  
Адно і лечаць толькі нас.  
*Закурвае люльку і ўкладаеца на дуо-*  
нох спаць.

Як горка...  
За сэрца смокча, дабрадзею...  
Яно й ня дзіва,—ні расінкі  
Сягоныя ў роце я ня меў...  
Пашоў дубцоу прыдбаці крыху  
У панскі лес, на дзве хвілінкі,  
Ды заблудзіўся... Аж самлеў...  
Ото-ж натрапіла мне ліха...

*Лепш ўкладаеца і пазіхае.*  
Хо-хо!.. Спацыць ахвота,  
А там паціху і да хаты,  
Вось будзе крыху ад Агаты.  
Эх, родны край—адно балота,  
І людзі пахнуць гнільлю, мохам.  
Вось толькі пан наш—ён багаты...  
Ды што яму?.. Усё ён мае...  
Хэ-хэ!

*Пазіхае.*  
Заснуць мне троха?!.  
*Праз сон.*

Ну, краіна.  
 Адзін тут ні аб чым ня дбае,  
 Другі—ад працы ломіць съпіну.  
 А як-бы й мне пажыць хацелась  
 Хоць крыху лепей?.. Ня прыждаць...  
 Ох... Балота завярцелась,  
 Махорка гэтак стала браць,  
 Ажно пачуўся ў вуху звон...  
 Адно люблю я—гэта сон...  
 Ў жыцьці майм—адзін ён цешыць,  
 У съне бываю роўня пану...  
 Спачну хвілінку ды устану...  
 Хто съпіць—той меней грэшыць.

*Пераварачвасіца і засынае. Сонечны  
ожні як-бы нахмурней, а пасля зноў  
праясційся.*

В О Л Я.

А тут?! А тут вось на балоце  
 Між гэтых пнёў, кустоў і лесу  
 Людзей гаротных колькі съпіць?  
 Праз шмат вякоў  
 Ніхто іх не разбудзіць.  
 На ўсходзе песня ваякоў  
 Даўно ліецца гучным звонам,—  
 А тут балота сном спавіта.  
 Ня знайдзе съцежкі у тумане...  
 Я разбуджу... Прасніся!  
 Прасніся, брат мой працевіты!..

*МУЖЫК прац сон.*

Хэ-хэ-э! Ты адчапіся!

В О Л Я.

Ня устане,  
 Пакуль ня ўбачыць блеск яскравы  
 Майго адзеньня... Годзе спацы!

*МУЖЫК.*

Хачу я есьці хлеба... стравы,  
 Каб дзеяніям, жонцы... дзе дастаць?

В О Л Я.

Усё тваё, тваё паслушай,—  
 Цяпер інакш ты будзеш жыць.

*МУЖЫК нераварачвасіца.*  
 Ня трэба ўсё.. Мяне ня рухай.  
 Ах, як баліцы!.. чухае ззаду.

В О Л Я.

Устань, кажу, даўно пара!

*МУЖЫК прасніўшыся.*

А? Што?! Вой, божа мой,  
 Якая пані...

В О Л Я.

Кажу—прасніся, сын няволі,  
 І сядзь на трон гаспадара.

*МУЖЫК.*

Даруйце мне... Спрасону  
 Я пані не спазнаў.

*Кланеніца.*

В О Л Я.

Ня бі паклоны.

Ты стагнаў

Ад раніцы свайго жыцьця  
 І быў, гаротны, у драмоце.

*МУЖЫК.*

Даруйце мне, даруйце,  
 Ня буду сеч дубцоў ніколі  
 У панскім лесе й на болоце.

В О Л Я.

Ня панскі лес, а твой.

*МУЖЫК.*

Вой-во-ой!..  
 Аб чым яна гамоніць?!

В О Л Я.

Цяпер ты роўны з панам.

*МУЖЫК.*

Я, мусіць, сплю?.. Дай стану.

*Устае, здалёк далятаюць таємныя  
зыкі: „Адвею мы спалі...“*

В О Л Я.

Ці чуеш ты, як звоніць  
 Там песня Волі?.. Чуеш ты?

М У Ж Ы К.

Ратуй, угоднік, нас, съвяты...  
Аб чым вы кажаце, васпані?

В О Л Я.

Сам будзеш ведаць, як паўстануць  
Усе, што съпяць тут: гэты край...  
Я ўсіх буджу...

М У Ж Ы К.

А хто ты?

В О Л Я.

Воля.

М У Ж Ы К.

Ага!.. Чакай,  
Я пра цябе раз слухаў казку,  
Дык гэта ты?!

В О Л Я.

Але. Ня бойся толькі краску  
Сарваць у час купальскай ночы,—  
Прышоў той час.

М У Ж Ы К.

Пастой, пратру я вочы...  
Дык ты для нас  
Прынесла брацтва, роўнасьць, згоду?

В О Л Я.

Дзе буду я—усё там будзе.  
Толькі ня сьпі, хто жыць ахвочы,  
Жыві, пануй над ўласнай працай!  
Цяпер ты вольны.

М У Ж Ы К.

Яна і вельмі добра судзе...  
Але хто толькі не мароча  
Нас мужыкоў—дзяцей балота!?  
Дык, знацца,  
Я—бяздолены—  
Так сама хутка стану панам?  
Так сама мець свой буду кут,  
Кавалак хлеба, солі, сала?...

В О Л Я.

Твой край ня будзе зывіт туманам  
Мінных дзён цяжкога зьдзеку...  
Як там на ўсходзе, так і тут  
Жыць будзе вольна чалавеку.  
Съпявай-жа песню, каб паўсталі  
Твая краіна... Чуеш, там  
Ліюцца гукі вольнай песні,  
І ты паўстань,  
На сонца глянъ!..

М У Ж Ы К.

Яно асьлепіць...  
Напрадвесні  
Яго агнём гараша праменны.

В О Л Я.

Яскравы блеск цябе сагрэе—  
То сонца Волі...  
І помні сказ ты мой: ніколі  
Ня падай болей на калені...  
З цябе зынімаю крыж прымусу,  
Цяпер ты съвету вольны сын  
Ў сям'і маіх дзяцей бяздолных,  
Ня будзе пасынкаў нявольных,  
Там будзе месца й беларусу,  
Запомні сказ.

М У Ж Ы К.

Як шчыра дзякую я вас.  
Надзея! Хліпнула надзея!..  
Цяпер, браты і дабрадзе,  
Я роўны з вами...  
А з панамі  
Ці хутка роўным буду я?

В О Л Я.

На гэта ўлада ёсьць твая.  
Змагайся з ворагам няправым...  
А я пайду... пайду узьняць  
Адвеку съпячую краіну...  
Мой съветлы воблік,— шлях крывавы.  
Зынкае.

Ах,  
Я в  
Як

Яе  
І гэ

А г  
Няс  
Цыф

Ах,

Чаг  
Ты

Каб  
Хто  
Знай  
І з ё

Восн  
Над  
Трас

Дык  
Ні д  
Мянеч  
К чу  
Ці-ж  
Згніл  
Гумн  
Ах, т

Ах, б  
Наво  
Нашт  
Ці-ж  
Апом

МУЖЫК.

Ах песьня, песьня ўжо чуваци!..  
Я веру—я тут не загіну.  
Як цяжка стала... Ах!..

*Садзіца.*

Яе крывавы шлях...  
І гэтым шляхам я пайду?..

*Уліраеша.*

А гэта хто? Агата—ジョンカ.  
Нясе нячысты мне бяду...  
Цьфу, згінь! Вось будзе ліха.

ЖОНКА.

Ах, ты, латруга, абібок!

МУЖЫК.

Чаго ты? Ціха, ціха...  
Ты паглядзі у той вунь бок!

ЖОНКА.

Каб ты ня бачыў, шэльма, съвету!  
Хто бачыў гэтаку знывагу?  
Знайшоў тут некую кабету  
І з ёю... Ах, абармот, лайдак, брадзяга!..

*Xanae i tuzae.*

МУЖЫК.

Вось жонку маю, як той чорт,  
Над каркам цёнгля завывае,  
Трасе, як вецер той всіну.

ЖОНКА.

Дык вось ты як?  
Ні дроў, ні хлеба, ні крупіны...  
Мяне пакінуў, кучу дзетак...  
К чужой дзяўчыне прычапіўся.  
Ці-ж можна жыць мне далей гэтак?  
Згніла ўся хата, хлеў схіліўся,  
Гумно пакрытае ўсё небам!..  
Ах, ты, анцыхрыст! Звадыаш!..

МУЖЫК.

Ах, божа міласэрны наш,  
Навошта гэта я жаніўся,  
Нашто злы дух мне гэты трэба?  
Ці-ж тут была дзяўчына?  
Апомніся хутчэй, Агата!

ЖОНКА.

Яшчэ ты будзеш агрызацца!..  
Што я вачэй сваіх ня мела?  
Ці сълепата ў мяне курына?  
Здаецца, я не сълепавата...  
*Паслухай-жа, Агата...*

МУЖЫК.

Паслухай-жа, Агата...  
То не дзяўчына, гэта Воля  
Мяне ад сну тут разбудзіла.

ЖОНКА *плача.*

Ах доля, мая доля,  
Нашто яго я палюбіла?  
Лепш рынулася-б я ў рэчку...  
*Паставіў-бы я богу съвечку.*

МУЖЫК.

Вось ты які, паганец!

МУЖЫК.

Чаго ка мне прысталі?  
Цьфу, згінь, мара! Ну, штучка!  
Няхай у хаце мыліш шыю—  
Сюды яе прыгнала...  
Вось крапіва—ды щэ пякучка.  
Вые...

*Певадражнівае.*

Прыду да хаты, не загіну...  
*ЖОНКА *плача.**

Кахаеш ты дзяўчы-ы-ну...  
*МУЖЫК.*

То-ж не дзяўчына... Ах, злы дух!  
Каб тут ня пах мне твой і дух,  
Пашла да хаты! Чаго плашаш?  
Бо вось, як адвязжу я дзяту,  
Дык ты ў мяне паскачаш!..

ЖОНКА.

Ага, дык ты такі?—чакай...  
Пайду на рэчку—утаплюся.

МУЖЫК.

Як напужала ты... а-яй!..  
І богу памалося...

ЖОНКА.

Чакай, чакай, дурніца...

МУЖЫК.

Ах, бойся, бойся, маладзіца!  
За гэтаку зныявагу  
Вось палажу сякеру  
Ды гэтак высьцягаю дзягай!..  
Я адвучу за мной бадзяцца.

ЖОНКА.

Ці не цябе баяцца?  
Ах, грахаводнік, жонку біць!..

МУЖЫК.

Змаўчы ты лепей, валакіта,  
Вось толькі дай расъперазацца...  
Не пабаюся я траха...  
*Расъярзвасіца і юніца за жонкаю,*  
—яна үяякае.

ГОЛАД і ХОЛАД

*збоку высказываюш.*

Ха! ха! ха! ха!

ГОЛАД.

Глядзі, як жонку б'е Мікіта.

ХОЛАД.

А ўсё з-за нас... Дзяржыся!

МУЖЫК.

Ва імя айца і сына.  
Цьфу, згінь навекі, праваліся,  
А гэта хто?  
Ну, выдалась часіна!  
Чаго вы тут? І што вам трэба?

ХОЛАД.

Я дроў прынёс табе—ха!-ха!

ГОЛАД.

Я—хлеба—ха!-ха!

МУЖЫК.

Ня раз я бачыў вас, паганцаў,  
Калі жыцьцё гняло мяне.

ГОЛАД.

Былі мы вернымі сябрамі,  
Калі цягнуў ты цяжкі крыж.

ХОЛАД.

Скажы, знаём ты з намі?..  
Што маўчыш?

МУЖЫК.

Не, не... Вы—жыхары балота  
І ведаць вас ня хочу,  
Я вас баюся, абармоты.

ГОЛАД і ХОЛАД.

Ха! ха! ха! ха!

МУЖЫК.

Чаго яны рагочуць?!

ГОЛАД.

Я—голад; што ты не спазнаў?

ХОЛАД.

Я за драўмі цябе паслаў.  
Я холадам завуся.

МУЖЫК.

Ніяк ад вас не адвязуся...  
Паганы наш мужычы лёс.

*Плача.*

ГОЛАД.

Мы многа бачым вашых сълёз.

ХОЛАД.

Але мы вас не пакідаем.

ГОЛАД.

Бяз вас жыцьця ня будзе нам.

ХОЛАД.

Мы гэта самі добра знаем.  
*Абое хіляцца да мужыка.*

МУЖЫК спарваўшыся.

Прэч ад мяне!.. Я помню сказ,  
Мне толькі-што казала Воля,  
Што зможа вас...  
Што буду жыць ў цяпле, у дастатку.

ХОЛАД і ГОЛАД.

Ха! ха! ха! ха!

ГОЛАД.

Наастатку  
Яе пабачыў сёньня ты.  
А глянь управа, за кусты—  
Яшчэ жыве твая Няволя.

МУЖЫК.

Ты маніш Голад... Ужо болей  
Табе са мной ня жыць.

ХОЛАД.

Глядзі, як ад мяне дрыжыць.

ГОЛАД.

І ў жываце яго іграе...

МУЖЫК.

Дух з голаду займае,  
А то абоіх бы іх змог.  
Ды так замёрз: ні рук, ні ног  
Ад съюжы я ня чую.

ХОЛАД.

З табой я заначую,—  
Няпалена у хаце печ.

ГОЛАД.

Вадой халоднай паратую.

МУЖЫК *кідаеца з сякарою.*

Вас абаіх хачу засеч...  
Эх, Воля, Воля, дай ратунак,  
Каб Голад, Холад мне змагчы.

ГОЛАД і ХОЛАД.

Над намі хоча мець ушчунаак...  
Гэй, лес, балота, рагачы!  
*Райочуць, мужык садзіца на вязанку.*

ГОЛАД.

Ты думаў Воля нас прагоніць?

ХОЛАД.

Альбо прымусіць паміраць?

ГОЛАД.

Мы доўга будзем тут скакаць  
У гэтym kraю на балоце.

МУЖЫК.

Хто сэрца жаль і сум разгоніць?  
Калі, краіна, ў пазалоце  
Прыгожа будзеш красавацца?  
*Голад і Холад райочуць.*

МУЖЫК *усхапіўшыся.*

Даволі вам съмяяцца!  
Я хутка вам пастаўлю крыж!  
Я зьнішчу вас. Ня жыць вам болей!

ГОЛАД.

Ты не праснуўся, ты шчэ съпіш?

ХОЛАД.

У съне табе нас не змагчы.  
Глядзі—ідзе твая Няволя.

ГОЛАД і ХОЛАД.

Гэй, лес, балота, рагачы!..  
*Райочуць і ўсякаюць. Мужык кідаеца на іх, але, пабачыўши пана,*  
*спружна адступае назад.*

МУЖЫК.

Няволя шчэ жыве...  
Свайго я пана бачу...  
Сюды ідзе ён з парабкамі.  
Вось будзе ліха галаве...  
Мікіта тут паскача...  
Цэлымі вякамі  
Тут на балоце стогнуць людзі...  
То-ж панскіх я дубцоў насек.  
Вось будзе!..  
Няўжо-ж мужык не чалавек,  
Што ён ня мае дроў палена,  
А панскі ўвесы наўкола лес?..

П А Н.

Мікіта, ты куды залез?!

М У Ж Ы К

скідае шапку і кланяєша.

Паночку...

П А Н.

Маўчы!.. Гэй, каласочку,

Пачуў я, бачу, сілу,

Што съмела ходзіш ты па лесе?

М У Ж Ы К.

Паночку, мілы,

Я признаюся ў грэсе.

Але няпалена у хаце

Больш тыдню.

І Г Н А Т.

Папаўся, браце...

Р Ы Г О Р.

Шкада Мікіты.

П А Н.

Паклон кладзі мне, злыднью...

Ты, пэўна, быў нябіты?

Як ты пасьмеў тут сеч дубцы?

М У Ж Ы К *пра слабе.*

Я помню сказ: ня гнуць қалені...

П А Н.

Эгэ!.. Знайшліся скакунцы...

Зіму ўсю кралі вы бярвеныне,

Цяпер пачалі сеч драбніцу.

М У Ж Ы К.

Сяку, паночку, першы раз...

І Г Н А Т.

У ногі кланяйся, дурніца...

П А Н.

Чуў я сказ...

Як толькі зловіш. адлупцуеш,—

То казку гэтую ад вас

Заўсёды чуеш...

Першы раз!...

*(Перадражнівае).*

А хто ў „Лужку“ пасек бярозы?

Цяпер паехалі ў балота...

Вада і то вас ня пужае...

М У Ж Ы К.

То не вада—то нашы сълёзы

Змачылі гэтак родны край,—

Зрабілі з поплыва балота.

П А Н.

Ня гукай...

Цябе мне слухаць не ахвота...

Нябось, ня дрэнна разважае...

Як съмеў, съвінячае ты рыла,

Дубцы тут красыци?

М У Ж Ы К.

Даруй, панок, ня дай прапасьци,—

Няпалена два тыдні печ,

У хаце хворанькія дзеці...

П А Н.

Пакінь мне песыні пеци,

Сказаў—дубцоў мне не чапаць!

Дубцамі вас мне трэба сеч,

Вас, мужыкоў, каб чулі дух...

Ты не паважся уцякаць.

Я маю пэўных слуг,—

Цябе дастануць з таго съвету.

М У Ж Ы К.

Панок, даруй мне кры́ду гэту,

Ня буду больш... Даю вам слова...

Я не ўцяку—куды мне бегчы?

Бо твой загад—і ўсё гатова,

Мяне спаймае свой-жа брат—

Пан сілу мае, каб запрэгчы...

П А Н.

Гэй, Ігнат!

І Г Н А Т.

Я тут, паночку.

П А Н.

І ты, Рыгор!

Падняць яму сарочку,

Усыпаць дваццаць піць,

Каб

Ні ў

Чуж

Тва

Пан

Пра

Ня

Мян

Але

Дар

Пас

Што

Ры

Брат

Як

На

Пры

І вы

Мян

Ры

Як

Э-э!

Пач

Съл

А ш

Якія

Эх,

На

Сла

Ня

Тва

Каб не хадзіу ні ў панскі бор,  
Ні ў панскае балота  
Чужыя красыці дровы.

РЫГОР і ІГНАТ.  
Твае мы споўнім слова.

М У Ж Ы К.

Панок, даруйце мне зънявагу,  
Прад богам пану дам зарок  
Ня ткнуць і носу ў панскі лес.  
Мяне спакусіў, пэўна, бес...  
Але каб білі?—Я ня лягу,  
Даруйце кры́ду мне. панок.

П А Н.

Пасьмей ня слухацца загаду!  
Што пан сказаў—то съята!  
Рыгор, Ігнат! Да справы!

М У Ж Ы К.

Браточки, дайце раду,  
Як мне ў бядоце жыць?..  
На вашага, бач, брата  
Прывёў вас вораг на аблаву,  
І вы паважыцесь біць?  
Мяне? Гаротнага Мікіту?

П А Н.

Рыгор, Ігнат, хутчэй!  
Як бачу, вы ня біты...  
Э-э! сълёзы ён з вачэй  
Пачаў пускаць, зладзюга!  
Сълязам мужычым я ня веру...  
А што ты думаеш на пана?  
Якія ў сэрцы ёсьць замеры?  
Эх, ты, латруга!

М У Ж Ы К.

На сълёзы нашы хто ні гляне,—  
Спазнае, скуль яны цякуць.

П А Н.

Ня хочу я і чуць  
Тваіх казалау—мужыка.

М У Ж Ы К.

Адсохне мне рука,  
Калі за сълёзы я дарую.  
Тут выцекла іх шмат,  
Што пан-бы патапіўся,  
Каб рэчкай пацяклі.

П А Н.

Што чую?  
Як ты паважыўся, брыдота?  
Ты, пэўна, памыліўся  
З кім гутарку вядзеш?  
Пришоў на панскае балота  
І нешта тут пляцеш!

М У Ж Ы К.

Адно прашу—ня бі, паночку.

П А Н.

Годзе! Кажу падняць сарочку  
І гэтых вось дубкоў  
Даць  
Паспытаць.  
То панскі падарунак  
Свайму халопу-мужыку,  
Бо дужа стаў ён зазнавацца;  
Сам хоча панам звацца.

М У Ж Ы К.

Адкуль-жа прыдзе паратунак?

П А Н.

Мацней крычы, я раджу.

М У Ж Ы К.

Панок, даруй мне кражу.

П А Н.

Павінен быць ты пакараны.

Рыгор, Ігнат! Лажэце.

(Кладуць).

М У Ж Ы К.

О, божа, лёс паганы!  
Ой людзі, людзі, памажэце!

Р Ы Г О Р.

Няма для пана грэха...  
А хто тут счую?

І Г Н А Т.

Нас, мужыкоў, пачуе рэха.

М У Ж Ы К.

Дык вы-ж, браты, Ігнат, Рыгорка,  
Каго зъбираецца біць?  
А заўтра-ж гэты кат  
Прыкажа з вас абдзёрці скуро.

(Пачинаючы біць).

Рыгор, зъмлуйся, брат!

І Г Н А Т.

Самім жыцьцё нам горка.

Р Ы Г О Р.

Яго мы слугі, што рабіць?...

М У Ж Ы К.

Што хочаце, але ня біце.

П А Н.

Мацней яго сячыце!  
Няхай мужыцкая натура  
Ня мае волі над панамі.

М У Ж Ы К.

А-яй!... панок, даруйце...

П А Н.

Пан гонар робіць, дык ня хоча...  
Яшчэ, бач, дрыгае нагамі...

М У Ж Ы К.

Вой, вой, баліць... Рату-у-йце,  
Хто мае сілу, мае сэрца...  
Зъдзек панскі бачаць вашы вочы.

П А Н.

Пятнаццаць налічыў, здаецца...  
Рыгор, Ігнат са смакам  
Яшчэ дзесятак смынянече...  
Да хаты пойдзе ён са знакам  
На мяккім месцы...

М У Ж Ы К.

Эх, крывапійцы! Замаўчэце!  
Да дна я вып'ю чарку гора.  
Але устану я, устану,  
І гэты шрам, што сёньня, учора  
Рука Няволі налажыла,  
Ён зажыве... Сымляй я гляну  
На сонца Волі, вой, вой, вой!

П А Н.

Пакуль яшчэ закон тут мой!  
Габцуице, хлопцы,— мой загад.

М У Ж Ы К.

Ратуйце, людзі, а-я-яй!...  
Калі-ж паўстанеш, родны край,  
І выйдзеш з ворагам змагацца?  
Ай-ай-ай!...

Зной чуваць тукі  
„Мы доўга чарнеў...“

Р Ы Г О Р.

Ты чуеш? чуеш песнью, брат?  
То-ж песня Волі...

П А Н слухае.

Няўжо-ж началі уздымацца,  
Пачуўши гэтыя вось крыкі?

І Г Н А Т кідаючи дубцы.

Ня буду біць я болей.

Р Ы Г О Р.

То-ж песня нашай грамады!

П А Н спужана.

Схавацца мне куды?

РЫГОР і ІГНАТ да пана.

Цяпер і ты маўчыш?

Меё ўсякаюш.

М У Ж Ы К

стонучы пераварачваеша.

О, ты, ўсямоцны і вялікі,  
Зьнімі з нас цяжкі крыж!..

Цяжнее, пасыня съятшее. Мужык  
спрайдым прачынаеша, пафрынайшы  
доўга нацамі. Чухае ззаду і ня ведае,  
што з ім рабілася. Стайч у задун  
меныні.

То-ж гэта сънілася ўсё мне...  
А съпіну, пэўна, я адлежау  
На гэтай вязанцы дубцоў,  
Што гэтак стала мне балюча...  
Я думаў, праўда, ажно ў съне,  
Ды гэтак рэжа  
Сякера некім тут рубцом.  
А-а! Вось спалася калюча!  
Ды, чорт, што сънілася—ха... ха...

Злае.

А ўсё-ж няма таго граха,  
Які ў жыцьці з людзьмі бывае...  
А з голаду мне дух займае  
І ў роце стала горка.

Плюе.

Дзе-ж гэта лулька ды махорка?

Падымае і закурвае.  
Ну сон... А вось знайсьці дарогу,  
Каб хутка сігануць да хаты...  
Сыцюдзёна стала—змоклі ногі,  
Ня грэе мой лахман шарпаты.

Чуваць далёкія зыкі песні.  
Ага! Ці песня, ці гамонка  
Мне чуецца... Але далёка...  
Ня бачу хто... Ну і старонка!  
Усюды лес, дзе кінеш вокам...  
Але, напэўна, ёсьць там людзі,  
Яны мо' вывядуць на шлях,  
А не—то цэлы дзень праблудзіш,  
А ўночы напаткае страх...  
Ды будзе лаяцца Агата,  
Што гэтак позна... Ой, як цяжка!

Падымае дубцы на плечы.

Ці данясу да роднай хаты?..  
О, страшны сон—жывая казка.

Сякера затыкае за пояс, польку ў  
зубы і пайшоў на цыкі песні.

Заслонка.

ЗАРДС

БІЛЫМ

Низяціцікі мвоб

Лістападыкі дубыкі

Лістападыкі дубыкі

Ф. АЛЯХНОВІЧ.

# КАЛІСЬ.

Сдэвічны абрэзок у 2 актах.

## А С О Б Ы:

ЯГОР ІВАШКА—малады работнік.

ЛЮДВІКА—маладая дзяўчына.

МАТКА Людвікі—прачка.

СУСЕДКА.

I НЕЗНАЁМЫ.

II НЕЗНАЁМЫ.

АКАЛОДАЧНЫ.

ХЛАПЕЦ.

Работнікі, салдаты, поліцыя.

## А К Т I.

Пасярэдзіне дзьверы са шклянымі шыбамі. З абадвух бакоў дзьвярэй вокны, праз якія відаць вуліца. У левай і правай кулісце па адных дзьвярох. З левага боку пры вакне доўгі стол да прасаванья. Пры правым вакне канапа. З левага боку пры дзьвярох шафа з бляшнай, з правага, напрочіў, невялічкі столік. Там і сям крэслы. Вакяніцы зачынены.

Рэч дзеяцца ў 1905—6 годзе.

## З Ъ Я В А I.

МАТКА—ЛЮДВІКА.

Матка (сядзіц, не гарбату са сподака). Не падабаецца мне наш новы кватарант!

Людвіка (прастуючы). Чаму, мама?

Матка. Бо якісь... без парадку. Вяртаецца позна ўначы... Няма ведама дзе працуе...

Людвіка. Ён-жа казаў, што на фабрыцы...

Матка. Ды дзе? На якой? Мала-ж фабрык? Чорт яго ведае, можа ён соцыялісты які ці што?

Людвіка. Так што? Або соцыялістыя ня людзі?

Матка. Э, якія там яны людзі? Пажалься божа!.. Каб нам толькі бяды праз яго не набрацца!..

Людвіка. Якой бяды?

Матка. Пытаешся якой? Ведама якой: прыдуць, арыштуюць і нас у турму пацягнуць за тое, што ў нас кватараўаў.

Людвіка. А якая-ж тут наша віна?

Матка. Э, поліцыя не разъбірае! Цяпер такія часы!.. Ах, каб хутчэй усё гэта скончылася!..

Людвіка. Скончыцца, як скінуць цара...

Матка (*спужаўшыся*). Цс! Што ты?.. што ты?.. здурэла, ці што? Хто цябе наўчыў казаць гэткія рэчы?.. Яшчэ хто пачуе!.. Хочаш съцягнуць няшчасце на сябе і на маю старую галаву!.. Памятай, што і съцены вуши маюць... Здурэла, дальбог, здурэла... (*Чуваць стук у слрэдня дзвёры.*)

Матка (*спужаўшыся яшчэ болей*). Во, маеш!.. А бедная-ж мая галованька!

Людвіка (*адчыніле дзвёры, уваходзіць Ягор з нейкім пакункам*). А, пан Ягор!

### З Ъ Я В А 2.

МАТКА—ЛЮДВІКА—ЯГОР.

Матка. Гэта вы?! Фу, як напужалі.

Ягор (*уваходзіць*). Выбачайце, што я пастукаў у гэтыя дзвёры, але пабачыў, што ў вас яшчэ съвеціца.

Матка. Брама хіба яшчэ не зачынена?

Ягор. Не зачынена, але мне не хацелася спатыкацца са стражам: ён сядзіць на варце...

Матка. Вячэрнаць будзеце?

Ягор. А буду, панечка, калі вы былі ласкавы пакінуць для мяне.

Матка. Пакінула, ведама, што пакінула. (*Ідзе ў дзвёры, налега*).

Ягор. Выбачайце, што нарабіў вам амбарасу.

### З Ъ Я В А 3.

ЛЮДВІКА—ЯГОР.

Людвіка (*алідаючыся на дзвёры, праз якія выйшла маті*). Ну, што новага?

Ягор. Усё вельмі добра... Заўтра пачынаюць баставаць усе нашы гарбарні... Васьмёхгадзінны дзень работы і павялічэнне платы!..

Людвіка (*паказваючи на пакунак*). Што гэта?

Я гор. Бібула... Адозвы... (Выйывае з кішэні некалькі фрукаваных аркушаў). Маеш трохі, хавай... Вось толькі сумная справа: трэба нам будзе на нейкі час растацца... Сягоныя яшчэ перанаочую, а заўтра раніцай еду.

Людвіка (сумна). Чаму?

Я гор. Поліцыя ўжо, здаецца, пранюхала, што я тутака... Апрача гэтага трэба наладзіць работу на провінцыі... Пасылаюць... Провінцыя съпіць... Няма організацыі.

Людвіка. Цсл.. Мама ідзе! (Вяртасця да сваёй работы).

#### З Ь Я В А 4.

МАТКА—ЛЮДВІКА—ЯГОР.

Матка (ухоўдзіць з талеркай і міскай). Вось маецце, пан Ягор сваю вячэрну...

Я гор. Дзякую, панечка.

Матка. Што-ж вы сягоныя так позыненъка? Работа на фабрыцы, мусіць, даўно ўжо скончана?

Я гор. Меў інтарэсы... Заўтра еду, панечка!

Матка. Ездзец? Як? Куды?.. А як-жа-ж з кватэрай будзе?

Я гор. Заплачу пані за цэлы месяц і можаце мой пакой аддаць каму іншаму.

Матка. Ну, добра... А як-жа фабрыка? работа? кідаеце?

Я гор. Кідаю, пані. Еду на вёску... да радні... Пісалі, просяць, каб прыехаў пагасыць...

Матка. Вось гэта добра! Шчаслівы вы, што маецце куды падехаць! Часы цяпер такія неспакойныя,—чалавек ня ведае, што заўтра будзе... Як вы, панок, думаеце, як усё гэта скончыцца?

Я гор. Што-ж, добра скончыцца. Усё добра будзе, як рабочы народ завядзе новы лад.

Матка. Э, які там „новы лад“! Нічога тут не парадзім! Там сіла, там войска, а тут што—голыя рукі!..

Я гор (усміхаючыся). Панечка! Гэтыя голыя рукі—так сама сіла, страшэнная сіла! Гэтыя голыя, мазалістые рукі будуюць і царскі палац і турму для свайго брата. Гэтыя рукі сеюць хлеб і будуюць чыгункі, каб развазіць яго (з іхстэм); гэтым рукам, панечка, пазволена адпачываць толькі адзін раз у тыдні, а што будзе, калі гэтыя рукі ня возьмуцца за работу праз увесь тыдзень, а мо' праз другі, праз трэці!.. Што, калі мы іх зложым вось так на грудзёх (іхст) і скажам: давайце нам іншае жыццё, давайце, паны, волі, бо дыхаць ужо чым ня маем! Давайце, бо вось так стаяць будзем, а да працы ня пойдзем! Падохнем з голаду, але і вы з намі разам падохнече!..

Матка. Гаварыць-то вы ўсе пекна гаворыце... Што-ж, калі гэта ўсё толькі гутарка. Ніколі гэтага ня будзе!

Ягор (з пераканацієм). Будзе, панечка!

Матка. Ня будзе!.. Адных пасадзяць у турму, іншых вышлиюць, а іншых нават растраляюць, а рэшта—супакоіцца!.. Шмат сълёз і крыві толькі дарма пральлецца—вось што вы зробіце! І нашто, каму патрэбны гэтые ахвяры?!

Ягор. Без ахвяр нічога ня зробіш, пані! Усялякая новая справа вымагае ахвяр. Без ахвяр не абыйшоўся ніякі пераварот... Але!.. але! многія з нас згінуць, многа крыві пральлецца, многа ў турмах або ў ссылцы загубяць сваё жыцьцё,—а усё-ж-такі наш верх будзе! Нашим сынам затое лягчэй будзе жыць.

Матка. Эх, ня веру! Гутарка, толькі гутарка!.. З матыкай на сонца кідаецца! Вось усё! Шкада мне вас, пан Ягор! У вас, бачу, так сама, як і ў іншых, у галаве перавернута! Такі малады, такі разумны вы чалавек, вы маглі-б так добра наладзіць сваё жыцьцё! На мой стары разум—нічога з гэтага ня будзе. Шкада сіл, шкада ахвяр!

Ягор. Не шкадуйце, пані! Жыць для ідэі і нават згінуць з вялікім клічам на вуснах—гэта так сама шчасльце!.. Э, што тут гутарыцы! (Усміхаючыся). Мы з вамі ніколі не згаворымся!..

Матка (сумна). Шкада мне гэтых матаў, сыны якіх так марна штодзень гінуць!

Ягор. І многа яшчэ згіне, пакуль сонца волі заясьнене, а усё-ж наш верх будзе!

Матка. Эт, вас не пераканаеш! (Зъяніўши тон). Так вы запрауды значыць едзеце?

Ягор. Еду, пані! (Дастас іроши). Я вам за паўмесяца заплаціў ужо, значыць належыцца яшчэ за паўмесяца? Так? Крыўды ніякай няма, панечка?

Матка (бяра іроши). Ды не, добра, усё добра... Якраз я пасьпела прад выездам прыгатовіць вашу бялізну.

Ягор. А, гатова бялізна? Добра. Колькі належыцца?

Матка. Людвіська! Падай пану Ягору яго бялізну!.. Рубель сорак...

Ягор (блэр бялізу, плашіц). Вось гроши... Ну, а цяпер, панечка, дзякую вам за ўсё, бо не пабачымся—я вельмі рана еду... Ня гневай-ся на мяне, калі я вам зрабіў якую прыкрасыць і не ўспамінайце благім словам... (Цалуе яе ў руку).

Матка. Пачакайце-ж, трэба вам яшчэ даць рэшты... (Із же на лева).

### З Ъ Я В А 5.

ЯГОР—ЛЮДВІКА.

Ягор (за Людвікі шых). Сягоння я приду да цябе пагутарыцы... Людвіка. Добра. Як маци засыне...

Ягор. Але. А трудненька-ж пераканаць тваю маму!..

Людвіка. Яе не пераканаеш. Шкада толькі, што пачаў гаварыць аб гэтым!

Ягор. Усё роўна.

### ЗЬЯВА 6.

МАТКА—ЛЮДВІКА—ЯГОР.

Матка (вяртаецца). Вось маецце, панок, 60 капеяк...

Ягор. Добра, дзякую... Ну і трэба мне ўжо забірацца ў сваю кануру, адпачыць... Ну, яшчэ раз! (Цалуе матку ў руку і падае руку Людовісі). Бывайце здаровы і кепска не ўспамінайце! (Забірае блізну і пакунак, які прынёс з вуліцы, ідзе на лева).

### ЗЬЯВА 7.

МАТКА—ЛЮДВІКА.

Матка. Бывайце здаровы, няхай вас бог съцеражэ! (Да Людовікі). Ну, і нам ужо пара адпачыць. Праз цэлы дзень замарыліся. Кладзіся ужо спаць, бо заўтра трэба рана ўставаць! (Забірае талерку Ягора).

Людвіка (ідзе на лева).

### ЗЬЯВА 8

МАТКА.

Матка (адна). Эх, моладасьць, моладасьць! Страката ў галаве і больш нічога! (Іронічна). Хэ-хэ! Яны съвет перавернуць уверх нагамі! Хэ, съмех, дый толькі!

### ЗЬЯВА 9.

МАТКА—ЛЮДВІКА.

Людвіка (уваходзіць, нясе пасынель і кладзе яе на канапе).

Матка. Я вазьму лямпу (бярэ лямпу), а ты бяры съвечку... Толькі, бач, ня чытай уначы сваіх дурных афішак, бо й вачэй шкада і съвечкі шкада! (Ідзе на лева).

### ЗЬЯВА 10.

ЛЮДВІКА потым ЯГОР.

Людвіка (адна, запаляе съвечку і съцеле пасынель на канапе). Добра, ужо добра... (Пайза).

Ягор (уваходзіць, затрымліваецца калі дз'вярэй).

Людвіка (дае яму знак, каб стаяць іхна на месцы, а сама ідзе на лева і слухае як дз'вярэй, іі маші ўжо легла спаць. Пасыня дае знак, што „усё добра“).

Ягор (падходзіць бліжэй).

Людвіка. Ну, кажы толкам: куды едзеш? на што? ці канешна патрэба?

Ягор. Трэба, Людвічка, трэба! Ахрана напала ўжо на мой сълед. Калі-б мяне злавілі, кепска было-б для мяне й дрэнна для справы. Трэба ўцякацы!. Апрача таго, я тут ужо зусім непатрэбны: тут работа ўжо наладжана, ідзе добра, а вось провінцыя патрабуе людзей... (*Аўмайма ле*). Ах, Людвічка! Каб ты ведала, як мне ня хочацца ехаць, раставацца з табой! Ды нічога не парадзіш, трэба ратавацца!..

Людвіка. Божанька ты мой! Мне страх, ці спаткаемся яшчэ калі ў жыцьці!

Ягор. О, Людвічка! Я-ж буду ад часу да часу прыяжджаць, пабачымся... (*Сядзе на капане*). Ох, замарыўся я праз увесь дзень! (*Глядзіць уперад*). Усё кіпіць, усюды йдзе работа, кожны дзень прыноўці з сабой новыя здарэньні... Здаецца, хутка спыніцца рух на чыгунцы...

Людвіка (*радасна*). Што ты кажаш?

Ягор. Але! Усё жыцьцё стрымаєм! Усё стане!..

Людвіка (*як вышэй*). А Юрачка-ж ты мой!

Ягор. Вось як то будзе, мая галубанька! І хутка ўжо трэба будзе выйсьці на вуліцу, каб паказаць съвету нашу моц, нашу сілу!.. Цяпер організующца лятучыя баявыя дружыны, і вось я еду організаваць гэтых самыя дружыны на провінцыі...

Людвіка. Юрачка ты мой! Каб цябе толькі там не злавілі!

Ягор. Хіба не... А што суджана, ад таго не ўцячэш! Няма што! (*Раштам*). Людвіся, любіш ты мяне?

Людвіка (*съмясцца*). Вось—пытаецца!

Ягор. Вельмі? Моцна?

Людвіка (*жартуючи*). Не, ня люблю! (*Закідае лму рукіна шыю і съмясціа*). Ненавіджу!

Ягор (*як вышэй*). Ніколі не забудзеш?

Людвіка. Нашто пытаешся?—Ніколі!

Ягор (*як вышэй*). Прысягнеш?

Людвіка. Прысягаю!

Ягор. Не, ня так! (*Выймае рэволвер*). Прысягнем сабе вернасьць на гэтых браунінгу... (*Складываюць руکі на рэволвер*). Прысягаю...

Людвіка (*пайтарае за ім*). Прысягаю...

Ягор. ...што буду цябе любіць вечна...

Людвіка (*як вышэй*). ...што буду цябе любіць вечна...

Ягор. ... аж да гробу...

Людвіка (*як вышэй*) ...аж да гробу...

Ягор. Калі-ж-бы здрадзіў цябе...

Людвіка (*як вышэй*). Калі-ж бы здрадзіла цябе...

Ягор. ...няхай за маю нявернасьць...

Людвіка (як вышай) ...няхай за маю нявернасьць...

Я гор. ...першая на вуліцы куля расчэпіць мне галаву...

Людвіка (як вышэй). ...першая на вуліцы куля расчэпіць мне галаву. (Ягор хавае рэвольвер. Цалуюцца. За вакном чуваць іншкія крокі некалькіх людзей і іruk зброй).

Я гор (хутка задзымухівае съвачку). Патруль! (Пауза. Запаляе съвачку). Праз шчэліны ў вашых вакеніцах відаць усё, што дзеецца ў сярэдзіне.

Людвіка. Я закрыю. (Закрывае вакно коўдрай).

Я гор (памаеае сій). Ну, вось так... так будзе спакайней...

Людвіка (сядае на канапе).

Я гор (сядае на падлозе і кладзе галаву на яе калені). Ох, як мне добра, Людвіска! Добра!.. А табе?

Людвіка. І мне добра, Юрачка!

Я гор. Каб так праз усё жыцьцё!

Людвіка. Ты хацеў-бы?

Я гор. Але!

Людвіка. Ад цябе гэта залежыць.

Я гор. Не, Людачка, гэта ня так! Хто ня ведае, дзе заўтра прачнецца, ці на сваім сяньніку ў хаце, ці на турэмных нарах, той ня можа... не павінен ствараць сабе сям'ю, бо... і іншым папсуе жыцьцё і сябе адарве ад справы грамадзянскай... Іншым ужо так на долю выпала: праз усё жыцьцё быць бясхатнімі... Прачытай вось ту ю кніжку, што я калісь табе даў,—зразумееш...

Людвіка. Юрка! А калі-б і я працавала з табой для справы грамадзянскай, калі-б мы супольна працавалі, тады-б маглі быць заўсёды разам? Юрка! пазнаём мяне з кім трэба, дай працу!

Я гор. Я ўжо аб тым думаў... Я казаў ужо табе. Тут да цябе яны самі зьвернуцца... як прыдзе час... Бач толькі, каб твая мама ні аб чым не даведалася...

Людвіка. О, барані бог! Не даведаецца!

Я гор. Бо зрабіла-б страшэнную авантuru!.. Вось пакуль-што чытай. Прачытай усе кніжкі, якія я табе даў...

Людвіка. Добра... І тады будзем заўсёды разам. Я паеду туды, дзе ты будзеш, пашукаю для сябе якой работы. Добра, Юрачка? Будзем разам?

Я гор. Будзем разам... пакуль турма не разлучыць...

Людвіка. Ох, не кажы так, бо мне плакаць хочацца! (Чуваць дзесьшы званок ад брамы).

Я гор (слухае). Цсі!.. Звоняцы!

Людвіка (спакойна). Звоніць нехта да стоража.

Я гор. Звоняцы!! Маю благое прачуцьцё!.. Хто ведае! Мо' гэта... (Чуваць стук у дзвіверы з вуліцы). Прышлі!! Трэ' ўцякаць!

Людвіка. О, божа!.. Дзе-ж ты скаваешся?!

Я гор (іаворыць шыбка). Тут, вышэй, у гэтым доме таварышы... схаваюць, каб толькі пасъпець, пакуль брама... Палі ўсё, што я табе даў! Бывай здарова!.. (Абыймае яе, цалуе і выбляпае напра瓦).

### ЗЬЯВА 11.

ЛЮДВІКА—потым МАТКА.

Людвіка (бяжыць да шафы з бляізанай, вынявае з ніжнай падніцы схаваныя там паперы і кіде ў печ; пасыя хватае съвечку і падпаливае. У дэльверы стукаюць ўсё машиней).

Матка (акрыўшыся хусткай, выходзіць з левых дэльвераў). Хто-ж гэта стукае? Ты яшчэ ня сьпіш? Чаму-ж ня пытаешся, хто там? (Ідзе да дэльвераў).

Людвіка (шіха). Мама, не адчынай!

Матка (мядзіць зьдзівіўшыся). Чаго ты! што гэта?!

Людвіка (шіха). Поліцыя!.. (Калі ўсе паперкі кінула ў печ і заяснеў алонь, ідзе да дэльвераў і адчыняе. Уваходзіць акалодачны з салодатамі).

### ЗЬЯВА 12.

ЛЮДВІКА—МАТКА—АКАЛОДАЧНЫ—САЛДАТЫ.

Акалодачны. Здзесь жывёт Георгій Івашко? Гдзе он?

Матка (хоча адказаць).

Людвіка (дае ёй знак, каб маўчала). Ён сягоńня яшчэ не вярнуўся...

Акалодачны. Мы должны здзелаць обыск.

Матка. Божа мой! Чаго я дачакалася!..

Загона.

## АКТ II.

Сіэна тая-ж самая. Дзень. Вакеніям адчынены. Праз вокны відаць вуліцу і праходжих. Прыстале сязянь: Матка і Суседка.

### ЗЬЯВА I.

МАТКА—СУСЕДКА.

Суседка. Іду я сягоńня, панечка, да ятак—яткі зачынены. Ну, што-ж, думаю сабе, нічога ня зробіш—як рэволюцыя, так рэволюцыя! Трэба абыйсьціся бяз мяса! Іду я ўжо дамоў, ажно спатыкаю Валентавую, суседку. Тая кажа: „пойдзем на мітынг!“ Ды на які мітынг?—адчапіся, кажу. А тая: „пойдзем ды пойдзем!“ Ну, пайшла я. Уваходзім. Заля вялікая, а народу так шчыльна, што недзе сярнічку ўваткнуць. Стаяю. Гляджу. Ажно тут адзін якісь у чырвоным крава-

це, кудлаты такі, ускочыў на стол і як пачаў гаварыць, як пачаў гаварыць, так быццам аблакат якісь. Толькі на момант дух перавядзе, і зноў гаворыць і зноў гаворыць! А каб вы ведалі, што ён казаў? Не паверыце! (Шашэй). Усё на цара ды на цара. „Проч, кажа, цара і ўсё такое; няхай жыве, кажа, рэвалюцыя!“

Матка. А поліцыя што-ж на гэта?

Суседка. Так пачакайце-ж, панечка!.. Поліцыі нідзе няма ні духу, як памялом вымела!.. Так вось, як той кончыў, усе началі крычаць, пляскаць рукамі—авантура!.. Ажно тут ускочыў на той самы стол жыдок якісь, малы, чарнамазы... Той таксама як пачаў, як пачаў паіхнему, пажыдоўскому гергатаць, так я-ж дзівавалася, скуль гэта ў яго гэтулькі бярэцца! Ажно, нарэшце, узълез якісь лахматы, з барадой, ні-то мужык, ні-то мясцовы—і пачаў, ведаеце, панащаму, па-простаму гаварыць... „Ды што, кажа, паны, тое ды сёе; што, кажа, буржуазы гэткія, каб іх немач! Проч, кажа, цара і тое ды сёе“,—так я аж заплакала.

Матка. А што добра з гэтага, мусіць, ня будзе, так ня будзе. Сама скажэце, панечка, вось бялізны ляжыць куча, сухая ўжо, качаць, прасаваць трэба, а ніводная з дзяўчат ня прыйшла да работы—пайшлі, мусіць, на гэтыя свае мітынгі!.. І родная дачушка і тая кудысьці, бачыце, паляцела,—таксама, мусіць, на якісь мітынг... А я тут сяджу адна, як малпа, пазногі абцяўши, і ня ведаю, што рабіць.

Суседка. То-ж вы ня ведаеце, панечка, на чыгунцы забастоўка—ні адзін поезд ня йдзе, на почце забастоўка, усе фабрыкі, крамы—усё зачынена! Людзі па вуліцы ходзяць, як у сьвята якое, нічога ня робяць...

Матка. Божа мой! Што з гэтага ўсяго будзе!?

Суседка. Мусіць добра будзе, калі ўсе так за адно ўзяліся.

Матка. А мяне страх бярэ.

## З Ъ Я В А 2.

### МАТКА—СУСЕДКА—ЛЮДВІКА.

Людвіка (уваходзіць з вуліцы. Да суседкі). Дзень добры, пані!

Суседка. Добры дзень! Што-ж чуваць?

Людвіка. Вы-ж, пані, былі на вуліцы—самі ведаеце, што чуваць.

Суседка. Але... Але...

Матка. Скажы мне, калі ласка, дзе ты бадзяецся? З дзяўчат ніводная сягоньня ня прышла, а ты, замест памагчы мне тут, няма-ведама дзе цягаешся без патрэбы!

Людвіка. Ёсьць цяпер важнейшыя рэчы, чымся прасаваць якуюсь там бялізну... (Распраняўшыся ў пакой налева).

### ЗЬЯВА 3.

МАТКА—СУСЕДКА.

Матка (да суседкі). Вось маеце!.. Разумненъкая! Перавярнуў, ведаеце, ёй зусім у галаве гэты, што кватараваў у нас калісь,—Ягор. Я думала, што гэтая афішкі й брашуркі будуць, пакуль ён тут будзе, а яго вось, бач, няма, а яна далей цягае скульсь розныя паперкі й лётае па якіхсь сходах, мітынгах, а па начох усё чытае ды чытае!.. Эх, лепш, мусіць, было-б, каб зусім ня ўмела чытаць, чымсь так дзень губіць і марнаваць здароўе! Вучыцелькай ці іншай паненкай усё-роўна ня будзе.

Суседка. Цяпер уся моладзь такая, панечка! Часы іншыя прышлі!

Матка. Эх, часы, часы!..

Суседка. Так, дзіўныя часы!.. Ну, бывайце ужо здарова, панечка! Пагаварыла, пагутарыла і лягчэй на душы зрабілася—і пайду ужо сабе. (Кліча да Людвікі). Да пабачэнья, панна Людвісі!

Людвіка (за сценай). Бывайце здаровы, пані!

Матка (разглядае разложеную бляізну).

### ЗЬЯВА 4.

МАТКА—ХЛАПЕЦ.

Хлапец (уваходзіць). Таварышка Людвіка тут жыве?

Матка. Чаго табе?

Хлапец. Да таварышкі Людвікі.

Матка (з іроніяй). „Да таварышкі“... „да таварышкі“. Бач, які таварыш знайшоўся! (Кліча). Людвісіка!

Людвіка (за сценай). А што?

Матка. Хадзі сюды! Тутака якісь „таварыш“ мае да цябе патрэбу.

### ЗЬЯВА 5.

МАТКА—ХЛАПЕЦ—ЛЮДВІКА.

Людвіка (уваходзіць). Да мяне?

Хлапец (да Людвікі). Таварышка Людвіка! пісулька для вас. (Выходзіць).

### ЗЬЯВА 6.

МАТКА—ЛЮДВІКА.

Матка. Слухай, ці мая бяда калі-колечы скончыцца?

Людвіка. Якая бяда?

Матка. А ну—з табой бяда. Я-ж ня ведаю ні мінuty, ні гадзі-

ны, калі на нас можа зваліцца няшчасце. Я бачу, што ты спуталася з гэтымі здурэўшымі рэволюцыянэрамі (іронічна), з „таварышамі“...

Людвіка (стайк). Ды кіньце, мама!

Матка. Не, ня кіну! Хто-ж я табе,—чужая ці родная маці, каб мне не балела сэрца, бачачы, што з табой робіцца. Што ты думаеш, што нешта вялікае зробіш? Не твайм носам рабілі і не зрабілі, а толькі марна згінулі.

Людвіка. Ды кіньце, мама!

Матка. Што „кіньце“? Я ёй кажу да разуму, хачу яе прасьцерагчы, а яна: „кіньце ды кіньце“... Так, так, добра! Ня слухай мяне, а слухай розных сваіх „таварышоў“, яны цябе на добрую дарогу вывядуць!.. Мо' нават бяз шлюбу пачнеш жыць з нейкім з гэтых гарэтыкаў.

Людвіка. Чаго мама да мяне сягоныня прычапілася, дальбог не разумею?

Матка. „Прычапілася!“, „прычапілася!“ Гэта-ж як ты мнё адказываеш! Бачу, што цябе ўжо яны зусім перарабілі на свой капыл: маткі сваёй не паважаеш!. Людвіська! Ты ўжо ня дзіця! Табе ўжо 18 гадоў. Ужо пара падумаць аб себе. Пара ўжо выйсьці замуж за якога статэчнага чалавека... Бо, памятай, што сапсаваць себе рэпутацыю вельмі лёгка, і тады праз усё жыцьцё пакутаваць будзеш і мяне праклінаць, што я цябе не съцерагла.

Людвіка. Не хачу я замуж!

Матка. Бо дурная. (Устае). Эх, Людвіська, Людвіська! Кажу табе да разуму, хачу выратаваць цябе, раблю, што магу. Ня слухаеш маёй рады—рабі, што хочаш: сама ўсяму віной будзеш! Э-хэ-хэ! Дацакалася я пацехі на старасьць!.. (Выходзіць).

### З Ъ Я В А 7.

ЛЮДВІКА (адна).

Людвіка (сысцінушы плячамі). Чаго, дальбог, мама... не разумею! (Адчыніле пісульку. Зірнішы ў ле, ушешылася). А!.. (чытае). „Прыехаў на пару дзён. Сягоныня пабачымся. Твой Юрка“. (Гавора) Юрка прыехаў! Юрочка прыехаў! (Махінальна бяжыць да постэрка і патраўляе валасы). „Сягоныня пабачымся“... значыць ён хіба сюды прыдзе? Гм!.. Што тут зрабіць?! (Кліча) Мама! Мама!

### З Ъ Я В А 8.

МАТКА—ЛЮДВІКА.

Матка (уваходзіць). Чаго хочаш?

Людвіка. Мама... Мамачка! Я маю да мамы просьбу: сягоныня тут да нас нехта прыдзе...

Матка (іронічна). Мусіць ніхто іншы, як якісь „таварыш“?

Людвіка. Мама! Я маму вельмі прашу... Мама памятае?—тут у нас кватараўаў Ягор Івашк?

Матка. Дык што? Яго-ж няма.

Людвіка. Мамачка! ён сягоныня прыдзе. Ён прыехаў. Ён пісаў.

Матка. Каб нам бяды набрацца—яго-ж поліцыя шукае. Добра, што тады так щасцьліва ўдалося з гэтай рэвізіяй,—не заўсёды так будзе... Чаго-ж ён?..

Людвіка. Ну, так сабе... у госьці... да знаёмых... Што-ж тут дзіўнага?

Матка. Ага, вось яно што! Знакам тым, між вамі яшчэ ня кончылася, а я ўжо думала... Эй, дзяўчына! усё ты робіш супроць мяне, усё не паводлуг маіх думак. Ну, што Ягор? Ці-ж гэта муж? Праўда, ён нічога... сымпатычны, разумны, аж дзівота, што прости работнік ды такі вучоны, але што-ж, калі ў галаве перавернута гэтай рэволюцыяй!.. (*Слайд*).

Людвіка (*як імляе на матку*). Мама ўсё: муж ды муж, замуж ды замуж! Ці-ж нельга так быць знаёмым!

Матка. Я даўно ўжо бачыла, что між вамі нешта было, я-ж не съляпая, дзякаваць богу! Людвіська, кажы мне шчыра ўсю праўду: было між вамі што, ці не?

Людвіка (*як вышлі*). Чаго мама хочаш?

Матка. Кажы: так ці не?

Людвіка. Нашто мама мяне мучыць?

Матка. Гэта ты мяне мучыш! Ня маеш літасці да маіх сівых валасоў! Адказывай: так ці не?

Людвіка. Мама... бо-ж я люблю яго!.. (*Сядзе ёй закрывае вочы рукамі*).

Матка (*сумна*). Здурэла мая дачка, здурэла... ашадела! Эх, і маёй віны тут шмат! Чаму-ж я адразу, як пачала нешта дагадывацца, не прагнала яго, як сабаку, гэтага бязбожніка, соцыялістага праклятага!.. Вось, значыць, якія ўсе гэтыя ваншы „таварышы!“—толькі ласы на чэсьць дзявочую, а паслья—фіў! і палящеў дзесьці ў сьвет широкі.

Людвіка (*блізка плачу*). Мама! Хочаце—праганеце мяне! Я зараз пайду ад вас і не вярнуся болей, толькі ня мучце мяне!.. І скуль гэта ў вас бярэцца гэтая злосць да мяне, да ўсіх, да ўсяго сьвету?! Вы-б толькі мучылі ды мучылі мяне сваімі гутаркамі, кажучы, што гэта для дабра майго робеце... Я даўжэй, дальбог, ня вытрываю! Кіну вас і пайду, куды вочы панясуцы!

Матка. Так, туды табе і дарога! Я бачу, што табе даўно ўжо хочацца йсьці, „куды вочы панясуць“, валацуга ты!...

Людвіка (*ускаківае*). Я яшчэ не такая, але можа буду такой з віны мамы! Бо ня вытрываю тут, дальбог, ня вытрываю! Мне душна тут! Зразумейце: мне душна тут!! (*За сінай прыбліжаеца сіней мнозіх валасоў*).

Кроў нашу лъюць ракамі,  
Сылёзы народныя цякуць.  
Расправу з часам зробім самі,  
Ці-ж будзем вечна каркі гнуць?—  
Ня будзем каркі даўжэй гнуць!

Гэй, далей! Гэй, далей! Чутно кліч:  
Штандар наш пераверне троны!  
Ён увесь у крыві,  
Аб волі родзіць сны.  
А яго колер ёсьць чырвоны,  
Бо ён ў работніцкай крыві,  
Бо ўвесь ён змочан у крыві!  
Гэй, проч, тыраны, проч з дарогі!  
Хай прападзе ваш стary лад!  
На суд вас клічам, на суд строгі  
За крыўды, што цярпеў наш брат...

(Матка і Людвіка криху маўчаш і слухаюць).

Людвіка (да сябе). Чырвоны штандар!.. (Ханае канялюш).

Матка. Ты! Ты куды хочаш ісьці?

Людвіка. Там—на дэманстрацыю! Там пяюць песнью крыві і  
свабоды! Я там павінна быць!..

Матка (адбірае ад яе канялюш). Ня пойдзеш!!

Людвіка. Пайду! Яны—гэтыя, што там, бліжэйшыя мне ад  
роднай маці!.. Пусьцеце!.. аддайце канялюш!

Матка. Ах ты вырадак гэткі! А я кажу, што ня пойдзеш, аша-  
леўшая ты дзяўчына!

Людвіка. Не даецце?! Добра! Пайду і так!.. (Ханае з канапы хус-  
тку. Чуваць трэск выстралаў. Пляніне „Чырвоны штандар“ зълівасина з то-  
манам народу).

Гоман народу.—Уцякай! войска йдзел  
— Хавайся ў браму! Салдаты страляюцы!..  
— Далоў самадзяржаё! Няхай жыве рэвалюцыя!  
— Людцы добрыя! Ратуйце!..  
— Людзі! Не дратуйце! Памажэце ўстаць!  
— Давай дарогу, калі сам ня йдзеш!.. і т. д.

(Праз вокны відаць народ, які заховываеши афпаведна да вышэйдадзен-  
ных слоў. Чуваць эзон разьбіванаіа шкла).

Матка (са злой іроніяй). Вось маеш!.. Ідзі цяпер!.. Што-ж ты  
стаіш?! Засунь фіранкі! Хутчэй! Хутчэй!.. (Адна засовывае фіранку на ао-  
ным вакне, другая—на другім).

Матка. Зачынай дзъверы! Хутчэй! (Абездзіве бляшы да дзвярэй.  
Ранам дзъверы зімністам адчыняюцца і ўваходзяць 2-х незнаемых, настучы якоіась  
мужчыну, якоіа кладуць на канапе. Твару лю ня відаць, бо адвірнен ао публікі).

### ЗЬЯВА 9.

МАТКА—ЛЮДВІКА—НЕЗНАЁМЯЯ.

Матка. Не нясеце! Не нясеце! Ня трэба! Што вы?! Згубіць нас  
хочаце?

I Незнаёмы. Хочаце, каб яго коні казацкія здратавалі?

II Незнаёмы. Чалавек памірае, а вы бяз ніякай літасьці!.  
(Выходзяць. Людвіка і Матка стачыць трохі часу, ня ведаючи, што рабіць).

### ЗЬЯВА 10.

МАТКА—ЛЮДВІКА—ЯГОР.

Людвіка (насыля паузы). Трэба, як яго ратаваць... (Падыходзінь  
да канапы). Таварыш! Што вам? Вы ранены?

Ягор (памалу адварачвае галаву).

Людвіка (з крыкам кідаючыся да яго). Юрка!!!

Ягор (цяжка дыша, яму трудна таварыць; прытамнене). Дзе я?...

Людвіка. Ты тут... у нас!

Ягор. У вас?.. Я думаў, што... (Глядзіць на Людовіку, вычівае руку).  
Людвіся!.. Ты?

Людвіка. Я... гэта я, Юрка! Што табе? Цябе ранілі?

Ягор. Дыхаць... цяжка... Здаецца... тут. (Паказывае на ғудзі).

Матка (прыглядаеца збоку к іэтай сцене. З яе твару відаць, што  
вельмі нездаволена).

Людвіка (расшпаряе камізэльку ў кашулю Ягора). Ах, мама, мама!  
Памажэце мне, я ня ведаю, што рабіць!

Ягор. Ня трэба... нічога... пройдзі...

Матка (падыходзіць). Цяпер няма як ні доктара паклікаць, ні да  
аптэкі схадзіць... (Паказваючы на вуліцу). Чуеш, што там?

Людвіка. Аптэка блізка... Я пабягу... Выйду праз браму...

Матка. Бойся-ж бога! Як-жа-ж ты цяпер пойдзеш?

Людвіка. Нічога... (Выблягае направа).

### ЗЬЯВА 11.

МАТКА—ЯГОР.

Матка. Людвіся! чакай!. Людвіся. (Да слёбе). Пабегла! Ах, што  
гэта дзяўчына рабіцы?... (Падыходзіць да Ягора). І нашто было вам ту-  
ды лезьці? Ах, людзі, людзі! (Выбірае з шафы палатняныя кавалкі і бя-  
ро са стала збанок з вадой). Самі сябе не шкадуюцы! Губяць сваё жыць-  
цё маладое!.. А Людвіська? Паліцела! А там на вуліцы пекла!.. Ах,  
людзі, людзі!.. (Вяртается да Ягора). Пачакайце, прымесце руку... вось  
так... (Абмывае яму рану).

Ягор. Хто гэта?.. Вы... пані?..

Матка. Але... але... Ляжэце спакойна!

Я гор. Скуль я... тутака?..

Матка. Прынеслы вас на нашу бяду нейкія з вуліцы... Вось як успакоіцца, трэба вас будзе ў бальніцу...

Я гор. Ня трэба... у бальніцу... арыштуюць... (*На вуліцы робіца спакайней*).

Матка. Ага!.. А што-ж вы думаеце, што тут у нас ляжаць і хварэць будзеце? Не, панок, выбачайце, але гэтага ня будзе! І так праз вас ужо шмат няпрыемнасьці было... Ах, пан Ягор, пан Ягор! Шмат вы мне дрэннага зрабілі, шмат! І за што? Нашто вы Людвіску збаламуцілі? Нашто вы ёй у галаве перавярнулі? Эх, пан Ягор! Вось цяпер кара божая на вас за гэта!.. Ах, каб цяпер раптам увайшла по-ліцыя! Што-ж бы я ім адказала? Як выкруцілася?—Ляжыць ранены—і няма ніякага адказу! Пралі-б мы зусім. Што мне цяпер з вамі рабіць? Што рабіць?

Я гор. Я... адпачыну... ураз... пайду...

Матка. Пойдзеце, але!.. Так толькі кажаце. Як-жа-ж пойдзеце, калі вы ні рукой, ні нагой крануць ня можаце? Эх, бяда з вамі ды ѹ толькі!.. А Людвіску выкіньце, панок, з галавы і не намаўляйце на гэтыя рэволюцыі. Яна ўжо мне прызналася, што вас ня любіла і ня любіць і што вы задурылі ёй галаву сваімі гутаркамі... Эх, прауда!.. Што я тут яму кажу, калі ён няпрытомны! Тут доктар патрэбны, а не мае слова!.. А што з гэтай Людвіскай?! Каб, барані бог, ня здарылася якое няшчасце!..

Я гор. Дайце... піць...

Матка. Што, піць хочаце? Пачакайце, ураз вам прынясусу съвежай вады!.. (*Ідзе налева*).

Я гор (*цяжка надымаеша*). Ня трэба... ім... перашкаджаць... Хай сабе... жывуць... Як раней... Няхай... дзе шапка... Ня буду перашкаджаць... (*Хоча ісці да дэзвярэй і валица қалі парапу*).

## З Ь Я В А 12.

ЯГОР—ЛЮДВІКА.

Людвіка (*убояе*). Ідзе доктар, Юрка!.. Юр... Што гэта?! Юрачка! (*Падбягае да яго і падымае яго галаву*). Што з табой, кажы, Юрачка! Юрка!. (*Падбяшыши праўду, кричыць*). Ах! Ня живе!.. Памёр!.. Без мяне!. Божа! Што мне рабіць?! Забілі, зъявиры, майго Юрачку!.. Помста разбойнікам! (*Падымает з яго і фудзей змочаную ў крыві хустачку*). Вось мой штандар! Ён увесы у крыві! Помста за пралітую кроў!.. (*Удалі чуваць съпей: „Чырвоны штандар“*). Цсл!.. Юрка! Чуеш? „Чырвоны штандар!“ Наш „Чырвоны штандар!“ Пяюцы! Ідуць... Помсту нясуць за работніцкую кроў!.. (*Пачынае рымскімі дэкламаваць у тахт съязванаіа за сцэнай маршу*).

Гэй, далей! Гэй, далей! чутно кліч:  
Штандар наш пераверне троны!  
Ён увесь у крыві,  
Аб волі родзіць сны.  
А яго колер ёсьць чырвоны,  
Бо ён ў работніцкай крыві,  
Бо ўвесь ён змочан у крыві!

Юрка! Дзе твой браўнінг? (Шукае ў яго кішэнях і знаходзіць рэ-  
вольвер у кішэні курткі). Вось!.. Юрачка! (Цалуе яго). Іду ўжо! Помста  
тыранам, Юрачка!.. Помста тыранам!.. (Выбляе праз сярэдзіну. Каля яна  
адчыняе дзіверы ад вуліцы, уваходзіць Матка і кричыць).

### З Ъ Я В А 13.

МАТКА (адна).

Матка. Людвіся! Стой! Чакай! Што ты робіш!? (Хоча бечы за  
ёй, але ранташ за сценай чуваю выстрал, пасля трэск страляніны са  
стрэльбаю).

Матка (з крыкам закрывае сабе вочы рукамі). Ах, Людвіся!!!

З а с л о н - а .

І Т Г І А

ВІ А Б Р д С

Ф. АЛЯХНОВІЧ.

## ЛЕС ШУМІЦЬ.

Сцэнічны аброзок у 2-х актах з часоў паншчыны.

(Паводле „Палескай лейзны“ У. Карапенкі).

### А С О Б Ы:

ПАН.

РАМАН, лясьнік.

АКСАНА, яго жонка.

АПАНАС ШВЫДКІ, казак.

ДЗЕД.

БАГДАН, стары слуга.

СЛУГІ, панскія даяжджачыя.

ДЗІЦЯ.

### А К Т І.

Лес. На апошнім пляне відаць хату Рамана.

#### З Ъ Я В А I-я.

ДЗЕД і ДЗІЦЯ (сядзяць на прызыбе).

Дзед (прыслушоўваючыся да шуму лесу). Лес шуміць... Бура йдзе... Ведаю... Ой-ой: загудзе ўночы бура, хвоі будзе ламаць, з карэньнем выварачваці пачне. Загуляе лясны гаспадар...

Дзіця. А скуль ты гэта ведаеш, дзеду?

Дзед. Эгэ, гэта я ведаю, добра ведаю, як дзерава гаворыць. Дзерава, хлопча, таксама баіцца... Вось асіна, праклятае дзерава, усё нешта лапоча,—і ветру няма, а яна дрыжыць. Хвойка ў бары ў ясны дзень іграе-зывініць, а як пачнецца вецер, яна загудзе-застогне. Гэта яшчэ нічога... А ты вось слухай цяпер. Я хоць вачыма дрэнна бачу, а вухам чую: дуб зашумеў, дуба ўжо чапае на палянцы... Гэта на буру!.. (Зашумела ў лесе іальтэ). Эгэ, ці чуеш, хлопча?.. Я ўжо ведаю: кранула гэтак вось дуба, значыцца, гаспадар уночы пойдзе, ламаці будзе... Але не, не зламае! Дуб—дзерава моцнае, і не на гаспадараў нават сілу... вось як!

Дзіця. А які-ж гаспадар, дзеду? То-ж вы самі кажаце: бура ломіць.

Дзед. Эгэ, я гэта ведаю... Я-ж яго бачыў вось, як цябе цяпер, а то яшчэ й ляпей, бо ў мяне цяпер вочы старыя, а тады былі маладыя. Ой-ой, як яшчэ бачылі мае вочы змоладу.

Дзіця. Як-жа ты яго бачыў, дзеду, скажы мне?

Дзед. А вось, усё-роўна, як і цяпер: спачатку хвоя застогне ў бары. То зывініць, а то стагнаць пачне: о-ох, хо-о, о-хо-хо... і съціхне, а паслья зноў, паслья зноў, ды часцей, ды жаласьлівей. Эгэ, таму, што шмат яе пакоціць гаспадар уночы. А паслья дуб загаворыць. А пад вечар усё больш, а уночы й пойдзе круціць: бегае па лесе, съмлечца й плача, круціцца, скача і ўсё на дуба налягае, усё хочацца вырваць... А я раз увосені і паглядзеў у ваконца; вось яму гэта й не да спадобы: падбег да вакна, тр-рах па ім карчом хваёвым, амаль мне ўсяго твару не скалечыў, каб яму пуста было, ды я ня дурань—адскочыў. Эгэ, хлопча, вось які ён злы!...

Дзіця. А як-жа ён выглядае, дзеду?

Дзед. А выглядае ён усё роўна, як старая вярба, што стаіць на балоце. Вельмі падобны. І валасы, як сухая амяла, што вырастает на дрэвах, і барада таксама, а нос, як здаравенны сук, а морда каравая, быццам абрасла лішаемі... Цыфу, які нехароши! А ня дай божа ніводнаму хрышчонаму падобным быць да яго... Дальбог! Я так і другі раз на балоце яго бачыў блізка... А ведаеш, хлопча, што я табе скажу?.. Ён, ведама, гаспадар лясны—паскуднае стварэньне, гэта прауда. Ну, але трэба толькі аб ім прауду сказаць: ён ліха ня робіць... Пажартаваць з чалавека пажартуе, а каб ліха рабіць—гэтага ня бывае..

Дзіця. Ды як-жа, дзеду, ты сам казаў, што ён цябе хацеў ударыць карчом?

Дзед. Эгэ, хацеў такі. Дык гэта-ж ён раззлаваўся, нашто я на яго праз вакно пазіраю, вось яно як. А калі ў яго справы носа ня сунуть, дык і ён такому чалавеку нічога дрэннага ня зробіць. Вось ён які, лясун....

### З Ъ Я В А 2-я.

ТЫЯ-Ж і РАМАН (уваходдзіць).

Раман (да дзеда). Бацька, дзе Аксана? У хаце?

Дзед. Аксана паяцгнулася ў лес па карову... Карова недзе ўцякла, можа й медзьвядзі задушылі... Вось яно як. Толькі я тут з унукам. А ты-ж дзе быў?

Раман (сидзе). Пры балоце... Качак шукаў... уночы будзе бура... Лес шуміць...

Дзед. Будзе бура...

Раман. Чуў я ў лесе паляунічы рог... Мабыць наш пан палюе...

Дзед. Мабыць і сюды заедзе?..

Раман. Ніколі ня мінае... А тут, як на бяду, няма Аксаны, каб пачысьціць святліцу... Ну, дзякую богу, вось бачу йдзе Аксана й карову гоніць...

Дзед. А я з унукам пойдзем паглядзець на дарожку. Пойдзем, хлопча! (Выходзіць).

### З Ъ Я В А 3-я.

РАМАН, паслья АКСАНА.

Раман (сядае, закурвае, імльку).

Аксана (уважае).

Раман. Чаму дзіця каровы ня пільнуе? Сапрауды іншы раз можа карову задушыць мяdzьведзь, калі яна адаб'еца далёка ад хаты. Няхай хлапец пасьвіць карову.

Аксана. Куды яму! Ён-жа яшчэ такі малы, кволы.

Раман. На пастуха ўжо не малы. Якраз.

Аксана. Ты дзіцяняці свайго зусім не шкадуеш. Бяз сэрца ты!

Раман. Дзіця мо'й не маё, я-ж такі й ня ведаю... Людзі кажуць...

Аксана. „Людзі кажуць“. Табе хто што скажа, таму ты й верыш. Свайго розуму ня маеш. Заўсёды толькі: „дзіця не маё, не маё“... (Плача)

Раман. Я-ж нічога гэткага не сказаў, а толькі скажу, што ня ведаю. Таму й ня ведаю, што раней ты не мая была й жыла ня ў лесе, а на съвеце, паміж людзей. Дык як-жа-ж мне ведаць? Цяпер вось ты ў лесе жывеш, вось і добра.. А такі казала мне калісьці бабка Тадора, як я па яе на сяло хадзіў: „Нешта-ж у цябе, Раман, хутка дзяціна пасьпела“. А я кажу бабе: „Як-жа-ж мне такі ведаць, ці скора, ці ня скора?“ Ну, а ты ўсё-ж-такі съціхні галасіць, а то я засярдую, дык яшчэ мо' каб цябе й не адлупцаваў... (Чутно роі). Вось едзе ўжо пан! Ідзі лепш у хату і пачысьць святліцу; бо пан, як заўсёды, ма-быць, да нас заедзе... (Аксана выходзіць).

### З Ъ Я В А 4-я.

РАМАН, ПАН, БАГДАН і СЛУГІ.

Пан (да Рамана). Ну, як здароў, Раман?

Раман. Дык я-ж дзякую, здароў! Што мне робіцца?

Пан. Ну й дзякую богу, што ты здароў... А дзе-ж твая жонка?

Раман. Ды дзе-ж жонцы быць? Жонка, вядома, у хаце.

Пан. Ну, мы і ў хату зойдзем, а вы, хлопцы, пакуль што на траве дыван пасьцялеце ды прыгатуйце нам усяго, каб было выпіць ды закусіць. (Ідуць у хату: Пан, Анастас і Раман бяз шапкі).

## З Ъ Я В А 5-я.

### БАГДАН і СЛУГІ.

(Слугі прыносяць дыван, бутэлкій закускі).

Слуга. Калі-ж гэта Аксана Раману дасталася?

Багдан. Пан яму жонку даў. Паклікаў яго на сяло дый кажа: „Вось што,—кажа,—Ромусь, жаніся!“ Гаворыць да пана Раман спачатку: „А на якога-ж гэта чорта мне жонка? Што мне ў лесе рабіць з бабаю, не хачу я, кажа, жаніцца“. Ня прывык ён за дзяўчатамі вачачыцца, вось што. „Хачу,—кажа пан,—каб ты ажаніўся, а нашто, пра гэта сам ведаю. Бяры Аксану!“—„Не хачу я,—адказаў Раман,—ня трэба мне яе, хоць бы й Аксаны. Няхай з ёю чорт ажэніцца, а ня я... Вось як!“ Прыказаў пан прынесыці бізуны, расьцягнулі Рамана, пан у яго пытаецца: „Будзеш, Раман, жаніцца?“—„Не,—кажа,—ня буду.“ „Сыпце-ж яму,—кажа пан,—колькі ўлезе“. Засыпалі такі яму нямала. Раман ужо нашто здаровы, а ўсё-ж такі яму абрыдла. „Пакіньце ўжо,—кажа,—где ўжо. Няхай-жа яе лепей чэрці скопяць, чымся мне за бабу гэтулькі пакуты цярпець. Давайце яе сюды, буду жаніцца!“ А прыехаў на той самы час з поля панская даяжджачы, Апанас Швыдкі. Пачаў ён пра бяду Раманаву, гоп пану да ног! Упаў да ног, цалуе... „Чым,—кажа,—вам, літасцівы пане, чалавека мардаваць, ляпей я з Аксаную ажаніуся, слова не скажу“... Сам, бачыце, захацеў ажаніцца... Вось як! Ну, Раман быў уцешыўся, павесялеў, падняўся на ногі і кажа: „Вось добра! Толькі, каб табе, чалавечку, крыху раней прыехаць, а то ўхапілі мяне і ну сыпаць“... А пан на гэта: „Сыпце яму, дурню, яшчэ... А ты, Апанас, вон пайшоў да чортавай маци. Цябе, кажа, на палудзень ня клікалі, дык сам за стол ня лезь, а то бачыш, як Рамана частуюць? Каб як і табе таго самзга ня было“. А панская людзі ўмеюць спрытна бізунамі скуро спушчаць. Білі гэтак Рамана, білі, доўга ён трываў, а ўсё-ж-такі паслья плюнуў і кажа: „Годзе! Каб вам рукі паадсыхалі, чортава чэляндзь. Навучыў-жа вас чорт бізунамі працаваць. Ды я-ж вам ня сноп на таку, каб мяне вось гэтак малацілі. Калі так, дык вось-жа й ажаніуся!“ А пан сабе съмяеца. Вясёлы наш пан, дальбог вясёлы!.. Гэтак вось Рамана й ажанілі. І вось прывёз ён сваю жонку тут да будкі!... Ну, дык бярэцца за работу, ідзеце, цягните з воза бочкі: мёд ды гарэлку, а я пайду панскаага каня паглядзець... (Усе выходзяці).

## З Ъ Я В А 6-я.

### АПАНАС, паслья РАМАН.

Апанас (выходзіц з бандурай з бакавой куцісі, гледзіць у вакно хаты, паслья сядзе на лаве). Гэй, цярпі, казача, да часу, паслья атаманам будзеш!.. Сэрца рвецца ў грудзёх, але цярпі, казача! Хаця салодасьці

ты ў жыцьці не спазнаў, хаця вораг зьдзекуецца з цябе,—гэй, цярпі, казача, пакуль час помсты ня прыйшоў! Сэрца маё! супакойся, ня дрыжы, як закранутая рукой струна бандуры, съцішся, цярпі, бо час тваёй вялікай радасьці недалёка. (*Кратас рукамі струны бандуры*).

Раман (*выходзіць з хаты*).

Апанас (*ілянуўшы на лю*). І чаму-ж Аксана гэтакаму дурню дасталася?!

Раман. А чым-жа-ж гэта я, пане Апанасе, вам за дурня здаўся, скажэце мне?

Апанас. А тым, што ня зможаш сваю жонку ўсьцерагчы, тым і дурань...

Раман. А чаго-ж мне яе съцерагчы? Тут, апрача зьевера, ніякага чорта й ніяма, вось хіба пан калі заедзе. Ад каго-ж мне жонку съцерагчы? Глядзі ты, воражы казача, ты мяне не дражні, а то я мо' й за чуб пацягну.

Апанас. Ня злуй ты на мяне, братка, паслухай, што табе Апанас скажа: бачыў ты, як я ў пана калісці каля ног качаўся, боты ў яго цалаваў, каб ён Аксану за мяне аддаў? Ну, бог з табою, чала-веча... Цябе поп акруціў, гэтакі лёс мусіць. Дык ня стрывае маё сэрца, каб люты вораг ізноў над ёю і над табою пацяшаўся. Гэй - гэй! Ніхто таго ня ведае, што ў мяне на сэрцы... Дык лепей я яго і яе стрэльбаю, замест пасыцелі, пакладу ў сырую зямлю...

Раман (*паляждзейши з дзівам на Апанаса*). А ты, казача, часам з глузду ня зъехаў?

Апанас (*ілянуўшы ўвакфу*). Слухай, Раман! Я ведаю добра, чаго пан езьдзіць сюды ў гэту пушчу... і ўсе добра ведаюць... толькі ты адзін гэтакі съляпы ды дурны... Але годзе гэтага! Даўжэй я ўжо ня стрываю. Хутка ўжо будзе гэтаму канец!

Раман. Ой, Апанас, Апанас! Вось які на съвеце народ благі ды хітры. А я-ж нічога гэтага, жывучы ў лесе, і ня ведаў. Эгэ, пане, пане! Ліха ты на сваю галаву надумаў...

Апанас. Ну йдзі цяпер і не паказвай выгляду, найбольш за ўсё перад Багданам. Неразумны ты чалавек, а гэты панская сабака хітры. Дык глядзі: панская гарэлкі шмат ня пі, а калі адправіць цябе з даяжджачымі на балота, а сам захоча застацца, хай дзед вядзе іх да старога дуба й пакажа ім аб'езную дорогу, а сам скажы, што наўпрасткі пойдзеш па лесе... ды чым барджэй сюды вяртайся.

Раман. Добра. Зъбяруся на паляваньне, а стрэльбу ня шротам наб'ю і ня «лёткай» на птушку, а добрай куляю на мядзьведзя...

### З Ь Я В А 7-я.

ТЫЯ-Ж, ПАН, пасыля БАГДАН і інш. слугі.

Пан (*выходзіць з хаты і кірчиць у кулісу*). Ну, хлопцы! Давайце барджэй сюды ўсяго: мёду, гарэлкі. Будзем піць ды песні пяяць!

(Уваходзяць слупі з бочкай, з кошыкам, з бутэлькамі, чаркамі і ежай. Пан сядзе на дыване. Да Рамана, з съмехам вусы пакручваючи). Ну, што, Ромусъ, ці добрую я табе жонку высватаў?

Раман. А што-ж? Баба, як баба, нічога.

Пан. А памятаеш, як ты носам круціў, я-ж для цябе шчасьця хацеў. Быў ты адзін, як мядзьведзь у бярлозе, і заехаць да цябе было нявесела... Ажно трэба было табе бізуноў усыпаць, каб ты сказаў: где—і ажаніўся. На вясельлі сваім, хаця ня мог сядзець, затое мог добра паскакаці. Ха-ха-ха! (Налівае чірку і дае Раману; той выпівае. Дае другую—тое самае, толькі воны ў Рамана, як у вайка заіараюца ды вусам чорным паіявае). Вось-жа, сын варожы, як здорава гэрлку локча, а сам і вокам ня міргне. Другі даўно ўжо заплакаў-бы, а ён, глядзеце, людзі добрыя, яшчэ ўсьміхаеща!

Раман. А з чаго-ж мне плакаць? Нават можа гэта нядобра было-бы! Прыехаў да мяне міласьцівы пан вітаці, а я вось ды й пачаў бы раўсъці, як баба. Дзякую богу, няма ад чаго мне яшчэ плакаць, няхай ляпей мае ворагі плачуць!..

Пан. Значыцца, ты рад?

Раман. А чаму-ж я магу быць ня рад?

Пан. А помніш, як мы цябе бізунамі сваталі?

Раман. Як-жа мне ня помніць? Вось-жа я й кажу, што неразумны чалавек быў, ня ведаў, што горка, што соладка. Бізун горкі, а яго ляпей, як бабу, любіў. Вось дзякую вам, міласьцівы пане, што навучылі мяне, дурня, мёд есьці!

Пан. Добра, добра! Затое й ты мне зрабі ласку: вось пойдзеш з даяжджачымі на балота, настраляй чым болей птушак ды абавязкова глухога цецярука дастань.

Раман. А калі-ж гэта, пан, нас на балота пасылае?

Пан. Ды вось вып'ем яшчэ, Апанас нам песню пасьпівае ды й з богам.

Раман. Вось ужо гэта й трудна: час ня ранні, дый балота далёка, а да таго-ж яшчэ й вечер па лесе шуміць, нанач будзе бура. Як-жа-ж цяпер гэткую асьцярожную птушку забіць?

I Слуга. Раманава праўда...

II Слуга. Хутка загудзе бура...

Пан (стукнуўши чаркай, засерфдаваўши). Ціха вы, чортавы дзеци!

Апанас. Апамятайся, міласьцівы пане! Дзе-ж гэта відана, каб нанач ды яшчэ ў буру людзей па цёмным лесе за птушку ганяць?

Пан. Ой, Апанас, Апанас! Разумны ты хлопец, а таго мусіць ня ведаеш, што між дзьвярэй ня трэба носу сунуць, каб як-небудзь не зашчамілі... Вось лепш песню нам засьпівай.

Апанас. Дзякую, пане, за навуку; вось-жа я табе за тое пасьпіваю, а ты слухай. (Бяра бандуру, кратас рукою струны і сиплавае).

Ой, пане, ой, Іване!  
Ой, пане, ой, Іване!  
У небе каршун лятае,  
Ен вароны забівае.

Х О Р.

Ой, пане, ой, Іване!  
Ен вароны забівае.

АПАНАС.

А таго-ж наш пан ия знае,  
Што на съвеце так бывае:  
Каля гнёздочка сваёга  
І варона сілу мае.

Х О Р.

Ой, пане, ой Іване!  
І варона сілу мае.

АПАНАС.

Не чапай, пане, чужога!  
Ідзі лепш сваёй дарогай.  
Хоць каршун моц-сілу мае,  
Дый варона забівае.

Х О Р.

Хоць каршун моц-сілу мае,  
Дый варона забівае.

АПАНАС.

Лес шуміць, гальлё трасецца,  
Сэрца каршуна ия б'еца,  
Дождж съязьмі яго зълівае,  
Хаўтуры віхор спраўляе.

Х О Р.

Ой, пане, ой, Іване!  
Хаўтуры віхор спраўляе.

АПАНАС.

У пакоях нехта плача,  
Няма пана у палацы.  
І няведама нікому,  
Калі вярнецца дадому.

Х О Р.

І няведама нікому,  
Калі вернецца дадому.

АПАНАС.

Плача пані, сълёзы лъюцца,  
Грудзі ёй ад ўздохаў рвуцца.  
Жонка верная ўсё плача,  
А над трупам груган крача.

Х О Р.

Жонка верная ўсё плача,  
А над трупам груган крача.

П а н. Ну, где ўжо песні! Гэй, зьбірайся, Раман! Хлопцы, сядайце на коні! І ты, Апанас, паедзеш з імі,—где ўжо твае песні слухаць! Добрая песня ды толькі ніколі таго, што ў ёй съпяваецца, на съвеце ня бывае.

А п а н а с. Ох, пане, пане! У нас кажуць старыя людзі: у байцы праўда і ў песні праўда. Толькі ў байцы праўда, як жалеза: доўга па съвеце з рук у рукі хадзіла, заіржавела... А ў песні праўда, як золата, што ніколі яго іржа ня есьць... Вось як кажуць старыя людзі...

П а н (махнуўши рукою). Ну, мо' гэтак у вашай старане, а ў нас ня гэтак... Ідзі, ідзі, Апанас! Абрыдла мне цябе слухаць... (*Апанас выходзіць*).

З Ъ Я В А 8-я.

ПАН, РАМАН, БАГДАН і СЛУГІ.

Б а г д а н (уважна слухаў песні, гледзячы спадлобу на Апанаса. Пасля песні ўпаў перад панам на калені). Паслухай мяне, пане! Сядай на каня, едзь да свае пані: у мяне сэрца нядобрае чуе.

П а н. Ідзі ты ад мяне проч! Ты, мусіць, ня мужык, а баба. Ідзі ты ад мяне, а то каб як з табою ня было кепска. (*Да слугі*). А вы што сталі, хамава племя? Ці я ня пан вам болей? Вось я вам такое пакажу, чаго й вашая бацькі ад маіх бацькоў ня бачылі!..

Б а г д а н. Табе, пане, мусіць, вернага слугі ня трэба!. (*Устае і адыхае з слугамі*).

З Ъ Я В А 9-я.

ПАН і РАМАН.

Р а м а н (да вакна). Аксана! Прыйгатуй пану пасыцель і хлопчыка пакладзі; час яму ўжо спаці. Я з панскімі даяжджачымі ў лес іду. (*Выходзіць*).

З Ъ Я В А 10-я.

ПАН, пасыль АКСАНА.

П а н (сеў і крыху задумаўся; пасыль кліча). Аксана!..

А к с а н а (уваходзіць). Будзьце ласкавы, паночку, я вам ужо прыгатавала пасыцель.

Пан. Аксана! Хадзі сюды, бліжэй!

Аксана (*ціха, баязльва падыходзіць. Пан абыймае яе.*)

Пан. Чаго-ж ты так спалохалася? Быццам першы раз... Ужо-ж не пяршиня... Ну, пацалуй мяне, Аксаначка!

Аксана (*надае на кашені*). Паночку! Пащкадуй мяне! Не пагань мяне, жонку мужаву. Зылітуйся нада мной!.. О, бедная-ж мая галовашька!..

Пан. Вось, дурная! Пачала галасіць. Ціха! Хадзі! Гарэлкі хочаш? Гарэлкі дам, тады плакаць ня будзеш,— вясёлай станеш... Хадзі! (*Цяне же ў камору*).

Аксана. Ой, ліханька мне! Што-ж я цяпер зраблю? (*Выходзяць*).

(Заслон а).

## А К Т ІІ.

У хаце Рамана. За вакном вые бура.

### З Ъ Я В А 1-я.

ДЗІЦЯ, пасъля АКСАНА, пасъля ПАН (за сценай).

Дзіця (*будзіцца і крычыць*). Мама! Мамка, дзе вы? Я баюся!

Аксана (*выходзіць з бакоўкі*). Ціха! Чаго ты? Ня крычы...

Дзіця. Чаму мамкі тут ня было? Я баюся адзін спаць...

Аксана. Ня бойся...

Дзіця (*падыходзіць да Аксаны, ціха*). Мамка, ці тамака ў нас пан начуе?

Аксана (*уздыхаючи*). Але...

Дзіця (*пасъля паўзы*). Ці наш пан добры, мамка?

Аксана. Ня дуры галавы... Усе паны аднолькавыя, усе яны добрыя.

Дзіця. А я яго баюся.

Аксана. Пана, дзетка, трэба баяцца, на тое-ж ён і пан. (*Слыши на вачох*).

Дзіця. Чаму, як пан прыедзе, вы, мамка, заўсёды плачаце? Ці пан нас крыўдзіць?

Аксана. Адчапіся! Пара табе ўжо спаць. Лепш гавары пацеры, бо, мусіць, яшчэ не маліуся.

Дзіця. Калі я сам не магу, мамка, зьбіваюся. Вы памажэце!

Аксана. Ну, добра, будзем разам гаварыць пацеры. Укленч... Вось гэтак... Цяпер перажагнайся: у імя айца... і сына... і сьвятога духа—аман...

Дзіця (*жатаеца і паўтарае за ёю*). У імя айца... і сына... і сьвятога духа—аман...

Аксана. Айчэ наш, каторы ёсьць у небе... съвяціся імя тваё, будзь воля твая... як на небе, так і на зямлі...

Дзіця (злажыўши руکі пайтарае). Айчэ наш, каторы ёсьць у небе...  
свяціся імя тваё, будзь воля твая...

Пан (кіліча за сценай). Аксана! Аксана!..

Аксана. Іду, панок, іду! (Выходзіць).

Дзіця. Мамка! Вы скора прыходзьце!..

### ЗЬЯВА 2-я.

ДЗІЦЯ і РАМАН з АПАНАСАМ (увходзяць).

Апанас. Даяжджачыя ўжо пайшлі з дзедам на балота. Трэба  
хутка ўсё канчаць, каб ты другой дарогай пасъпей на балота раней за  
панскіх даяжджачых. Тады ўсяк будзе ведаць, што ты на балоце быў  
і ніхто ні ў чым вінаватіць цябе не пасъмее... Але дзе-ж ён?

Раман (паказвае на бакоўку). Ён там... съпіць... (младзіць праз шы-  
ліну). О, пракляты! (Бяжыць у камору, за ім Апанас, за сценай чутна ту-  
заніна. Першай выбігае з распушчанымі валасамі Аксана, неўзабаве за ёй  
Апанас з Раманам цяпнучь пана).

### ЗЬЯВА 3-я.

РАМАН, АПАНАС, ПАН, АКСАНА, ДЗІЦЯ.

Раман (крэпка трymаючи пана за рукі). Аксана! Вяроўкі!..

Аксана (дае вяроўкі).

Пан (хочучы вырваша). Ой, пусьці, Раман! Гэтак ты маё дабро  
помніш?

Раман (вяжучы з Апанасам пана). Помню я, варожы пане, тваё  
дабро і да мяне і да мае жонкі. Вось-жа я табе цяпер за дабро заплачу...

Пан. Заступіся Апанас, мой верны слуга! То-ж я любіў цябе, як  
роднага сына!

Апанас. Любіў ты мяне так, як палка любіць плечы, а цяпер  
так любіш, як плечы палку.

Пан (да Аксаны). Заступіся ты, Аксана, у цябе сэрца добрае!

Аксана (пляснуўши рукамі). То-ж я цябе, пане, прасіла, пад на-  
гамі качалася, пашкадуй маю красу, не пагань мяне. А ты-ж не па-  
шкадаваў мяне, а цяпер сам просіш!

Пан. Пусьцеце! За мяне вы ўсе пагінече з катавай рукі...

Апанас. Не бядуй аб нас, пане! Раман будзе на балоце раней  
за тваіх даяжджачых, а я па тваёй міласці адзін на съвеце, мне пра-  
сваю галаву думачь нядоўга. Закіну стрэльбу за плечы ды пайду са-  
бе ў лес... Не бядуй!.. Гэй, падымай, Ромусь, пана, вынесем яго мі-  
ласць на дожджы...

Пан. Пусьцеце, хамы, бо здохнече пад канчукамі!

Раман. Не дачакаешся!

Апанас. Ты раней здохнеш, дык гэтага не пабачыш. (Выходзяць).

З Ъ Я В А 4-я.

АКСАНА і ДЗІЦЯ.

Аксана (*падаючи на лаву*). Божа мой! Божа мой!. (Закрывае вочы рукамі). Пауза).

Дзіця. Мамка!

Аксана (*устрахнуўшыся*). Ты чаму ня сьпіш?.. Сьпі!..

Дзіця. Я не магу спаць. Я баюся.

Аксана. Ня бойся! Сьпі!

Дзіця. Мамачка! А куды гэта тата з Апанасам пана пацягнулі?

Аксана (*з злосцю*). Нікуды. Ты гэта прысьніў.

Дзіця. Мамка! дык-жа я яшчэ ня спаў, я ўсё бачыў. Я бачыў, як татка з Апанасам вязалі пана...

Аксана. Сьпі, а то бізуном дастанеш. (Пауза).

Дзіця. Чуеце, мамка, нехта панскага каня адвязаў... Во, захрап конь і пусыціўся ў лес... Вось ужо і тупат заціхае...

Аксана. Сьпі, дзетка, сьпі! (За сценай чуваць стон).

Дзіця. Мамка-галубка! А хто-ж гэта там у лесе стогне? (Бяжыць да Аксаны).

Аксана (*туліць да сябе хлопчыка*). Сьпі, нічога... Гэта так... Лес шуміць... (Пауза. Здалёк чуваць стрэлі).

Дзіця. Мамка! А хто-ж гэта са стрэльбы страляе?

Аксана. Маўчы, маўчы, дзетка, гэта гром божы загрымеў па лесе. (Плача, да сябе туліць дзіця). Лес шуміць, дзетачка, лес шуміць...

З Ъ Я В А 5-я.

ТЫЯ-Ж і АПАНАС (*уваходзіць*).

Аксана (*ускочыўши*). Ужо?

Апанас. Ужо!

Аксана (*пляснуўши рукамі*). Божанька ты мой! Што-ж цяпер будзе?

Апанас. За мужыка свайго ня бойся. Раман ужо пайшоў на балота. Яго хата скраю, ён нічога ня знае. Адказ за ўсё я нясу... Ніхто нічога ня ведае... Скажуць, што я забіў пана—дый вось ўсё!

Аксана. А куды-ж ты цяпер падзенешся?

Апанас. Не бядуй, Аксана! Што мне!.. (Уздыхаючи). Я адзін на съвеце, мне не бяды, пайду ў лес... Набяру рухавых хлопцаў ды будзем гуляць... З лесу пачнем выходзіць уночы на вялікую дарогу ды заглядваць у панскія сядзібы. Такі, відаць, казаку лёс з роду прызначаны: бацькі гайдамачылі й яму тое самае на долю прышлося. Як Рамана ня будзе дома, прыду сюды ў гэту хату да цябе, Аксана!.. Ах, Аксана! Цябе па волі панскай поп з Раманам акруціў, ну, гэтакі лёс мусіць! Ніхто таго ня ведаў, што ў мяне было на сэрцы, як я бачыў, як пан над табой пацяшаўся, а пасыля загадаў Раману з табой

ажаніцца... Гэй, Аксана! Ня раз я, як здурэлы, ляцеў у лес і лобам біўся аб дрэва, каб гэтак заглушкиць боль сэрца свайго... Гэй, ніхто гэтага ня ведаў, як я ўжо ня раз хапаў стрэльбу з пляча і з-за куста цэліўся ў галаву панаву. Гэй, Аксана! Ніхто гэтага ня бачыў ды ня ведаў, колькі я ночак бяссонных валяўся на сваім берлагу, кусаочы руکі ад сардэчнага болю, скрыгочучы зубамі, моў шалёны сабака, ды долю свою праклінаочы... Гэй, Аксана!.. Вось цяпер толькі мне на душы палягчэла, як я нашага ворага паклаў стрэльбаю ў сырую зямлю.

Аксана (*кладзе яму рукі на плечы*). Бедны ты, саколік мой! Бедны ты, мой любы Апанас!

Апанас. Адна ты ў мяне, Аксана, галубка, адна ты ў мяне на ўсенькім съвеце!.. Мо' я скора ўжо згіну, прападу, але за ўсе мае муکі нагародай будзе сёньнешняя ночь... з табой, Аксана, галубка, ядына мая!

Аксана (*з любою*). Апанас!..

Апанас. Хадзем, Аксана! Панскія даяжджацыя, а з імі Раман ды дзед ня хутка вернуцца... Мы маем усю ночь... Ноч радасці—каханья!.. Першую і апошнюю нашу ночь... Нам грымот буры шлюб да-ваў, ламанае ад ветру гальлё сваім трэскам пяяла нам вясельную песню, а сълёзы дожджу напаўнялі вясельныя чары. Сёньня наш шлюб, Аксана, і сёньня наша першая ночь. А заўтра ледзь золак—у съвет шырокі, у глухі лес-бор, дзе сухі мох будзе май пашлюбным ложам, а стрэльба вернаю жонкай маёй... Хадзем, Аксана!

Аксана (*бязволіна*). Апанас... (*ідуць у бакоўку на леву*).

### ЗЬЯВА 6-я.

Дзіця (*адно будзіца*). Мамка! Мамачка! (*Плача*). Мне страшна. Мама! (*Бура стоніс*). Ой, мамка! Лес шуміць, я баюся... (*Ціха плача, седзячы на ложку*).

### ЗЬЯВА 7-я.

ДЗІЦЯ і ДЗЕД (*уваходзіць мокры ад дожджу*).

Дзед. Вось як... эгэ... цемра, дождж... заблудзілі... У лесе труп пана... даяжджацыя знайшлі... Вось як... эгэ... няшчасцце будзе. Я так і думаў, так і ведаў...

Дзіця (*пабачыўши дзеда*). Дзеду, вы ўжо прышлі?

Дзед. А прышоў, каток, вярнуўся... З панскімі даяжджачымі ў лесе заблудзіў і вярнуўся—эгэ... а ты съпі.

Дзіця. Дзеду! Мне прысыніўся страшны сон: лясун зусім такі як ты казаў: валасы, як сухая амяла, нос, як вялізны сук, скапіў мяне і цягнуў у лясны гушчар. Я пачаў крычаць ды прачнуўся.

Дзед. Ну, а цяпер съпі! Уночы трэба спаць. Усе ўночы съпяць—і птушка і нават травіца, толькі злыя людзі ня съпяць. Дык ты съпі!

Дзіця. Дзеду! Калі я не магу... Мне боязна... Лес шуміць.

Дзед. Заўсёды як бура, дык і лес шуміць. Хай шуміць. На тое ён лес, каб шумеў.

Дзіця (прыслухаўваючыся). Чуецце, дзеду, у бакоўцы шорхат!?. Чуецце?

Дзед. Гальлё за вакном шарахціць... Не палохайся, сыпі...

Дзіця (кладзея і майчыні).

Дзед (да сябе). Ах, божа, божа! Грахі... Грахі... Па траве сочыцца сьвежая чалавечая кроў... Дожджык лье, кроў змывае... Эх-хэ! За шумеў лес, загудзеў, ажно дужыя дрэвы трашчаць... (Распранаеца і ўзлазіць на печ, мармончучы пашеры). Айчэ наш, каторы ёсьць на небе, хай съвяціца імя тваё, хай будзе воля твая...

Дзіця. Дзеду! А куды мама падзелася?

Дзед. Ня ведаю, хлопча, ня ведаю! Недзе падзелася... Мамка вернецца, а ты сыпі... Хай будзе воля твая, як на небе, так і на зямлі...

Дзіця (ізвой кладзея. Пачынае ціха плакаць-хлапаць).

Дзед. Чаго-ж ты ізвой? Ціха, ня плач...

Дзіця. Я баюся! Дзе мама?

Дзед. Ну, вось яшчэ чаго! Такі вялікі хлапчуга, а плача, як дзіця. Ня плач, бо прыдзе вось лясун і паягне ў лес. А ў лесе, вось дзе страх! Дрэвы трашчаць, грымоты грымяць, лье дождж, съюжа, бліскаюць маланкі і асьвятляюць на траве кроў...

Дзіця (раптам). Дзеду! Чыю кроў? Панскую?

Дзед. Вось дурны! Скуль-жа пансскую? Паляйнічая ў лесе палююць, птушак ды розных зьвяроў стралююць—вось і кроў. (Чутно стук у дэверы).

Дзіця. Дзеду! Дзеду! Чуецце? Нехта стукае. О, гэта, мусіць, прышоў лясун! Дзеду, я баюся!

Голос (за сізнай). Адчыняй! Пусьці!

Дзед (ідзе да дэвярэй).

Дзіця (спалохайшыся). Дзеду! Не адчыняйце, не адчыняйце! Я баюся!..


### З Ъ Я В А 8-я.


ТЫЯ-Ж і АПАНАС з АКСАНАЙ.

Аксана (вышаўши з бакоўкі). Што тамака? Хто гэта?

Дзед. Панскія людзі прышлі... (Хоча адчыніць дэверы).

Апанас (ханае стрэльбу; відаць, што ён танна сваю іглаву не аддасць).






Бел. 2005

№ 07606

Сортировка № 2



Ба 226 483



E 226483